

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

25 КАСТРЫЧНІКА 1996 г.

№ 43 (3867)

Кошт 2 500 руб.

Наша "НЕ!" і наша "ТАК!"

Заява пісьменнікаў Беларусі

Мы, пісьменнікі Рэспублікі Беларусь, удзельнікі агульнага пісьменніцкага сходу, выказваем пачуццё глыбокай занепакоенасці і трывогі з прычыны той грамадска-палітычнай сітуацыі, якая склалася ў нашай краіне. Беларусь апынулася перад рэальнай пагрозай, што навісла над яе лёсам, над яе дэмакратычнымі інстытутамі, канстытуцыйным ладам, нацыянальна-культурным адраджэннем, над самім існаваннем яе як суверэннай дэмакратычнай прававой дзяржавы.

На нашых вачах рыхтуецца, па сутнасці, неабальшавіцкі пераварот — склікаецца так званы усебеларускі народны сход, якім яго арганізатары маюць на мэце падмяніць законнавыбраны Вярхоўны Савет. Гэта ні чым іншым, як махлярствам і падманам народа, не назавеш. Ні чым іншым, як палітычным ашуканствам і маніпуляцыяй воляй народа, не назавеш і задуманы А. Лукашэнкам так званы рэферэндум.

Характэрна, што ўсё гэта робіцца як быццам для навядзення парадку ў краіне. Неверагодна, але дайшло да таго, што за ўзор, за мадэль такога парадку прыводзіцца нават той, які ў свой час быў навязаны нямецкаму народу дыктатарскім гітлераўскім рэжымам.

Мы, пісьменнікі Беларусі, бачым іншыя шляхі выхаду краіны з крызісу і ўсталявання ў ёй сапраўднага правапарадку. Гэта — рэальнае і паслядоўнае, па-дзяржаўнаму мудрае і адказнае ажыццяўленне дэмакратычных пераўтварэнняў ва ўсіх галінах жыцця краіны і, у прыватнасці, яе нацыянальна-культурнае і духоўнае адраджэнне на грунце паважлівага стаўлення да роднай мовы, айчыннай гісторыі, нацыянальных традыцый і сімвалаў.

Пісьменнікі кажуць сваё рашучае "не!"

Не! — дыктатуры.

Не! — непатрэбнаму, гвалтоўна навязанаму ароду рэферэндуму.

Не! — антыдэмакратычнай і антынацыянальнай палітыцы.

Не! — парушэнням канстытуцыйнай законнасці.

Не! — дыскрымінацыі беларускай мовы і беларускага друкаванага слова.

Не! — рэпрэсіям супраць нацыянальна-свадомай навуковай і творчай інтэлігенцыі.

Не! — хлусні, фальсіфікацыям, сацыяльнай дэмагогіі, спекуляцыйнаму папулізму, маніпуляванню грамадскай думкай, запалохванню замежнай пагрозай.

Пісьменнікі кажуць сваё рашучае "так!"

Так! — сапраўднай дэмакратыі, у тым ліку і дэмакратыі прадстаўнічай, парламенцкай.

Так! — канстытуцыйнай законнасці.

Так! — захаванню правоў чалавека.


Так! — бесперашкоднаму нацыянальна-культурнаму адраджэнню.

Так! — свабодзе думкі і слова.

Так! — мірнаму, канструктыўнаму суіснаванню палітычных інстытутаў, ідэалогій і поглядаў.

Так! — незалежнай, свабоднай, дэмакратычнай прававой дзяржаве — Рэспубліцы Беларусь.

Мінск, 16 кастрычніка 1996 г.



ПА ЗАКОНАХ ЗМЕНЛІВАСЦІ ЧАСУ

Не намі гэта прыдуманая — па-асабліваму ставіцца да юбілеяў майстроў мастацтва. Зразумела, яны з тых, што навідавоку. Але і тое слушна, што артыст ці мастак сваёй асабістай значнай датай нагадаюць нам, што з традыцыяй павіншаваць чалавека ёсць магчымасць зазірнуць у часы, над якімі сёння варта задумацца.

Такою нагоду дае нам кінарэжысёр, народны артыст СССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР Віктар Тураў. Яму — 60. Больш за сорак з іх ён з кінематографам. Ад студэнцкай лаўкі ў цяпер ужо замежным Інстытуце кінематографіі да студэнцкай аўдыторыі ў Беларускай акадэміі мастацтваў, дзе падрыхтаваў першы выпуск маладых рэжысёраў.

Час — катэгорыя жорсткая. Яны, сучасныя студэнты, без прыдыхання вымаўляюць: Тураў. Яны рацыянальныя і без падманнай інтанацыі скажуць, што фільмы іхняга майстра — гэта, мякка кажучы, іншая эпоха. Яны па-свойму маюць рацыю. Таму што жыццё і мастацтва, як і жыццё ў мастацтве цяпер

страцілі абаяльную мінулую наіўнасць. Калі нельга было ствараць, не маючы перад вачыма светлага небакраю. Нават калі ствараў фільм пра вайну.

(Пацяг на стар. 11)

ХТО ПАДЫМЕ БЕЛЫ СЦЯГ?

І ўсе-ткі ўнікальны мы народ, беларусы. Гэта ж трэба так — давесці напружанне ў краіне да найвышэйшай кропкі і, у рэшце рэшт, спусціць усё “на тармазах” і супакойцца, задаволіцца: абышлося... Што абышлося? Нічога ж не змянілася. Колькі яшчэ гэта будзе працягвацца? Можа, хопіць? Бо калі ўжо натура ў нас такая: “абы ціха”, дык давайце, можа, і кіраўніцтва абярэм адпаведнае? І будзем паціху-патроху, не спяшаючыся, але і не торгаючыся ўправаўлева, будаваць сваю дзяржаву. А то абрыдлі гэтыя несусветныя паскарэнні перад надуманымі “мерапрыемствамі”. Тыя ж, хто раз за разам уздымае “на дыбкі” дзяржаву, бо інакчэй кіраваць не ўмее, хай пашукаюць сабе іншы народ, га? Можа, й так. Але, каб сказаць гэта “тым”, трэба нам самім стаць іншымі, не “абыцімі”. Падзеі мінулага тыдня якраз і паказалі, што ўсё больш беларусаў разумее гэта і мужна, нягледзячы ні на якія запалохванні, паўстае за тое, каб “людзьмі звацца”. Так — пераможам. Найперш — саміх сябе!

СУПРАЦЬСТАЯННЕ ТЫДНЯ

Кангрэс, мітынг, сход — тры падзеі мінулага тыдня, якія завяршылі падзел беларускага грамадства на два лагера. Ініцыятарам усіх іх практычна быў адзін чалавек — прэзідэнт. Не было б сходу — не было б кангрэса і не было б мітыngu. Такім чынам можна даць адказ на пытанне, адкуль сёння ідуць флюіды канфрантацыі... Сход не апраўдаў затрачаных на яго падрыхтоўку сродкаў — галоўнае пытанне, дзеля якога ён збіраўся, на ім вырашана не было: прэзідэнт сам прапанаваў перанесці рэфэрэндум на зацверджаную парламентам дату. Не будзем гадаць, што стала прычынай гэтага. Але маральную перамогу ў гэтым супрацьстаянні ўсе-ткі атрымала апазіцыя: яна здолела згуртавацца, з’яднацца перад пагрозай дыктатуры і адбіць першую атаку на дэмакратыю.

ПАЗІЦЫЯ ТЫДНЯ

На ўсебеларускім народным сходзе быў адзін цікавы момант: галасаванне за рэзалюцыю УНС. Усіх, хто галасаваў “супраць”, папрасілі ўстаць... Без перабольшвання, трэба было мець немалую мужнасць, каб зрабіць гэта на вачах у некалькіх тысяч ужо “адобрыўшых”. Сярод тых адзінаццаці (ці ўсё ж 337?), хто адкрыта выказаў сваю нязгоду, быў і старшыня Савета Федэрацыі прафсаюзаў Уладзімір Ганчарык... Літаральна за некалькі дзён да сходу, пасля выступлення прэзідэнта на Форуме спартыўнай грамадскасці, Прэзідыум СФПБ прыняў заяву, у якой ёсць і такія словы: “Федэрацыя прафсаюзаў не прымае палітыкі ігнаравання дзеючых законаў, прыняцця рашэнняў “імен рэвалюцыі”, і заклікае Вас, паважаны Прэзідэнт, кіраўнікоў органаў выканаўчай улады да аб’яднання намаганняў з прафсаюзамі ў вырашэнні праблем, у тым ліку фізкультуры і спорту, у рамках сацыяльнага партнёрства, а не канфрантацыі”. Такім чынам, хоць афіцыйна прафсаюз і не далучыўся афіцыйна да апазіцыі ўладам, але адкрыта заявіў, што цвёрда будзе стаяць на пазіцыі законнасці і канстытуцыйнасці. Шкада толькі, што мы вымушаны сёння адзначаць (заўважаць і захапляцца) тое, што ў нармальнай дзяржаве з’яўляецца справа звычайнай...

СТРЭЛ ТЫДНЯ

Назаўтра пасля заключнага слова прэзідэнта на УНС, у якім ён назваў нібыта сфармаваны апазіцыяй “цвянзвы ўрад”, была абстрэліва машына “прэзідэнта” гэтага “урада” Геннадзя Карпенкі. Адбылося гэта ў самым цэнтры Мінска — на скрыжаванні праспекта Скарыны і вуліцы Сурганова. Г.Карпенкі ў машыне не было. Значыцца на дзвюх “іншамарках” з месца здарэння зніклі. У адрозненне ад у нечым падобнай “справы Ганчара”, парламент “справу Карпенкі” абмяркоўваць не стаў.

ВЫДАННЕ ТЫДНЯ

З’яўленне экстрааннага выпуску газеты “Свабода” многія палітычныя аглядальнікі параўналі з выбухам бомбы. З-за надрукаванай у ім “дакладнай запіскі” пра спецпадрыхтоўку ўнутраных войск да “аховы грамадскага парадку 19—20 кастрычніка”. Была ці не была “запіска”, была ці не была “падрыхтоўка”, ёсць такі “палкоўнік Шкун” ці няма яго — раз’яўляцца следства. Відавочна адно — у многім дзякуючы менавіта гэтай папярэджальнай публікацыі кроў на вуліцах Мінска 19 кастрычніка не пралілася. Шматлікія міліцыянеры і салдаты паводзілі сябе надзвычай карэктна, а “агітары” з міліцыйскіх машын з узмацняльнымі звярталіся да мітыnguшчыкаў выключна па-беларуску. Калі тое, што адбылося ў Мінску 19 кастрычніка пасля публікацыі “запіскі”, было з боку міліцыі экспромтам, то, трэба прызнаць, экспромт атрымаўся ўдалым.

НЕЧАКАНАСЦЬ ТЫДНЯ

Тое, як спакойна (чыста знешняе ўражанне) успрымаў калектыў “Народнай газеты” ўсе перамены, што адбыліся з газетай апошнім часам, шчыра прызнацца — здзіўляла. Ад агульнаацыянальнай дэмакратычнай “Народнай газеты” за некалькі месяцаў засталіся “рожкі ды ножкі”. Пры гэтым калектыў застаўся той самы. Ну як тут чытачам не падумаць пра “прафсаюзных журналістаў”, якім усё роўна, пра што і як пісаць... Але мінулы тыдзень паказаў, што супраціўленне ціску паціху спела і ў “НГ”. Спачатку 20 вядучых журналістаў “НГ” надрукавалі ў “Свабодных новостях-плюс” адкрыты ліст — “У “Народнай” ёсць і меркаванне народа”, у якім адмежаваліся ад апублікаванага ў “НГ” артыкула “Пятае вымярэнне Генадзя Карпенкі” (2 кастрычніка г.р.), “таёмнічага аўтара Уладзіміра Кастрова”. Ліст гэты ў сваёй газеце журналісты надрукаваць не маглі... А 23 кастрычніка, ужо ў самой “НГ” надрукаваны яшчэ адзін адкрыты ліст, які падпісалі больш за 50 супрацоўнікаў газеты. Ліст адрасаваны прэзідэнту, спікеру парламента і генеральнаму пракурору. Калектыў просіць разабрацца ў сітуацыі, што склалася пасля прызначэння Вярхоўным Саветам і прэзідэнтам “сваіх” галоўных рэдактараў газеты і прызначэння КС не адпавядаючым Канстытуцыі ўказа прэзідэнта аб рэарганізацыі “НГ”. Тады, калі калегі чакалі ад калектыў “НГ” рашучых дзеянняў (прэзідэнт здымаў Сярэдзіча, Галко, закрываў і адкрываў АО) — ён маўчаў. Хай і запозненае, але жаданне сказаць сваё слова можна толькі вітаць. Рашучасці і мужнасці, прынцыповасці і паслядоўнасці вам, калегі!

МАРНАТРАЎСТВА ТЫДНЯ

Мінскі паліграфкамбінат на мінулым тыдні атрымаў тэрміновы заказ з адміністрацыі прэзідэнта: вырабіць 2 мільёны календарыкаў з надпісам: “Твой голас 7 ноября. Рэфэрэндум”. Калі заказ быў выкананы, паведамляе “Свабода” (22 кастрычніка г.р.), з адміністрацыі загадалі спыніць друкарскія станкі — прэзідэнт “пераніс” рэфэрэндум на 24 лістапада... Мільённыя страты паліграфкамбіната адміністрацыя пакрываць не збіраецца. Спех, кажуць, людзям на смех. Але кіраўніцтву паліграфкамбіната не да смеху.

СВЯТАТАЦТВА ТЫДНЯ

У ноч з 20 на 21 кастрычніка ў Заслаўі згарэла Спаса-Праабражэнская царква, помнік архітэктуры XVI стагоддзя, сімвал горада... Падазрэнне ў падлае падае на невядомых сатаністаў, якія пакінулі на сцяне надпіс “смерць хрыціанам”. Будынак, упэўнены, будзе адноўлены, а васьмь многія старажытныя, музейныя абразы, кнігі, што знаходзіліся ў ім, страчаны назаўсёды...



Генерал-маёр міліцыі, у якога карэспандэнт расійскага тэлеканала НТВ браў інтэрв’ю пасля мітыngu, што адбыўся ў Мінску 19 кастрычніка і праходзіў пад дэвізам “У абарону дэмакратыі, супраць дыктатуры”, быў вельмі ажыўлены і гаваркі. Расказваючы, што абстаноўка ў сталіцы “насуерак змрочным прагнозам асобных палітыкаў” спакойная, што размовы аб надзвычайных мерах, якія нібыта будуць ужытыя органамі ўнутраных спраў супраць апазіцыйных прэзідэнту сіл — суцэльная лухта, генерал міла пажартаваў: “Бацьчыце, у Свіслачы падводных лодак для разгону дэманстрацый няма”.

Сапраўды, той дзень абышоўся практычна без сутычак. Але ці заслуга гэта ўлад? Што датычыць “змрочных прагнозаў асобных палітыкаў”, пра якіх згадваў генерал, дык сярод іх найперш трэба назваць Юрыя Георгіевіча Малумава, намесніка Старшыні Вярхоўнага Савета, даверанай асобы прэзідэнта ў парламенце. Менавіта ён за колькі дзён да згаданых падзей з парламенцкай трыбуны “вешал” аб масавах беспарадкаў, якія нібыта збіраецца ўчыніць прэзідэнцкая апазіцыя. Помніцца, гэтае выступленне спадара Малумава многімі дэпутатамі-дэмакратамі было названа правакацыйным. А хутчэй за ўсё хацелася спадару намесніку спікера апраўдаць сапраўды беспрэцэдэнтную мабілізацыю сіл і сродкаў органаў унутраных спраў у парэдадзень 19 кастрычніка.

Рэдакцыя газеты “Свабода” ўдалася здабыць строга засакрэчаны дакумент, які ўяўляў сабой дакладную запіску начальніка баявой падрыхтоўкі корпуса аховы намесніку камандуючага — начальніку апэратыўнай і баявой падрыхтоўкі ўнутраных войск МУС, дзе выкладалася справаздача аб ступені падрыхтоўкі органаў правапарадку для барацьбы з “хуліганствуючымі элементамі”. Сіла збіралася немалая: снайперы і аўтаматчыкі, забяспечаныя баявымі і халастымі патронамі, бронетранспарты, спецсродкі “Чаромха”, “Альха”, “Омут”, нейкі новы газ “Піён”, прызначаны для паражэння адразу вялікай колькасці людзей, вадаметныя і пажарныя машыны, нават спецыяльна абучаныя сабакі і да т.п. Каб неяк апраўдаць усё гэта, і была пушчана ў ход дэзінфармацыя аб нібыта існаванні ў рэспубліцы ўзброенай апазіцыі, і каб такім спосабам павярнуць абывацеля супраць “ворагаў” прэзідэнцкай улады.

Адзін з падобных “дакументаў” я выняў з паштовай скрынкі раніцай 18 кастрычніка. Меў ён назву: “О развѣртывании народной войны” і ўяўляў сабой інструкцыю для вядзення ўзброенай барацьбы супраць улад: дзе і як здабываць зброю, дзе

і як яе хаваць (“Оружие никогда не хранят дома, никому тайника не показывают, особенно подружкам”), як зброю прымяняць (“Стрелять первый раз, целясь в солнечное сплетение. По цели в бронежилете — по ногам. Второй раз стреляют в голову”)... Застаецца дадаць, што ўлётка была выпушчана пад грыфам “УНСО Беларусі”. А каб учытача не заставалася сумненняў адносна таго, хто стаіць за ўлёткай, ёй прадпасланы вядомы дарэвалюцыйны верш Якуба Коласа “Я мужык, ды гонар маю”, але чамусьці падпісаны імем М. Багдановіча (узровень ведання беларускай мовы складальнікаў “дакумента” — “людзьмі ў цывільным”). Ды як бы там ні было, але ў той жа дзень пачуў ад сваіх суседзяў пагалоску, што 19 кастрычніка “БНФ будзе страляць у міліцыю”... Вось так.

Арганізатары мітыngu чакалі, што ў ім прыме ўдзел 40—50 тысяч чалавек. На плошчы Парыжскай камуны ля Опернага тэатра сабралася значна менш. Амаль не было студэнцкай моладзі. “Сакрэт” гэтага раскрыў сам Аляксандр Рыгоравіч, які ў сваім дакладзе-выступленні на “народным сходзе” ў Мінскім Палацы спорту сказаў з пафасам, што трэба падзякаваць міністру народнай адукацыі Стражаву, які перад гэтым два тыдні са сваім апаратам як след “папрацаваў” са студэнцкай моладдзю, настроіўшы яе на пэўны лад. Многія студэнты раскажваюць, што “настройванне” гэтае заключалася ў тым, што ў суботу 19 кастрычніка ва ўсіх ВУНУ сталіцы вучэбныя заняткі былі спланаваны па максімальным варыянце — чатыры “пары” (8 гадзін запар), а каб ніхто з іх не збег, усе дзверы ў навучальных карпусах былі зачынены. Да таго ж, усе студэнты былі афіцыйна папярэджаны, што за пропуск заняткаў у гэты дзень яны будуць адлічаны з навучальных устаноў.

Усяго гэтага, вядома, не ведалі 5 тысяч дэлегатаў “усебеларускага сходу”. А каб і ведалі, думаецца, толькі б ухвалілі гэтыя меры прэзідэнцкай адміністрацыі. У гэтым можна не сумнявацца, ведаючы, як што вылучэнне дэлегатаў сходу, як у ім прыняў удзел — у асноўным наменклатура з месцаў і “лепшыя прадстаўнікі” рабочага класа, калгаснага сялянства і народнай інтэлігенцыі. Як у “приснопамятныя” часы пры такіх нагодах. Каментатар аднаго з расійскіх тэлеканалаў параўнаў беларускі сход (ці народнае веча, як узнёсла назвала яго афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі) з колішнімі з’ездамі КПСС, што праводзіліся ў Крамлёўскім палацы з’ездаў і збіралі прыблізна столькі ж дэлегатаў. Сапраўды, вонкавае падабен-



Фота Аляксандра АМЕЛЬЧАНКІ.

ства кідалася ў вочы. Той жа паказны энтузіязм, тое ж аднадушнае “адабраем”. Не, здаецца, не такое ўжо і аднадушнае. 11 дэлегатаў сказалі сваё рашучае “не” таму, што адбывалася пад скляпеннямі Палаца спорту. Некалькі дзесяткаў пры галасаванні ўстрымаліся. Заўважым, галасаванне было адкрытае, шляхам простага ўзняцця рук. Які б быў яго вынік, калі б волевыяўленне дэлегатаў вызначалася праз тайнае галасаванне, прадбачыць не вельмі цяжка.

Але галоўнай сенсацыяй сходу было агалосанае прэзідэнтам рашэнне перанесці дату рэфэрэндуму з 7 на 24 лістапада, г.зн. на дзень, прапанаваны парламентам. Хто ўважліва сачыў за палітычнымі баталіямі апошняга часу, ведае, што спадар Лукашэнка маніякальна настойваў на правядзенні рэфэрэндуму менавіта 7 лістапада і, не атрымаўшы згоды на гэта Вярхоўнага Савета, прыгразіў, што калі не парламент, дык “усебеларускі сход” дасць яму карт-бланш на прапанаваную ім дату правядзення рэфэрэндуму.

Чым выклікана згаданая ўступка парламента — тэма асобнай гаворкі. Тут жа толькі заўважым, што “усебеларускі сход” на прапанове прэзідэнта звярнуўся да Вярхоўнага Савета з прапановай адазваць так званы парламентскі праект Канстытуцыі, які таксама павінен быць вынесены на рэфэрэндум.

У панядзелак 21 кастрычніка Вярхоўны Савет на сваім пленарным пасяджэнні ўнесці ў парадак дня разгляд згаданай прапановы большасцю галасоў адмовіўся, матывуючы гэта адсутнасцю ў парламенце самога тэксту звароту. Але нават калі ўсе звязаныя з гэтым фармальнасці будучы захаваны, думаецца, наўрад ці Вярхоўны Савет падыме белы сцяг.

Міхась ЗАМСКІ

"ДЫЯГНАЗ" ПАСТАЎЛЕНЫ

Варункі

ЦІКАВАЯ КНІЖКА

"У беларускім батальёне не ўладаючыя беларускай мовай і падафіцэры не праіздзяцца".

З цыркуляра беларускага батальёна ў літоўскім войску

У Беластоку ў 1995 годзе пабачыла свет надзвычай цікавае гістарычнае даследаванне вядомага беларускага гісторыка, які жыве ў Польшчы, Алега Латышонка "Białoruskie formacje wojskowe". Цэлая змагарная эпоха даўжыняю ў сем гадоў з 1917 па 1923 год ахоплена ім, калі беларусы са зброй у руках адчайна збраваліся да незалежнасці.

НАШ КАР.

Р. С. Прапануем увазе чытачоў "ЛіМа" ўступнае слова на Кангрэсе Янкі Брыля, а таксама выступленні Ніла Гілевіча і Вольгі Іпатавай.

Кангрэс у абарону Канстытуцыі, супроць дыктатуры стаў альтэрнатывай так званаму Усенароднаму сходу і адбыўся на дзень раней. Праўда, яго не трансліравалі на ТВ (з падключэннем усіх расійскіх праграм), не ахоўвалі ўнутранымі войскамі, не пасылялі дэлегатаў у "Планец" і не ладзілі для іх культурнай праграмы. Усё было сціпла, прыстойна, добра арганізавана і ў дзелавым духу. Палац прафсаюзаў з цяжкасцю змясціў дэлегатаў, гасцей і журналістаў — як айчынных, так і замежных (усяго было прадстаўлена 68 сродкаў масавай інфармацыі). Як паведаміла мандатная камісія, зарэгістравана 1293 дэлегаты ад 16 партый, шматлікіх грамадскіх арганізацый і працоўных калектываў. Падчас выступленняў ніхто не спаў, зала

рэагавала жыва і аднадушна. Адзінокі паляровы самалёт з балкона, мабыць, на сумленні студэнтаў. (Нездарма іх назаўтра, у дзень мітыngu, "нагрузілі" суботнікам, дадатковымі лекцыямі і застрашылі адміністрацыйнай праверкай).

Сярод лідэраў дэмакратычнага сходу такія вядомыя палітыкі, як Ю. Захаранка, Г. Карпенка, Ю. Хадыка, М. Грыб, Г. Бураўкін, С. Шушкевіч, П. Краўчанка, Г. Таразевіч і іншыя. У прэзідыум запрасілі і прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі — Я. Брыля, Н. Гілевіча, А. Вяцінскага, А. Вольскага, В. Іпатаву, В. Дашука, М. Купаву, А. Лойку, М. Крукоўскага, В. Тараса. Усе выступленні — і стрыманыя, і палемічныя заставанні — канстатвалі крах дзяржаўнай і сацыяльнай палітыкі першага прэзідэнта Беларусі. Па сутнасці, на кангрэсе пастаўлены "дыягназ": ён не спраўляецца са сваімі абавязкамі, а значыць — прафнепрыгодны. І хоць эканамічныя цяжкасці пачаліся не пры ім (што таксама адзначана), але толькі ў апошнія гады хлусня стала дамінантай дзяржаўнай палітыкі, і праз мясцовыя радыё і тэлебачанне, прыбраныя к рукам прэзідэнцкай камандай, ідзе разбураўне грамадства, псіхікі людзей, іх сумлення. За два гады не зроблена нічога з абяцанага народу. Больш таго: першая асоба сама дзяржаўнай палітыкі напружанасці і супрацьстаяння ў краіне. У рэзалюцыі кангрэса гаворыцца: "Парушаючы закон, кіруючы рэжым становіцца злачынным". Цалкам незаконная акцыя будзе і чарговы рэфэрэндум. Як

сказана ў Звароце да міжнароднай супольнасці: "Той факт, што прэзідэнцкі рэфэрэндум не мае пад сабой законных падстаў, аўтаматычна робіць нелегітымнымі любыя яго наступствы". Шматтысячны суботні мітынг стаў своеасаблівым падвядзеннем вынікаў кангрэсу, яго сэнсавай і эмацыянальнай кропкай. Кангрэс у абарону Канстытуцыі, супроць дыктатуры пацвердзіў, што ў краіне ёсць здаровыя сілы, здольныя аб'яднацца і стаць на абарону закона, дэмакратыі і суверэннасці Рэспублікі Беларусь.

Вольга ІПАТАВА

ДЫКТАТУРА ПАЎЗЕ

З падземляў Сусвету,
з глыбін векавечнае ночы,
З гістарычнага сметніка страшных,
нялюдскіх ідэй
Дыктатура паўзе. І блішчаць яе хіжыя вочы
У імгле, што згнучаецца
над Беларуссю штодзень.

Дыктатура паўзе.
Праз стагоддзі мяняе абліччы:
То Неронам спявае (і поўны рабoў стадыён),
То Адольфа уздыме, а то беларусаў пакліча
У свет, дзе пануе адзін і паўсюль — толькі ён,
толькі ён,

Дзе заглушыць душу
бессаромнай хлусні пустазелле,
Дзе трымае народ, як жабрак,
кашалёк свой пусты,
Дзе краіну маю вурдалак на чартоўскім вяселлі
Апаіўшы атрутай, зацягвае прагна ў кусты.

Дыктатура паўзе.
Мне б у схованкі ціхае ўлонне —
Колькі іх, што ланцуг выстаўляюць,
нібы медалі!
Толькі я уздымаю, як шчыт,
як заслону, далоні.
Скажучь дзеці: "Бацькі ёй прайсці не далі".

Нам пакінуць бы ім
гэтай светлай надзеі усходы.
А яшчэ падарыць бы пасяг у касмічны
іх шлях:
Залатыя, як зоркі, зярняты свабоды,
Што стагоддзе дваццатае
ўсё не аплоціць ніяк...
18 кастрычніка 1996 г.

Янка БРЫЛЬ

МУЖНАСЦЬ І МУДРАСЦЬ

Днямі, калі мне быў прапанаваны высокі гонар выступіць перад вамі, дарагія сябры, калі я ўваходзіў у клопат, што і як сказаць, у памяці ўсплылі радкі незабыўнага Пімена Панчанкі, напісаныя ў франтавым сорака другім, далёка ад панаволенай Беларусі:

І адна у мяне — пра Радзіму —
Сягоння трывога,
І адна у мяне — на Радзіму —
Сягоння дарога.

Які балючы парадокс, якая сумная рэальнасць, — у мірны час, у сталіцы суверэннай дзяржавы, у цэнтры Еўропы трэба збірацца ў вялікай патрыятычнай трывозе за сваю сапраўдную незалежнасць, за сваё права на родную мову, школу, культуру, за права на дэмакратыю, за найбольш адпаведную ёй канстытуцыю, за найвяцейшую дарогу ў светлую будучыню роднага народа.

Не бачаны раней нахрап злачыннасці, афіцыйнай ілжы, дзікае падзенне справядливачалавечай маралі, катастрафічна няспынная хада ўпадбежку дарагавізы і ўсеагульнай галечы. А над усім — жахлівы прывід дыктатуры!..

Як быццам наш народ мала яшчэ нацяраўся, напакутаваўся за вякі. Агонь і меч разнамасных "вызваліцеляў", крывавае бізун прыгону, Курпаты і Трасцянец, і "божы палец", як называлі ў даваеннай Польшчы паліцэйскі гумава кій, што ў нашы дні зноў уварваўся ў моду...

І самі здзівімся, і людзі здзіўяцца, высакародна дзівіўся і наш вялікі зямляк — Фёдар Міхайлавіч Дастаеўскі: як ён выжывіў, як захаваў сябе — беларускі народ?!

Дзіўца трэба яшчэ і з таго, колькі было іх, ахвотнікаў намі пакіраваць, пакарасавацца неабмежаванай уладай на фоне нашай слаўтай рахманасці, па-невуцку панастаўляць нас, як трэба

жыць дома, у межах краіны, дзе сабралася столькі моў і вераванняў, як трэба збываць з вялікімі і меншымі суседзямі.

Мы ведаем і самі, каго нам і як ды завошта трэба паважаць і любіць на поўначы і поўдні, на захадзе і ўсходзе, перад нікім не стоячы ў агіднай позе беднага, прыгорбленага сваячка, з ліслівым выскалам манкурта, гатовага за нішчымае сачавічнае пойма на любое ахвярнае слугаванне.

Нам трэба вольная, мірная, нейтральная, дэмакратычная Беларусь. Права на гэта яна заслужыла сваімі пакутамі, сваёй гераічнай барацьбой з нацызмам, сваёю верай у чалавечую справядлівасць. Нам трэба раўнапраўная дружба з усімі народамі, мы любім і ўмеем дружыць. Мы хочам быць не лішнімі, не смешнымі, не жалю, а то і пагарды вартымі ў прагрэсіўнай сям'і чалавецтва, мы хочам, каб нас паважалі, каб з намі лічыліся.

Грубай, нахабнай сіле сваёй і чужой рэакцыі, шавіністычнай ды прафашысцкай дэмагогіі, як бы яе шматвольныя ці дыктанцка-шустрыя вяршыцелі пад любое святкаванне ні перабельвалі свае хатыпалаты, як бы слінява ні абдымаліся ў патайных нячыстых задумах ды намаганнях, трэба і неабходна бескампрамісна супрацьпаставіць нашу цярплівую беларускую мужнасць, абавязкова спалучаную з абачлівай мудрасцю — на сёння, на заўтра і назаўсёды. Трэба не проста пагаманіць, паахкаць, пакрымаць, сабраўшыся, а сур'ёзна, дзелавіта параіцца, актыўна і разумна вырашыць, што і як трэба рабіць.

А прыгадаўшы, як гэта нашы бацькі, дзяды і прадзеды шанавалі шчырую, справядлівую, святую працу, давайце самі сабе і ўсім добрым людзям, і ў гэтай, на жаль, не надта прасторнай, зале, і за сценамі яе, бліжэй і надалей, па-людску, памазольнаму паўторым народнае: Памагай Бор!

Ніла ГІЛЕВІЧ

ЗА КУЛЬТУРУ — СУПРОЦЬ НЕВУЦТВА, ДЗІКУНСТВА І ЦЕМРАШАЛЬСТВА

Вельмі шанючыя дэлегаты і госці Кангрэса!

Грамадства, да якога мы належым, ужо далёка не тое, якім яно было дваццаць і нават дзесяць гадоў назад. Адбыліся велізарныя і незваротныя перамены ў светапоглядзе, у псіхалогіі, у маральным самапачуванні соцень тысяч людзей. Зрабіць іх зноў палітычнымі інфантамі, слепымі, зашоранымі дагматыкамі, няўцямнымі паслухмянымі пешкамі — немагчыма. Людзі пачалі цаніць сваю чалавечую і нацыянальна-дзяржаўную годнасць. І ім ужо невыносна цяжка палітычна і маральна экзекуцыю, перасяляцца ў нейкае Пашахонне, дзе законы не пісаны, дзе Канстытуцыя — пустая паперка, а міжнародныя канвенцыі — міф і не болей. Тым не менш людзей хочучь у такое бяспраўнае, дэспатычнае царства пасяліць, у тым ліку і з дапамогай усенародных рэфэрэндумаў.

Многія паразумелыя нарэшце грамадзяне называюць запланаваны рэфэрэндум непатрэбным і абсурдным. Правільна і справядліва! Аднак пры гэтым чамусьці не гавораць, што мінулагодні рэфэрэндум быў гэтаксама і непатрэбны і абсурдны. І больш таго — вельмі падлы. Вынікі яго аказаліся страшнымі. У грамадстве адразу ж рэзка абазначылася канфрантацыя,

адбыўся амаль поўны раскол інтэлігенцыі. Многія з вядомых у краіне людзей прадбачылі гэта і своечасова папярэдзвалі нашу грамадскасць. Але рэфэрэндум, на жаль, быў падтрыманы, і не толькі кандэвым электаратам. Чаму? Таму што галоўнымі сваімі пунктамі ён быў скіраваны супроць праславаўнага несьмяротнага беларускага нацыяналізму, таму што мэтай яго было паправіць "нацыяналістычную" Канстытуцыю Беларусі. Удумаецеся толькі, добрыя людзі! У Беларусі — нацыяналістычная варожка да іншых народаў і краін Канстытуцыя! Большага, прабачце, глупства, большага абсурду каб і хацеў — не прыдумаеш.

Але гэта многім імпаанавала: "Да, да, конечно, нацыяналізм надо пресечь!" У поспеху рэфэрэндуму, асабліва па такіх пытаннях, як мова і сімволіка, можна было не сумнявацца. Але поспех акрыліў ініцыятараў плебісцыту. Ага! — усклікнулі яны. — Раз удалося паправіць Канстытуцыю, то на наступным рэфэрэндуме ўдасца і зусім яе ліквідаваць, замяніць новай, такою, якая патрэбна "мне", усенародна абранаму. Вось што значыць боязь гэтак звананага беларускага нацыяналізму, а на самай справе — беларускага патрыятызму. Вось што значыць не разумець элементарнай ісціны, што незалежную, прававую, моцную сваю дзяржаву можна пабудаваць толькі на

грунце нацыянальнай ідэі, што ні адна аўтарытэтная сёння дзяржава ў свеце іншым шляхам не прыйшла да свайго сучаснага паважнага становішча.

Прыхільнікі мінулагодняга рэфэрэндуму хапаліся за пункт аб раўнапраўным статусе дзвюх моў. Як быццам не разумелі, што ніякага раўнапраўя не будзе, а будзе адкат да мінулага, да таго бядотнага становішча, у якім канчаткова гінула канал мова 10-мільённага славянскага народа. У верасні 1994-га А. Лукашэнка публічна абав'язваў мову беларускага народа неразвітай і недасканалай. Уявіце на хвіліну, што падобнае зрабіў кіраўнік якой-небудзь еўрапейскай дзяржавы. Што сталася б з ім? Што сказаў бы яму глыбока абражаны народ? У нас жа большыня насельніцтва па вядомых прычынах не абразілася і нават падтрымала гэтую нялюдскую пазіцыю на рэфэрэндуме. Што зробіш: сотні гадоў выхоўвалі народ у такім анты-беларускім, антыпатрыятычным духу, нацыянальны нігілізм увайшоў у плоч і кроў, у гены многіх пакаленняў. На радыкальную генную трансфармацыю патрэбна як мінімум некалькі дзесяці гадоў, што і прадугледжвае праграма нацыянальнага адраджэння. Дзесяці гадоў спакойнай, але зацікаўленай і натхнёнай працы, нармальнага нацыянальна-

дзяржаўнага будаўніцтва ў спрыяльных умовах.

Калі прагучала гэта публічная абраза беларускай мовы, падкрэслена — дзяржаўнай мовы, па Канстытуцыі, стала ясна: у ліпені 1994-га ў краіне здарылася не проста прыкрыя памылка, а вялікая бяда-няшчасце, здарылася памылка, якая можа перарасці ў агульнанацыянальную трагедыю. Рэч у тым, што людзі, якія гэтак "мудра" рашаюць лёс мовы, нацыянальнай гісторыі і культуры, гэтак жа будуць вырашаць і эканамічныя, сацыяльныя, і палітычныя, і ўсе іншыя жыццёва важныя праблемы. Іначай яны проста не могуць. Такі іх агульны кростны ўзровень — узровень іх маралі, іх духоўнасці, іх прафесійнай прыгоднасці. І гэты адметны пашахонскі ўзровень ужо накладвае свой адбітак на ўвесь лад і стыль жыцця, мы ўсе яго ўжо адчулі — і ўжо чырванеем ад сорама перад светам, які пачынае з нас смяяцца і адварочвацца ад нас. У краіне пачынае панавачь стыль усеагульнага таталітарнага марнатраўства, калі разумнае, таленавітае, творча перспектыўнае і плённае ідзе на здык і глум, а бязгледнае, бяздарнае, бесперспектыўнае бяра верх і пачынае дыктаваць сваё. Вось чаму

(Працяг на стар. 4)

З гэтага даследавання я з цікавасцю даведаўся пра Койданаўскую незалежную рэспубліку, якая ўтварылася ў лістападзе 1920 года і праіснавала чатыры дні. Я даведаўся, што ўпершыню бел-чырвона-белая адзнака ў вайскоўцаў-беларусаў была зацверджана 11 снежня 1917 года, і што зараз я жыву ў той частцы Мінска, якая ў лютым 1918 года кантралявалася польскай камендатураю, я працую на тэрыторыі, якая была пад кантролем беларускіх вайсковых атрадаў.

Я з замілаваннем гляджу на фотаздымак беларускіх вайскоўцаў, што на вокладцы кніжкі. Светлымі поглядамі пазіраюць яны на нас. На цэшках праглядаюцца замгленны ад часу Пагоні. Бераліва распрастаны, ляжыць на каленях наш сцяг.

Пасля прачытання даследавання ў мяне склалася перакананне, што нашы продкі спрабавалі зрабіць немагчымае ў выключна неспрыяльных для Беларусі ўмовах. Падаецца, што іхнія нашчадкі значна больш рахманьня і бязлітасны.

Сённяшняе ж "беларускае войска", якое стаіць на нашых землях, па духу — якое хочаш, толькі не беларускае.

Чым толькі ў школе і ў ВУНУ нам ні забівалі галовы. Вось жа, пачытаўшы такое даследаванне, пачынаеш разумець — гэта наша праўдзівая гісторыя.

Алесь БЯЛЯЦКІ

ЛІСТ ДА ПРЭЗІДЭНТА

Зноў мяне клічуць на вечы, клічуць аддаць свой голас, абяцаючы гарачую ваду ў кватэры. Дзякуй, але мне наўрад ці патрэбна і халодная — мне паветра перакрылі. Адлучылі ад працы, парушылі любімы тэатр, зрабілі з яго другі Чарнобыль, разбэсцілі лепшых, адораных богам людзей. Калі я пісьмова, а затым і публічна сказаў пра гэта спадару з прэзідэнцкай вертыкалі, які кіруе тэатрам, ён, уладальнік шыкоўнага кабінета, шапнуў мне ў цёмным закулісным калідоры: "Вы страцілі ўсё..." Не ведаю, ці па канстытуцыі гэта і па якой? Ліст, з якім я звярнуўся да Прэзідэнта Рэспублікі, не толькі з-за асабістай справы, на нейкім этапе хтосьці абякава выкінуў у кошык для смецця ці, мабыць, адправіў назад у тэатр, бо адказу — няма...

Таму я звярнуўся ў рэдакцыю з просьбай апублікаваць змест ліста да Прэзідэнта — друкаванае слова да яго ўжо, мабыць, не схаваюць.

Дык вось, я, Марозаў Дзмітрый Максімавіч, саліст оперы, лаўрэат Міжнароднага конкурсу музыкантаў-выканаўцаў, ведаю тэатр з 1967 года, калі пасля конкурсу быў залічаны ў труп, яшчэ займаючыся ў кансерваторыі.

Перажыў шмат кіраўнікоў... Цяпер тэатр расцягалі, прынізілі... Калі за балет адказвае адзін Елізар'еў, які, мажліва, не дапусціць той мяжы, ад якой рэанімацыя будзе немагчымай, дык у опернай частцы кіруюць усе, не зважаючы на адказнасць. Зрабілі з тэатра палігон для "абкаткі" выездаў за мяжу. Вялікія фондавыя спектаклі пераабрабляюць у пастаноўкі-недарэкі. Усё перакладаюць на замежныя мовы. Бяруць адданных людзей і едуць за мяжу, пакідаючы ў родных сценах неўкамплектаваныя ні выканаўцамі, ні касцюмамі спектаклі.

Асабіста мне ў такім спектаклі даводзілася выходзіць на сцэну ў тым, у чым выходзіў з трамвая, прыкрыўшыся плашчом. Гэта — у Дзяржаўным акадэмічным тэатры!

Цяпер, каб "развязаць сабе рукі" і не думаць пра тутэйшага глядача, пад выглядам неабходнасці рамонтну хочучы адбойным малатком разбурыць яшчэ й сцэны тэатра, на якіх, вобразна кажучы, не прасохла пазалота ад папярэдняга рамонтну. Кожны будынак, зразумела, мае патрэбу ў рамонтце, але цяпер, калі краіна — у жабрацце разам з артыстамі, я перакананы: з рамонтам пачакаць можна. Нельга зараз рабіць "азонавую дзірку" ў бюджэце Рэспублікі, тым больш — дзеля зручнасці і жадання махляроў.

Толькі беднасць прымусіла людзей, адораных ад бога, падпарадкавацца гэтакім кіраўнікам, заплішчыць вочы на знішчэнне тэатра, на нізкі ўзровень спектакляў, пагадзіцца жыць паводле воўчых законаў — толькі б узліў ў замежную паездку.

Пра ўсё гэта я гаварыў дырэктару Картэсу і галоўнаму дырыжору Анісімуву, заклікаў іх да прыстойнасці і аб'ектыўнасці ў складанні спісаў тых, хто едзе на гастролях, нагадаваючы пра жабрацкае становішча тых, хто застаецца працаваць на стаяцянарах. Пасля аднаго з такіх публічных выказванняў калектыву ў знак падтрымкі абраў мяне старшынёй цэхкома, але дырэктар і галоўны дырыжор праз месяц вымусілі тых, хто падмаўляў за мяне рукі, прагаласаваць за кандыдатуры, якія назвалі самі. Мяне знялі з тых партый у спектаклях, на якія самі ж і прызначалі, па сутнасці растаптаўшы мой творчы лёс. Незалюбілі тых, хто адмовіўся выступіць супраць мяне як старшыні цэхкома.

Самае небяспечнае для тэатра тое, што цяпер у ім цалкам знікла творчае спадарніцтва, на партыі ў операх прызначаюцца не патрэбныя галасы, а патрэбныя людзі. Можна сабе ўявіць, як матэрыяльна забяспечаны тых, хто ездзіў за мяжу па пяць разоў, ды "сямейна" і хто — ніводнага разу.

Перапрашаю за недасканалы стыль, але за кожнае слова ў сваім лісце я гатовы адказаць перад Прэзідэнтам, дадаўшы канкрэтныя факты і выказаўшы свае пралановы. Спадзяюся, што ў мяне будзе такая магчымасць.

Д. МАРОЗАЎ,
саліст Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы

**ЛІСТАПАД,
ДОМ ЛІТАРАТАРА**

"Калі паэт сваёй эпохай дыша..." — вечарына, прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння М. Чарота, якая пройдзе 5 лістапада.

Аўтарскі вечар У. Юрэвіча заплававаны на 14 лістапада.

19 лістапада адзначаюцца 675-я ўгодкі смерці італьянскага паэта Дантэ Аліг'еры, на вечарыне пойдзе гаворка аб перакладзе яго "Боскай камедыі" на беларускую мову.

90 гадоў назад пачалася літаратурная дзейнасць Я. Коласа. З нагоды гэтага 21 лістапада адбудзецца вечар "Колькі вы радасці людзям прынеслі, Колас жытнёвы і Колас-паэт!"

Згаданыя мерапрыемствы пачынаюцца ў 18 гадзін 30 минут.

А вось "круглы стол" на тэму "Беларуская школа сёння": стан і перспектывы развіцця" пачне работу 27 лістапада ў 16 гадзін.

Адаваедна 20 і 26 лістапада збіраюцца на свае пасяджэнні секцыі паэзіі і літаратуры для дзяцей і юнацтва. Пачатак — у 15 гадзін.

ЗНАК ПРЫЗНАННЯ

Імя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава ўжо некалькі дзесяткаў гадоў вядома не толькі ў Беларусі і: на адной шостаў зямлі, але і ўва ўсім свеце. Гэтая вядомасць прыйшла да пісьменніка дзякуючы яго творам, яго чалавечай і грамадзянскай пазіцыі ў адносінах да падзей, якія адбываюцца ў грамадстве. Сёння імя Васіля Быкава асацыіруецца з нацыянальным адраджэннем, з незалежнасцю нашай краіны, з барацьбой за правы чалавека. І таму не дзіўна, што менавіта цяпер, у гэты складаны палітычны час, у Беларускім таварыстве дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі пасол Італіі ў Рэспубліцы Беларусь Джан Лука Берцінэта ўручыў ордэн Італьянскай Рэспублікі "За заслугі" народнаму пісьменніку Беларусі Васілю Быкаву. Гэтая ўзнагарода, па словах пісьменніка, — знак прызнання беларускай нацыі, беларускай літаратуры, беларускай культуры. Наш штотыднёвік шчыра віншуе Васіля Уладзіміравіча з высокай узнагародай і жадае яму далейшых поспехаў на ніве беларушчыны.

Фота Г. СЯМЁНАВА, БЕЛТА



"...І РОБІЦЬ НАС ВЫСАКАРОДНЫМІ"

ЗАЎТРА ЗАВЯРШАЮЦА ДНІ КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ МАЛДОВА НА БЕЛАРУСІ

Славуця Марыя Біешу, якую звязвае з Мінскам даўняя і ўзаемная сімпатыя, на сустрэчу з журналістамі не прыйшла: рэпетыцыя ў філармоніі, падрыхтоўка да ўрачыстага канцэрта. Расказвалі, што там, за кулісамі, з ёю як з роднаю віталіся ўсе: і адміністратары, і нават стары вахцёр, а Элеанора Язерская ледзь не задушыла ў абдымаках... А потым сваю гарачую прыхільнасць да Боскага пеўчага таленту Марыі Біешу выказала мінская публіка.

Заўтра ўвечары публіка будзе вітаць яшчэ аднаго даўнага свайго куміра — занага кампазітара Яўгена Дугу, які на сустрэчы ў


прэс-цэнтры быў і паабяцаў прадставіць у праграме свайго аўтарскага канцэрта (ён завершыць Дні) новыя сімфанічныя творы, напісаныя ім для кіно.

Дарэчы, сустрэча малдаўскай дэлегацыі з беларускімі журналістамі сама па сабе сталася досыць змястоўнай і паказальнай.

Высветлілася, што, як бы ні развіваліся палітычныя погляды, якім бы ўскладнёным ні было эканамічнае жыццё, мастацтва развіваецца па сваіх вышэйшых законах, робіць больш высакароднымі ўсіх нас, гуртуе вакол сябе людзей самых розных.

У рамках Дзён культуры Рэспублікі Малдова ў Беларусі ў Нацыянальным мастацкім музеі адбылося адкрыццё выставы малдаўскіх мастакоў. З прывітанымі словам выступілі міністр культуры Малдовы М. Чабатару, міністр культуры Беларусі А. Сасноўскі. З экспазіцыяй выставы глядачоў пазнаёміў малдаўскі мастак С. Кучук.

Малдаване прывезлі з сабою так званы "залаты" фонд — работы мастакоў за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў, усяго 74 работы 50 мастакоў. Тут і жывапісныя палотны класікаў — бунтара-авагардыста М. Грэку, І. В'еру, славу тага сваім распрацоўкамі нацыянальнай тэматыкі, тут і вядомыя лісты графіка Г. Урабіе. А побач з імі — маладыя, аб'яднаныя больш абстрактным накірункам, але захаваны пры гэтым жыццерадасную сакавітасць малдаўскіх мастацкіх традыцый.



Малдаўскае мастацтва даўно і цесна звязана з Беларуссю: У былыя саветскія часы работы мастакоў абедзвюх рэспублік віселі ў маскоўскіх залах звычайна насупраць. Галоўны мастак тэатра імя Я. Купалы Б. Герлаван — родам з малдаўскага краю. Народны мастак Беларусі Г. Вашчанка, пражываўшы колькі год у Малдове, пакінуў у мастацтве гэтай

краіны значны след, яго работы займаюць пачэснае месца ў Нацыянальным мастацкім музеі Малдовы. Таму выставу, якую прывезла малдаўская дэлегацыя, не зрабілі па ўкраіненнай апошнім часам звычцы "чамаданнай". І прадстаўлены на ёй выдатныя жывапісныя, графічныя і скульптурныя арыгіналы.

Н. Ш.

С. Б.

ЗА КУЛЬТУРУ — СУПРОЦЬ НЕВУЦТВА, ДЗІКУНСТВА І ЦЕМРАШАЛЬСТВА

(Працяг. Пачатак на стар. 3)

наш Нацыянальны Кангрэс ёсць не толькі кангрэсам у абарону Канстытуцыі — супроць дыктатуры, але і Кангрэсам у абарону культуры — супроць невуцтва, дзікунства і цемрашальства.

У мінулым годзе з дапамогай рэфэрэндуму ў нашага народа быў адабраны нацыянальны Дзяржаўны Сцяг, нацыянальны Дзяржаўны Герб, у беларускай мове адабраны статус адзінай дзяржаўнай, цяпер рашылі адабраць у народа свята Дзень Незалежнасці, галоўнае нацыянальнае свята краіны, — каб нават слова Незалежнасць не гучала з высокіх трыбун, святочна і ўрачыста. Ну, што ж, калі гэты гвалт усё-такі ўчыняць і Свята Незалежнасці скасуюць, нам застаецца адно: святкаваць Дзень Незалежнасці, устаноўлены яшчэ ў 1918 годзе — дзень 25-га сакавіка.

Грамадзянін Лукашэнка сам пра сябе сказаў столькі вымоўнага, што наўрад ці ільга нешта істотнае дадаць. Але хацеў бы трохі сказаць пра тых, што падтрымліваюць ягоны гібельны для дэмакратычнай Беларусі курс. Іншы раз, слухаючы іх з экранна ці чытаючы ў газеце, хочацца закрычаць: Людзі! Вы, былыя кіраўнікі рэспублікі, абласцей і гарадоў, былыя міністры і падміністрацыі! Што з вамі сталася? Як можна так непаважаць сябе? Вы, дактары і кандыдаты гуманітарных навук! Вы ж ведаеце, якія прававыя, філасофскія, маральныя прынцыпы прыняты ў дэмакратычных краінах. Як можаце вы падводзіць навуковы базіс пад хлусню і дурноту, пад цыннізм і подласць? Чаму вы абараняеце тое, што абараніць немагчыма?

На шчасце, ёсць у нас, і нямала, людзей

зусім іншага гарту, і з ліку былых дзяржаўных дзеячаў, і з ліку вядомых навукоўцаў, працаўнікоў культуры і адукацыі, якіх бачу і тут, у гэтай зале, і якімі я, скажу па шчырасці, проста ганаруся, таму што гэта дастойныя мужы нашай маладой дзяржавы. Ганаруся імі і ўсім вамі, сябры, таму што іменна з імі і з вамі я звязваю надзею, што мы выстаям і абаронім гонар нацыі.

Асабіста я, многія з вас ведаюць, быў і застаюся праціўнікам прэзідэнцкай формы кіравання наогул. Перакананы, што напярэдні 1994-га, калі прымалася Канстытуцыя, была дапушчана ракавая памылка, пра што і казаў тады ж, калі яшчэ збіраліся ўвесці прэзідэнцтва. На жаль, мой голас, як і некаторых іншых дэпутатаў, пачуць не быў. Парламенцкая Рэспубліка Беларусь была ліквідавана, утварылі — прэзідэнцкую, ды з такімі паўнамоцтвамі ў руках прэзідэнта, што абраны на гэту пасаду чалавек адразу ж зразумеў: калі ліквідаваць або падпарадкаваць сабе ўлады Законадаўчую і Судовую — можна стаць поўным і адзіным гаспадаром краіны. Зняўшы клятвенную руку з тэксту Канстытуцыі, гр. Лукашэнка і паставіў перад сабой такую задачу.

Празмерна амбіцыйны чалавек, узнесены збегам абставін занадта высока, прысвоіў сабе манопольнае права на ісціну, на адзіна разумнае рашэнне эканамічных, сацыяльных, палітычных і іншых праблем у краіне. А ўсе, хто мае сваю думку наконт шляхоў і спосабаў рашэння названых праблем, — гэта злачынцы і ворагі працоўнага народа: ні больш, ні менш. Усе яны не хочуць эканамічнага, сацыяльнага і духоўнага узвышэння Беларусі. Вось такая

железная "логіка" павінна запанаваць у канцы ХХ стагоддзя ў адной з краін усходняй Еўропы!

Трывогай і неспакоем за лёс дзяржавы, за будучыню народа Беларусі сёння ахоплены не толькі розныя, але нават і процілеглыя па стратэгічных мэтах палітычныя партыі, грамадскія рухі, ідэалагічныя суполкі, і ўсе яны выступаюць адзіным фронтам у абарону Канстытуцыі і дэмакратычнай, прававой дзяржавы. Здавалася б, з гэтым відавочным фактам нельга не лічыцца — у вялікай палітыцы такое ігнараваць проста неразумна. На жаль, я не знаходжу падстаў спадзявацца, што чалавек на пасадзе прэзідэнта ўбачыць, наколькі складаная палітычная сітуацыя ў грамадстве, і зразумее, што ігнараваць гэтую складанасць — гэта безадказнасць, бо гэта значыць канчаткова заводзіць сітуацыю ў тупік, выйсцем з якога можа быць толькі выбух.

Перад кожным, хто мае цярпелы розум і пачуццё адказнасці за лёс Бацькаўшчыны, паўстае пытанне: дзеля чаго ўсё гэта робіцца — увесь гэты замах на Канстытуцыю, на законнасць, на Вяроўны Савет, на Канстытуцыйны Суд? Нашто гр. Лукашэнка яшчэ больша ўлада, калі, па яго словах, яна і так у яго царская? Дзеля чаго яму патрэбны нічым не абмежаваны паўнамоцтвы? Дзеля чаго ён хоча стаць, па ягоных жа словах, дырыжорам над усімі трыма галінамі ўлады? Прычына і мэта адна: дзеля таго, каб мець магчымасць лёгка і проста, ні ў кога не пытаючы згоды, сваім царскім указам ліквідаваць суверэнную незалежную дзяржаву Беларусь і гэтым выканаць ускладзеную на яго гістарычную місію. Кім ускладзеную — пытанне, думаю, лішняе.

М. ЗАМСКИ: Не сакрэт, што за савецкім часам улада як агню баялася галоснага сацыялагічнага зандажу грамадскай думкі...

Я. БАБОСАЎ: Пры Сталіне сацыялогія, як генетыка і кібернетыка, была аб'яўлена буржуазнай ілжэнавукай.

— Пасля смерці тырана яе, здаецца, так ужо не называлі. Сацыялагічнымі службамі абзавяліся розныя органы партыйнай і дзяржаўнай улады, не кажучы ўжо пра КДБ. Не так даўно ў "Известиях" былі апублікаваны знойдзеныя ў архівах ЦК КПСС некалькі запісак старшыні КДБ СССР Юрыя Андропова, адрасаваных Палітбюро ЦК. У тых запісках, датаваных 1981 годам пад грывам "Сакрэтна", да ведама кіраўніцтва краіны даводзіліся

з'яўлялася прозвішча сацыёлага, доктара навук І. Катлярова, які на падставе сваіх даследаванняў прадвызначаў немінуючую перамогу Кебічу, прытым з вялікім адрывам ад іншых канкурэнтаў.

— Так, сапраўды, тады, паводле дадзеных І. Катлярова, Кебічу аддаваў перавагу 51 працэнт выбаршчыкаў, а Лукашэнка — 17 працэнтаў. Выбары ж засведчылі абсалютна процілеглую карціну.

— Тым не менш, гэтакі "прагноз" ніяк не адбіўся на кар'еры спадара Катлярова. Наколькі я ведаю, зараз ён узначальвае Інстытут сацыяльна-палітычных даследаванняў, які "працуе" на адміністрацыю прэзідэнта. Да таго ж, як вядома, Ігар Васільевіч стаў дэпутатам Вярхоўнага Савета 13-га склікання, з'яўляецца стар-

связь з вытворчасцю — злачынцы, баякі, бадзягі, жабракі і да т. п." Дарэчы, кіраўнік адной з самых магутных у Расіі банкаўска-фінансавых груп "Мост", Гусінскі ў свой час заканчваў Дзяржаўны інстытут тэатральнага мастацтва па спецыяльнасці тэатральны рэжысёр. Няўжо і яго сёння можна аднесці да люмпенаў, як згаданыя вамі ўрачоў і інжынераў, што падаліся ў бізнес?

— Не трэба спрашчаць. І ўсё-такі, грамадства, у якім чалавек, які шэсць гадоў вывучаў у інстытуце медыцыну, а цяпер сядзіць у ларку і прадае снікерсы з памперсамі, — нездаровае. Але сацыёлаг не павінен даваць ацэнку таму, што адбываецца ў грамадстве. Яго задача — высветліць, выявіць, прааналізаваць дынаміку тых або іншых з'яў жыцця.

— Але, хоць мы і называем сёння

ніцтва ў ініцыяраваным А. Лукашэнкам рэфэрэндуме?

— Мы вывучалі гэтае пытанне на прыкладах Магілёўскай вобласці і горада Мінска. У Магілёўскай вобласці — на сваёй радзіме — прэзідэнт, як вядома, мае досыць адчувальную падтрымку. У Мінску ж, наадварот, дае сябе адчуваць апазіцыя прэзідэнцкай улады.

Цяпер наконт удзелу людзей у рэфэрэндуме. Па Магілёўскай вобласці, па нашых апытаннях, у ім прыме ўдзел 73 працэнт дарослага насельніцтва, у Мінску — 78 працэнтаў. Такім чынам, рэфэрэндум адбудзецца.

— Асноўнае пытанне рэфэрэндума, дзеля чаго і задумвалася ўсё гэтае мерапрыемства — праект новай рэдакцыі Канстытуцыі, які дае фактычна неабмежаваныя правы і паўнамоцтвы прэзідэнту. Які тут расклад думак?

— Па Мінску на пытанне "Як вы адносіцеся да новага праекта Канстытуцыі?" станоўчыя адносіны засведчылі 32,6 працэнта апытаных, хутэй станоўчыя — 18,7 працэнта. Разам — 51,8 працэнтаў. Адмоўна ставяцца 31 працэнт апытаных. Па Магілёўскай вобласці новая рэдакцыя Канстытуцыі спадабалася значна большай колькасці рэспандэнтаў.

— Ёсць такое паняцце, як маніпуляцыя грамадскай думкай. З атрыманых вамі вынікаў апытання атрымліваецца, што больш паловы людзей ставіцца да новай рэдакцыі Канстытуцыі станоўча. Няўжо людзі (тая ж дзярка з фермы, ці рабочы з Магілёўскага завода хімічных валокнаў) так добра вывучылі такі складаны палітыка-прававы дакумент, якім з'яўляецца Канстытуцыя? У ім жа цяжка арыентавацца нават вопытнаму юрысту-правазнаўцу. Ці не здэек гэта, Яўген Міхайлавіч, са здаровага сэнсу? І яшчэ. Як вядома, дзеючая ў краіне Канстытуцыя прымалася ў Вярхоўным Савеце паартыкульна, пасля працяглай прыпынковай спрэчкі. Тут жа, на рэфэрэндуме, фактычна новую Канстытуцыю хочаць, кажучы па-руску, "всучить" народу агулам. Хіба можна выказаць свае адносіны да ўсіх розных артыкулаў Асноўнага закона адным "за" ці "супраць"?

— Пры сацыялагічным апытанні мы імкнуліся высветліць думку рэспандэнтаў і адносна асобных палажэнняў новай рэдакцыі Канстытуцыі. Да прыкладу, іх стаўленне да прадугледжанага ёю ператварэння аднапалатнага Вярхоўнага Савета ў двухпалатны Нацыянальны сход з верхняй палатай — Сенатам, трэцюю частку членаў якога будзе прызначаць сам прэзідэнт. Дык вось, у апытальным лістку было сфармулявана такое пытанне: "Якім павінен быць парламент Беларусі — аднапалатным, як сёння, ці двухпалатным?" За аднапалатны выказалася 27,5 працэнтаў рэспандэнтаў, за двухпалатны — 21 працэнт, 22 працэнта адказалі, што ім усё роўна, 28 — не ведаюць адказу.

— Тым не менш, гэта зусім не выключае, што тыя, якім усё роўна, і тыя, што прызналіся, што не разбіраюцца ў гэтай справе, — прагаласуюць за новую Канстытуцыю. Тут дзейнічаюць іншыя фактары. Здаецца, у "Свабодзе" было змешчана пісьмо студэнткі Белдзяржуніверсітэта, у якім расказвалася, як вядзецца апрацоўка студэнтаў, каб яны "аднадушна" прагаласавалі за пытанні рэфэрэндума. А што казаць пра нейкую высковую непісьменную бабалу, якой брыгадзір загадае адказаць станоўча на ўсе пытанні, што будуць у лістку? Што яна, не паслухаецца яго?

Кажуць, Яўген Міхайлавіч, якое пытанне — такі і адказ. Зрэшты, многія залежыць і ад самой фармулёўкі пытання. Вось калі б вы маглі спытаць: ці хацелі б людзі, каб на чале краіны стаў чалавек з неабмежаванай уладай?

— Уваіце сабе, што такое пытанне мы задавалі. Нават сфармулявана яшчэ больш жорстка: "Ці патрэбна ў краіне "жалезная рука"? І, што ж... 17 працэнтаў апытаных згодны на такую форму праўлення.

— Гэта значыць, на дыктатуру адной асобы?

— Так, за тое, каб мець свайго фюрэра.

— Як людзі ставяцца да эканамічнай палітыкі прэзідэнта?

— На той жа Магілёўскай падтрымліваюць яе 38 працэнтаў, часткова падтрымліваюць — 48,6 працэнта, зусім не падтрымліваюць — 12,4 працэнта. Што да палітычнага курсу А. Лукашэнка, дык тут за поўную падтрымку яго выказваюцца 42,6 працэнта, частковую падтрымку — 44,6, не падтрымліваюць — 11 працэнтаў. Гэта, падкрэсліваю, на Магілёўшчыне.

— Па вашых дадзеных, недзе 70-75 працэнтаў насельніцтва мае намер прыняць удзел у рэфэрэндуме. Яны што, ускладаюць на яго нейкія надзеі, спадзяюцца, што пасля гэтага мерапрыемства стане жыць лепей?

— На пытанне "Як паўплывае рэфэрэндум на эканамічнае становішча ў краіне" 42,6 працэнта рэспандэнтаў адказалі, што ніяк не паўплывае, 17,8 — што адаб'ецца станоўча, (Працяг на стар. 12)

КАЛІ І ПЕРАМОГА, ДЫК ПІРАВА...

КАРЭСПАНДЭНТ "ЛіМ" МІХАСЬ ЗАМСКІ ГУТАРЫЦЬ

З ДЫРЭКТАРАМ ІНСТЫТУТА САЦЫЯЛОГІІ АН БЕЛАРУСІ, АКАДЭМІКАМ ЯЎГЕНАМ БАБОСАВЫМ

агентурныя дадзеныя аб настроях насельніцтва дзвюх абласцей — Варонежскай і Арлоўскай, жыхары якіх, па данясенні агенту, выказвалі незадавальненне пустымі паліцамі ў магазінах, нізкай зарплатай і да т. п. Таксама свайго роду сацыялагічнае даследаванне...

— Трымаліся ў вялікім сакрэце вынікі амаль усіх сацыялагічных апытанняў грамадзян. Згадаю такі выпадак. У 1981 годзе, я тады працаваў у Інстытуце філасофіі і права Акадэміі навук, мы правялі вывучэнне становішча з рабочай сілай у рэспубліцы. Былі апытаны сотні людзей, і перад намі, сацыёлагамі, паўстала досыць змрочная карціна. Не буду зараз дэталізаваць яе, скажу толькі, што асабліва непрыемна ўразіла незаздросная доля жанчын, тысячы і тысячы якіх выкарыстоўваліся на самай цяжкай фізічнай працы, чаго не было ні ў адной цывілізаванай краіне свету.

Вынікі гэтага даследавання былі суміраваны і абагулены ў досыць аб'ёмны двухтомніку, рукапіс якога я, паводле існуючых тады правілаў, панёс для азнамлення сакратару ЦК КПБ па ідэалогіі, выклаўшы пры гэтым нашу просьбу выдаць даследаванне хоць бы ў колькасці 100—150 экзэмпляраў — па колькасці існуючых тады ў рэспубліцы раёнаў; каб кожная раённая ўлада магла мець гэтую працу. "Ніякіх 150 экзэмпляраў", — сказаў мне сакратар. — Тыраж будзе такі — загінай пальцы: адзін экзэмпляр першаму сакратару ЦК КПБ, адзін — у ідэалагічны аддзел ЦК, адзін — Саўміну, адзін — віцэ-прэзідэнту Акадэміі навук СССР Федасееву (ён курываваў у акадэміі грамадска-палітычныя навук), адзін — прэзідэнту АН БССР і адзін — табе. Усяго — сем. Будзе больш, скажы, хто будзе насіць табе перадачы..." Апошняя было сказана, вядома, жартам, але ў кожным жарце...

За талітарным рэжымам баялася сацыялагічных даследаванняў, бо яны ўскрывалі балячкі ў грамадстве. А пра балячкі не прынята было гаварыць.

— Як толькі Гарбачоў дазволіў уголас гаварыць пра іх, так сістэма адразу і рассыпалася...

— Ды і сёння сацыёлагаў "наверсе" не вельмі любяць. Два гады назад і над нашым інстытутам згусціліся хмары — у кіраўніцтва акадэміі "ўзнікла" думка аб'яднаць наш інстытут яшчэ з нейкай навуковай установай, а калі папраўдзе — прыкрыць нас.

— Тым не менш, інстытут ваш, дзякуй Богу, застаўся. Але ў вас, здаецца, нямала канкурэнтаў. Група сацыёлагаў працуе ў Белдзяржуніверсітэце, у Беларускам Цэнтры стратэгічных ініцыятыў "Усход—Заход", працуюць сацыёлагі ў адміністрацыі прэзідэнта і г. д.

— Я ніколі не лічыў іх канкурэнтамі. Ды і ўвогуле манополі ў гэтай справе не павінна быць. Аўтарытэт любой сацыялагічнай службы залежыць ад яе здольнасці прагназаваць сітуацыю на падставе строга навуковага падыходу да прадмета вывучэння, незалежна ад таго, ідзе гаворка пра спажыванне алкаголю ці пра рэфэрэндум. Як толькі сацыёлаг у сваёй прафесійнай дзейнасці пачынае кіравацца формулай "чаго пажадаеце", лічыце, што песенька яго спета, усякі давер да сябе ён губіць.

— Ой, не кажыце, Яўген Міхайлавіч! Два з нечым гады назад у час прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў прэсе часта

шыней адной з парламенцкіх камісій.

— "Каваў" перамогу Кебічу на прэзідэнцкіх выбарах і папярэднік Катлярова на пасадзе дырэктара згаданага вышэй інстытута Іван Іванавіч Антанавіч, які атрымаў гэты інстытут пасля прыезду з Масквы, дзе працаваў сакратаром у палазкоўскім ЦК КПРФ. Цяпер ён, як вы ведаеце, намеснік міністра замежных спраў Беларусі і карыстаецца вялікім даверам прэзідэнта. Адным словам, што і казаць, пути господни неисповедимы...

Дарэчы, Катляроў ужо не дырэктар... Але вернемся да нашага інстытута. Магістральны напрамак у яго дзейнасці — вывучэнне розных аспектаў сацыялогіі асобы і сацыяльнай структуры грамадства, якая за апошнія гады ў нас істотна змянілася. Калі раней лічылася, што савецкае грамадства складаецца з трох галоўных кампанентаў — рабочага класа, калгаснага сялянства і праслойкі працоўнай інтэлігенцыі, дык сёння, пры ўсёй нібыта захаванасці гэтых структур, нельга не заўважыць іх неакрэсленасці, размытасці, што з'яўляецца вынікам з'яўлення новых сацыяльных груп — менеджэраў, прадпрымальнікаў, фермераў, рэжэкіраў, прастытутаў і да т. п.

— Вы ставіце ў адзін рад прадпрымальнікаў і прастытутаў?

— А якая паміж імі розніца? Адны гандлююць чужым таварам, а другія сваім целам...

— Дзіўна сёння чуць такія вызначэнні. Гэта нейкі вульгарны марксізм... Дарэчы, калі гаварыць пра тых, хто гандлюе "чужым" таварам, дык, зрэшты, эканамічна магутнасць такіх краін, як Вялікабрытанія, пачыналася з накаплення менавіта гандлёвага капіталу.

— Давайце не будзем паглыбляцца ў гэты матэрыял... Яшчэ адзін сацыяльны пласт насельніцтва, пра які я не згадаў — беспрацоўныя, колькасць якіх, па афіцыйных звестках, складае ў нас 3,6 працэнта ад усёй рабочай сілы. Але калі ўлічыць схаванае беспрацоўе, тых людзей, якія заняты на вытворчасці не поўны працоўны тыдзень або адпраўляюцца ў неаплачваемы адпачынак, дык згаданы паказчык можна смела памножыць на пяць. Усё гэта людзі, якія сядзяць на шыі ў грамадстве.

— Заўважым, не па сваёй віне. Але ж, Яўген Міхайлавіч, беспрацоўе існуе ва ўсім свеце, у тым ліку і ў самых эканамічна развітых краінах. Нават лічыцца, што нааўдасць беспрацоўных стымулюе вытворчасць працы. Людзі, якія чакаюць ля варотаў фабрыкі, фактычна прымушаюць тых, хто стаіць ля станкоў, працаваць лепей, каб не страціць месца.

— У нас гэты фактар не дзейнічае. Хоць бы ўжо па той прычыне, што мала хто ў нас трымаецца за тую ж рабочую прафесію, бо аплачваецца яна мізэрна. Пры кожным зручным выпадку чалавек пакідае заводскі цэх і ідзе гандляваць у кіёск, дзе зарабляе ў дзесяць разоў болей. Наогул, у нас наглядаецца трывожная тэндэнцыя люмпенізацыі грамадства. Пра што ж інакш можна гаварыць, калі дыпламаваныя ўрачы, інжынеры, настаўнікі ідуць працаваць у "камкі", пачынаюць займацца бізнесам і да т. п.

— Вы іх лічыце люмпенамі? Люмпен, па марксісцкім веравуцэнні, дэкаласаваны элемент. Як раней пісалася ў тлумачальных слоўніках? "Люмпен-пралетарыят — у капіталістычным грамадстве дэкаласаваны пласт людзей, што страцілі

наша грамадства постсавецкім, асаблівых структурных змен у ім у параўнанні з папярэдняй грамадскай фармацыяй не адбылося. Ва ўсіх ім разе не як пасля Кастрычніка семнаццаціга, калі "хто быў нікім", стаў "усім", і наадварот.

— З гэтым можна пагадзіцца, хоць сякія-такія змены і адбыліся. Хто, да прыкладу, у савецкі час быў гаспадаром жыцця? Вядома, той, хто належаў да партдзяржнаменклатуры. Чым вышэйшую прыступку на іерархічнай лесвіцы ён займаў, тым большую ўладу меў і адпаведна тым большы дабрабыт — кватэра ў элітным доме, карыстанне спецыяльным медыцынскім абслугоўваннем, лепшымі санаторыямі і да т. п.

— Дык і цяпер тое самае...

— Так, і цяпер жывецца няблага тым, хто знаходзіцца бліжэй да палітычнага алімпіу. Але найбольш багатымі сталі людзі, якім удалося захапіць частку былой агульна-народнай уласнасці.

— Да вызначэння "агульнанароднай" я б далучыў дадатак "так званай". Бо нічым наш народ не валодаў. Гэта толькі ў песні спявалася: "І ўсё вакол калгаснае, і ўсё вакол маё". Усё "вакол" было дзяржаўным, а што абсалютна бескантрольна распараджаўся дзяржавай, мы ведаем... Дык хто ж усё такі усё гэта захапіў?

— Захапілі прадпрымальнікі, банкіры, дзялкі цэнавой эканомікі, цесна звязаныя са злачынным светам, і да т. п.

— Сярод самых "крутых" дзялкоў называюць і прозвішчы некаторых былых буйных партыйных і дзяржаўных дзеячаў.

— Так, па маіх звестках, сярод дзесяці самых багатых людзей краіны, шасцёра тых, каго сёння завуць "новымі беларусамі", астатнія — прадстаўнікі былой партдзяржнаменклатуры.

— Яны няблага ведалі, дзе што ляжыць...

— Магчыма. Так звычайна і адбываецца ў грамадстве, дзе праходзіць змена палітычных фармацый.

— Такі "кактэйль"...

— Аналіз такога, як вы кажаце, "кактэйлю" неабходны нам, сацыёлагам, для вызначэння рэйтынгаў розных сацыяльных і палітычных груп у грамадстве ў час выбараў, рэфэрэндумаў і іншых мерапрыемстваў, звязаных з волевыяўленнем грамадзян.

— І да якіх высноў вы прыйшлі перад ініцыяраваным прэзідэнтам усенародным рэфэрэндумам?

— Усё досыць складана і неадназначна. Цікава, што зараз назіраецца збліжэнне палітычных пазіцый самых багатых людзей (2-3 працэнтаў ад агульнай колькасці насельніцтва) і самых бедных (17 працэнтаў). Збліжэнне на глебе рэзкай апазіцыі прэзідэнцкай улады. Першых не задавальняе цяжкі падаткавы прэс, які стрымлівае прыватную ініцыятыву, другіх — нізкія тэмпы эканамічных пераўтварэнняў у рэспубліцы і адсюль адпаведныя жыццёвы ўзровень. Адным словам, гэтыя 20 працэнтаў (3+17) складаюць сёння ці не самую апазіцыйную ў адносінах да прэзідэнта частку грамадства.

Найбольшую ж падтрымку, па нашых звестках, прэзідэнт мае ў людзей сярэдняга дастатку, ветэранаў вайны і значнай часткі пенсіянераў (у першую чаргу — вясковых).

— Як вы прагназуеце ўдзел насель-

**КРЫХУ ВЯСЁЛАЯ,
КРЫХУ СУР'ЁЗНАЯ**

А менавіта такой задумана "Дзіцячая газета", першы нумар якой нядаўна прыйшоў да чытача. А што яна і на самай справе будзе і дасягла, і сур'ёзна, і лёгка пераканана, пазнаёміўшыся з матэрыяламі першага нумара. Змешчана нямаля цікавых, дасціпных твораў, сярод якіх і найменшыя вершы Галіны Багданавай "Блыта-блыта", шмат малюнкаў — і звычайныя ілюстрацыі, і малюнк-расфарбоўкі, і пачатак серыяла "Самы маленькі гном", разлічанага на некалькі нумароў. А яшчэ рэдакцыя аб'явіла конкурс дзіцячага малюнка "Восень", пераможцы якога атрымаюць... салодкія прызы. Аб гэтым парупіцца спонсар конкурсу — гандлёвае аб'яднанне "Прадсервіс".

"Дзіцячая газета" — газета яшчэ і сямейная. І не толькі таму, што яе можна чытаць усёй сям'ёй, сабраўшыся вечарам за чаем... Будуць друкавацца розныя пароды і рэцэпты пад рубрыкай "Гаспадыня", і прыкметы надвор'я...

**КАРТА —
КАЛЯНДАР —
ПАДРУЧНІК**

У музеі Янкі Купалы адбылася прэзентацыя плакатаў-календароў "Старажытная Беларусь" і "Уладары старажытнай Беларусі". Карту часоў Вітаўта Вялікага распрацавалі старшыня клуба "Спадчына" Анатоль Белы і сябра клуба Ігар Курыцын. Намалюваў — Аляксандр Цыркуноў. Карта адметная тым, што на ёй пададзена летапісная Літва, якая знаходзілася паміж Наваградкам і Заслаўем, Слонімам і Лідай.

На плакаце пададзена таксама і этнаграфічная карта (паходзе Карскага), і паказана тая тэрыторыя, якая належала Вялікаму княству Літоўскаму — ад мора Балтыйскага да мора Чорнага, ад вусця Віслы да Вязьмы, Ржэва, Бранска, Курска, Белгарада. На карце пададзены ўсе бітвы, якія прынеслі славу беларускім палкам, а таксама бітвы, дзе ўдзелнічалі беларусы. Пададзены гербы ўсіх знакамітых радоў беларускай шляхты. На другім баку карты — уладары старажытнай Беларусі — трыццаць васьмю князёў, пачынаючы ад Рагнеды і Рагвалода да апошняга князя ВКЛ Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Усе 38 партрэтаў намалюваў мастак Анатоль Крывенка. Камп'ютэрны дызайн зроблены мастаком Эміцерам Герасімовічам. З уступным словам на прэзентацыі плакатаў-календароў выступіў Анатоль Белы. Пра тую ролю, якую павінны адыграць у нашым жыцці гэтыя плакаты, падзяліліся з прысутнымі сваімі думкамі Мікола Ермаловіч і Леанід Лыч.

Адначасова ў музеі адбылася прэзентацыя кнігі вядомага гісторыка Георгія Штыхава "Гісторыя Беларусі ў сярэдня вякі" (падручнік па гісторыі ў сярэдня класа). Аўтар падручніка расказаў, якія цяжкасці яму давалася пераадолець, каб адстаяць тую канцэпцыю дзяржаўнасці Беларусі, на якой афіцыйна стаіць Інстытут гісторыі АН Беларусі. Трэба адзначыць, калі ў першым падручніку гісторыі пад рэдакцыяй Абэцэдэрскага не было ніводнага прозвішча князёў Беларускай дзяржавы, то цяпер мы маем не толькі іх прозвішчы, але і каларовыя выявы, якія дапамогуць нашым дзецям у вывучэнні гісторыі роднай зямлі.

**МОЖНА
ПАДПІСАЦА**

З 1 студзеня 1997 года выдавецтва "Мастацкая літаратура" распачынае выпуск у свет Збораў твораў народных пісьменнікаў Беларусі, чыя творчасць стала гонарам роднай літаратуры і ўключана ў школьныя праграмы. У кнігарнях "Белкнігі", "Белдруку" і "Белспажываюза", якія займаюцца распаўсюджваннем твораў беларускай літаратуры, вы можаце падпісацца на:

- 9-томны Збор твораў Янкі Купалы;
- 2-томны (руская мова) Збор твораў Максіма Танка;
- 1-томны (руская мова) Збор твораў Максіма Гарэцкага;
- 6-томны Збор твораў Кандрата Крапівы, а таксама на першыя тэмы Збораў твораў Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Івана Чыгрынава.

Знаёмства з набыткамі айчынай літаратуры, з творчасцю яе майстроў, якія дастойна прадстаўляюць гонар Бацькаўшчыны, даць усім аматарам роднага слова шчасліваю магчымасць дакрануцца да духоўнай скарбніцы народа.

Чакаем вашых заказаў!
Выдавецтва "Мастацкая літаратура"
тэл. 223-58-09;
факс: 226-91-12.

Кніга Уладзіміра Гніламедава "Янка Купала: Новы погляд", выпушчаная выдавецтвам "Народная асвета", не прайшла не заўважанай. Па-першае, яна прыйшла да даспадобы многім выкладчыкам беларускай літаратуры — Навукова-метадычны цэнтр вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь якраз і рэкамендуе яе ў якасці дапаможніка для настаўніка. Звярнуў на яе ўвагу і так званы масавы чытач, усе тыя, хто любіць паэзію і найперш творчасць аднаго з самых выдатных нацыянальных паэтаў. Нарэшце, пра гэта паведамлялася ўжо, даследаванне У. Гніламедава адзначана Літаратурнай прэміяй імя Уладзіміра Калеснікі, якую, дарэчы, Саюз беларускіх пісьменнікаў сёлета прысудзіў упершыню. Тым больш ёсць падставы, каб гаварыць пра гэтую працу слыннага крытыка і літаратуразнаўцы, што, несумненна, на сённяшні дзень успрымаецца і на самай справе новым, прытым вельмі аб'ектыўным поглядам на ролю, месца і значэнне Я. Купалы ў беларускай літаратуры, а яшчэ надзіва ўважлівым стаўленнем да тых момантаў і бакоў у яго творчасці, якія доўгі час па розных прычынах замоўчваліся ці падаваліся (а прычыны таксама знаходзіліся розныя) у скажоным выглядзе ці падглянцоўваліся ва ўгоду ідэалагічным меркаванням.

**ПЕРАЧЫТВАЮЧЫ
ЯНКУ КУПАЛУ**

Паколькі, як ужо гаварылася, кніга пазначана як вучэбна-метадычны дапаможнік, аўтар яе прытрымліваецца храналічнага прынтцыпу падачы матэрыяла, згадвае і асноўныя моманты жыцця песняра, пачынаючы ад нараджэння і завяршаючы трагічнай развязкай, што, як вядома, адбылася ўлетку сорак другога ў Маскве. Праўда, пры гэтым не прытрымліваецца пэўнай версіі наконт смерці паэта, а абмяжоўваецца такой канстатацыяй: "Апошні акт жыццёвай драмы вялікага беларускага нацыянальнага паэта да гэтага часу пакрыты таямніцай. Ёсць небяздоказныя меркаванні, што Купала памёр не сваёй смерцю, што яго ўсё ж такі надагнала няўмольная сталінская "ласка" і сістэма жорстка расправілася з варажым ёй "элементам". Такі падыход, думаецца, апраўданы, паколькі задачы спрацацы з кімсьці ці прымаць пэўны пункт погляду — У. Гніламедаў перад сабой не ставіў ды і калі б і паспрабаваў зрабіць гэта, то відавочна стала б парэшанне кампазіцыйнай стройнасці кнігі. Для лепшага ж засваення матэрыялаў у канцы тлумачацца некаторыя паняцці і імёны, якія сустракаюцца ў працы, што таксама будзе карысным і для настаўнікаў, і для вучняў ды і для кожнага, хто возьме кнігу ў рукі.

Аднак пра само перачытванне Я. Купалы, пра той новы погляд, які і дэкларуе аўтар... Што У. Гніламедаў смела адыходзіць ад хрестаматычнага ўяўлення пра творчасць народнага песняра, відаць ці не з першых старонак. Прынамсі, не забывае нагадаць, што "ў пачатковы, "жалейкаўскі" перыяд малады Купала актыўна звяртаецца як да вершаў, так і да жанру пазмы". А згадваючы пазмы "У піліпаўку", "За што?", "Зімою", акцэнт у ўвагу на момантах, якія дагэтуль асобнымі даследчыкамі не прымаліся пад увагу, паколькі ў нечым разбуралі схему, у якую яны вымушаны былі падганяць творчасць Я. Купалы: "У ранніх пазмах Купалу — як гэта ўласціва рамантыкам — цікавіць пытанні чалавечага лёсу. Ён гатовы прыйсці да высновы, што светам кіруе нейкая злая воля. Героі гэтых твораў у большасці сваёй выступаюць як ахвяры "сусветнага зла". Звычайны чалавек, апынуўшыся ў арбіце "сусветнага зла", падпарадкоўваецца антыгуманым законам асяроддзя, грамадства, самой прыроды, спалучаецца з варажым для яго светам, страчвае "натуральнасць", набывае якасці, якія робяць яго часцінкай, механізмам "сусветнага зла".

Але, што заўважаецца адразу, асноўная мэта даследчыка падпарадкавана таму, каб як мага больш пераканаўча, даходліва і разам з тым аргументавана даяць думку, што Я. Купала, пачынаючы з ранніх сваіх твораў, пісаў з думкай і клопатам пра Айчыну

свабодную, незалежную. Да "ідэі нацыянальнага вызвалення Беларусі" ён узнімаўся ўжо ў зборніку "Жалейка", "а таксама ў іншых творах гэтага перыяду, якія ў зборнік не ўвайшлі". Паэзія Я. Купалы, пра што не прамінае сказаць У. Гніламедаў, "з самага пачатку набыла апазіцыйны характар у адносінах да існуючага ладу". Пясняр заклікаў да барацьбы: "Тыя самыя дзейнічаў у рэчышчы свайго часу: "Сёння знаходзяцца людзі, гатовыя папракнуць яго заклікам да насілля, але гэта ідэя тады проста насілася ў паветры".

Уладзімір Гніламедаў, канечне ж, разглядае творчасць Я. Купалы ў кантэксце часу, у якім ён жыў, але, разумеючы, што падобныя тытаны духу ў многім свой час апырэджваюць, як зазвычай, робіць падагульненні і высновы, што і дазваляюць адчуць і ўбачыць празорлівасць творцы, яго магчымасць і ўменне жыць не аднымі задачамі дня, хоць і гэта само па сабе не можа не заслужоўваць увагі, а і ўзірацца ў новыя далеглыя, якія пакуль у нечым і мройныя, тым не менш абрысы іх ужо не могуць не вымалёўвацца. У нечым і афарыстычным успрымаецца такое падагульненне даследчыка: "Купала... не выбіраў паміж хлебам і свабодай, а патрабаваў таго і другога разам, бо ведаў, калі аддасі перавагу хлебу, то не будзеш мець ні хлеба, ні свабоды. Спалучэнне сацыяльнага падыходу з нацыянальным, духоўна-прававым прадухіляла не бяспечную аднабаковасць грамадскіх ідэалаў і памкненняў".

Асаблівую ўвагу У. Гніламедаў удзяліў тым твораў Я. Купалы, якія доўгі час сучаснаму чытачу былі амаль невядомы ды і даследчыкамі "забыліся". Напрыклад, пазма "На куццю". Як не пагадзіцца з такой ацэнкай гэтага твора — "Прадметна-рэалістычнае напаяненне пазмы зведзена да мінімуму. Абмеркаванне нацыянальнай праблемы адбываецца на такіх вышынях духу, на якія ўваход уласна матэрыяльна забаронены. Умоўныя сродкі выразнасці атрымліваюць тут пазытыўнае, філасофскае і драматычнае абгрунтаванне". І яшчэ, як на маю думку, дык асабліва правільна гэта: "Устанавленне духоўнага кантакту са старой літвінскай спадчынай азначала для Купалы вырашэнне праблем нацыянальнай ідэнтыфікацыі, атрыманне адказу на пытанне "Хто?"

І спраўды, падобнае пытанне нязменна (няхай і не напрамую, а падтэкстава) прысутнічае ва ўсёй мастакоўскай спадчыне народнага песняра. І не ў апошнюю, а хутчэй за ўсё ў першую чаргу ў творах, што на многія дзесяцігоддзі знаходзіліся ў запасніках. Пазма "На куццю" з такога шэрагу. На жаль, абмежаваны памер даследавання не дазволіў У. Гніламе-

даву шырока паразважаць пра несумненныя вартасці гэтага твора. Нешта падобнае адбываецца і крыху далей, калі даследчык пільна прыглядаецца да драмы "Тутэйшыя". Чытачу лайшло б толькі на карысць, калі б ён меў магчымасць больш дэталёва абгрунтаваць свае правільныя і актуальныя меркаванні.

Ды не будзем пра тое, што б у кнізе магло быць, а лепей удакладнім яшчэ колькі момантаў, якія акурат і пераконваюць, наколькі У. Гніламедаў зірнуў на Я. Купалу па-новаму. Несумненна, заслужоўвае ўхвалы яго аб'ектыўнае стаўленне да падзей трыццатых гадоў. Канечне ж, і настаўнікам, і вучням будзе не лішне ведаць, што трагедыя напаккала не толькі самога Я. Купалу, а і блізкіх яму людзей. Не паспеў пясняр вярнуцца ў Мінск з Масквы, дзе праходзілі ўрачыстасці ў сувязі з 25-годдзем яго літаратурнай дзейнасці, "як слых апаліла нечаканая вестка: пад раскулачванне трапілі маці Бянігда Іванаўна і сястра Леакадзія, якія жылі ў Акапах. Пасля адпаведных захадаў цягнулі з раскулачанымі, які вёз іх у Котлас, удалося дагнаць у Барысаве, маці і сястра былі вызвалены, але, як аказалася, гэты крайні прыкры, абуральны выпадак не з'яўляўся выпадковым. Хмары навісалі над галавой самога паэта".

Пасля ўсяго, а яшчэ больш пасля таго, як у роспачы спрабаваў пакончыць жыццё самагубствам, Я. Купала канечне ж быў канчаткова надломлены духоўна, а ў выніку (пра што і гаворыць аўтар кнігі) у яго пачалі з'яўляцца рытарычныя вершы, што пісаліся толькі на патрэбу дня. Своеасаблівы "сацыяльны заказ" Я. Купала выканаў і падчас напісання добра вядомай пазмы "Над ракою Арэсай". У гэтым "своеасаблівым-лірычным рэпартажы", як слухна сцвярджае даследчык, знайшлі адлюстраванне "шмат у чым утапічна-ілюзорныя погляды на наваколнюю рэчаіснасць", хоць "паэма вырасла з рэальных фактаў" стварэння сельскагаспадарчай камуны ў адным з глухіх куткоў Беларускага Палесся.

І яшчэ нельга не сказаць, што У. Гніламедаў першы так па-новаму глыбока працітвае знакамты "ляўкоўскі цыкл", які да нядаўняга часу лічыўся вяршыняй лірыкі Я. Купалы 30-х гадоў. Да гонару даследчыка, ён працягвае пры гэтым здзіўляючы тактоўнасць, не кідаецца ў крайнасці, як гэта, на жаль, часам назіраецца з боку крытыкаў, калі робяцца спробы пераасэнсаваць творы, напісаныя ў гэты перыяд. У. Гніламедаў, шукаючы ісціну, здатны зразумець тагачасны стан песняра, які, з аднаго боку, пісаў тое, чаго патрабавалі ад яго ўлады, але разам з тым не мог не вітаць чалавека працы, не мог не пазтытваць людзей, з кім неаднойчы сустракаўся: "Купалу — аўтару "ляўкоўскага цыкла" вершаў — нельга адмовіць у высакароднасці і патрыятызму, што выявілася ў слаўным вершы "Лён", які ўвасобіў у сабе істотныя рысы беларускага народнага характару — прыгажосць душы, працавітасць, добразвычлівасць, адданасць у каханні". Разумеючы, што ў яго могуць знайсціся апаненты, даследчык тут жа ўдакладняе думку: "Можна, вядома, папракнуць аўтара ў недахопе праўды жыцця, і гэты папрок будзе ў многім справядлівым, аднак варта ўлічваць і традыцыйную своеасаблівасць паэтыкі гэтага мастака, уласціваю яго стылю сказавацца, схільнасць да рамантычна-ідэалізаванага бачання свету".

У раздзеле ж "Замест заключэння" аўтар кнігі акцэнт у ўвагу на тым, як сучасная беларуская літаратура наследуе купалаўскія традыцыі. Не абышлося і без звычайнага ў падобным выпадку пераліку прозвішчаў, але знайшлося месца (што, вядома, радуе) і трывалым названням, якія дазваляюць адчуць, наколькі відочная прысутнасць Я. Купалы ў сённяшняй нацыянальнай паэзіі.

Апошняю старонку кнігі закрываеш не толькі з удзячнасцю аўтару за глыбокую і аргументаваную гаворку пра Я. Купалу і яго творчасць, а і са спадзяваннем, што ў перспектыве з'явіцца чарговыя працы, у якіх гэтаксама па-новаму будзе пераасэнсоўвацца тое, што нават прапісана ў нацыянальнай літаратуры. Я. Купала падобнага стаўлення да сябе заслужоўвае.

Аляксандр МАРЦІНОВІЧ

ЛІСТ З ПАРЫЖА

АД ВАНДРОЎНАГА РЫЦАРА ДА ДЭТЭКТЫВА

У рамках святкавання 170-й гадавіны са дня свайго заснавання французская газета "Фігаро" друкуе серыю публіцыстычных артыкулаў, якія некалі былі напісаны для гэтай газеты вядомымі пісьменнікамі і крытыкамі. Прапаную чытачам "ЛіМа" артыкул Поля Марана "Ад вандроўнага рыцара да дэтэктыва", змешчаны ў газеце "Фігаро" 14 студзеня 1935 года.

ПЕРАКЛАДЧЫК.

На з'ездзе савецкіх пісьменнікаў, які нядаўна адбыўся ў Маскве, Максім Горкі працягваў даклад на тэму "Паліцэйскі раман". У ім гаворыцца, што "буржуазная літаратура ўзнікла, каб заняць месца рыцарскага рамана. Але яе героі — жулікі, злодзеі, забойцы і агенты паліцыі...". Відавочна, Горкі блытае, дзеля мэт сваёй справы, звычайны раман з паліцэйскім раманам; Бальзак з Габрыё і Мерэдыта з Эдгарам Валасам. "...Буржуазія, — кажа ён далей, — у захапленні ад

злodeяў..., паліцэйскі раман, духоўная ежа закормленых жыхоў Еўропы, трапляючы ў напаянага рабочае асяроддзе, быў і застаецца адной з прычын росту класвай свядомасці. Ён надае прывабнасць крадзжы, які выдаецца яго прыхільнікамі за барацьбу супраць буржуазнай уласнасці".

Вось у гэтым і хаваецца павучальны педантызм дыктатур, а таксама нястомнае жаданне прыпісваць мастацтву утылітарныя мэты, якія нам выдаюцца Саветамі за нешта

новае, хоць у нас яны пакрыліся пылам амаль за стагоддзе, пачынаючы ад Дзідра і канчаючы Прудонам, і сваёй недарэчнасцю могуць сапсаваць варты ўвагі крытычны твор. Але, тым не менш, ёсць месца, дзе я пагаджаюся з Горкім. Год назад я пісаў у адным з артыкулаў: "Сучасны вандроўны рыцар — гэта дэтэктыў, рыцар без здзіў, узброены электрычныммі літаратарам, які блукае па гарышчах і падвалах, па вартых славы або сораму кутках нашага грамадства. Гэта Дон Кіхот нашага часу, які выпраўляе памылкі правасуддзя, абараняе ўдоў і сірот, вяртае ў чалавечае супольніцтва адрэнутых ім членаў, нічога не ведаючы аб знакамітым героі Сэрвантэса, які адправіўся на вайну з разбэшчаным, страціўшым сумленне светам". Тады я нават падумаць не мог, што аднойчы нехта возьме ў якасці прыкладу паліцэйскі раман,

ІВАНУ МУРАВЕЙКУ — 75

Іван Андрэвіч — з пакалення, якое абараняла Радзіму на франтах Вялікай Айчыннай вайны. І. Муравейка ў 1939 годзе скончыў Любанскую сярэднюю школу, паступіў у Мінскі камуністычны інстытут журналістыкі імя С. М. Кірава, а ў канцы гэтага ж года быў прызваны ў армію. Удзельнічаў у баях на Заходнім, Данскім, 3-м Украінскім і 1-м Беларускам франтах. Быў цяжкапаранены, але падлячыўшыся працягваў службу ў складзе Цэнтральнай групы войск у Германіі. Дэмабілізаваўся ў 1947 годзе.

У 1948—1952 гадах І. Муравейка працаваў адказным сакратаром, рэдактарам любанскай раённай газеты "Кліч Радзімы". У 1964 годзе скончыў Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве, вярнуўся

ў родную газету, якая называлася ўжо "Будаўнік камунізму", і працягваў працаваць у рэдакцыі адказным сакратаром.

Упершыню выступіў у друку яшчэ ў 1936 годзе. У 1955 годзе выдаў кнігу паэзіі "Песня над палямі". Але сапраўдным прызваннем Івана Андрэвіча стала дзіцячая літаратура. На яго кніжках выхоўвалася не адно пакаленне юных чытачоў — "Ручайкі" (1956), "Вось якія мы" (1958), "Пра работу і ляноту" (1960), "Дружная сямейка" (1961), "Сняжынкі-смяшынкі" (1962), "Сем колераў вясёлкі" (1965), "Лясное возера" (1970), "Мы таксама падрасцём" (1971), "Дуб і дубок" (1977), "Нахай сонца не заходзіць" (1981), "Я прыдумаў казку" (1985)... Пабачылі свет таксама дзённікавыя запісы, апавя-

данні, гумарэскі І. Муравейкі "Прынес з вайны", у сааўтарстве з А. Андруховічам ён напісаў кнігу "На зямлі камунараў" (1979).

Віншуем Івана Андрэвіча з 75-годдзем! Новых поспехаў Вам, моцнага здароўя!

Прапануем адзін верш з новай кнігі І. Муравейкі, адрасаванай дзецям. Дарэчы, Іван Андрэвіч закончыў і кнігу прозы.

НАВАЛЬНИЦА

Пачалася навальніца.
А навальніцы ўсё баіцца,
Тэлевізар нават:
Заікаецца, іскрыцца
І трапчыць, гудзе,
як быццам
Не згаджаецца мірыцца
З непакорнай з'явай.



А мой тата не баіцца,
Мая мама не баіцца.
Паміж імі я саджуся
І таксама не баюся.

Толькі стула майго ножкі
Трымцяць трэшкі.

ДВА ЭСЭ

ЦЕНЫ

Як толькі першы сонечны прамень слізгануў па макаўках прыдарожных бяроз, цені ад іх імгненна рвануліся наперад. Куды б яны сягнулі, невядома, але тут жа спыніліся; абмежаваныя сваёй даўжынёй.

Святло дало жыццё ценю. Больш таго, яны сталі неразлучнымі спадарожнікамі адзін аднаго. На цэлы дзень.

Дзе святло, там і цень. Гэта — ісціна. Толькі з адной папраўкай, якая не мяняе сутнасці: і цень, аказваецца, выпраменьвае святло. Незвычайнае. Такое, што зачароўвае... сваім ззяннем у паэтычным радку.

Ёсць у Рыгора Барадуліна верш "Прымроенае" ("Польмя", 1996, N1). Назва характэрная, бо — калі па вялікім рахунку — то наогул паэзія не што іншае, як запіс нашых сноў, адчуванняў і мрояў. Другое — чысты прадукт розуму, таму рацыянальнае, пазбаўленае імпрывізацыі, — адным словам, таго, што ў рэшце рэшт складае саму сутнасць паэзіі.

Прачытаем гэту адну страфу-верш:
**След ад падковы гукала гаць.
Змрок нешта сабе мармытаў:
цяпер бы...
Змарыліся цені**

**свае калыхаць
Журботныя вербы.**

У мроях сваіх паэт убачыў... цень. Звычайны, які выяўляецца на святле, і... незвычайны. Той самы, што ўзнікае з першым сонечным промнем, і... створаны творчай фантазіяй аўтара. Прычым у момант, калі яго змарыліся калыхаць журботныя вербы.

У радках — няўлоўны смутак, але ён не змрочны, а са светлым адценнем, які кранае сэрца нечым невыказным, што кліча ў далечыню, дзе вечныя таямніцы

жыцця. Хочацца, слухаючы журбы вербаў, застаючыся з імі, сягнуць некуды далёка, каб змяное паяднаць з нечым недасяжна-высокім. Такая ўласцівасць паэзіі — клікаць туды, дзе загадка, такая здольнасць — зрабіць звычайную з'яву мастацкім цудам, ствараць новую рэальнасць, дзе з'явы адначасна і сапраўдныя, і незвычайныя...

У вершы "Ён цяжка нёс..." ("Польмя", 1996, N1) вобраз ценю становіцца скразной дэталю. Прычым выступае ў розных іпастасях. Тым самым надае радку непаўторную акарасу. Аказваецца, цень можа быць і амірцвельным птахам, і ўзняцца да нябёсаў, і нарэшце — усе мы станем ценямі. Ад радка да радка дынаміка вобраза нарошчваецца, як бы раскрываюцца яго новыя грані. У ім усё больш струменіць унутранае святло, якое выпраменьваецца невядома адкуль. Хіба з самых сховаў слова, глыбокіх і таемных, вядомых толькі паэту. У выніку чытач зведвае сапраўднае адкрыццё.

Нарэшце, у вершы "Ад каго" ("Польмя", 1996, N 1) цені... грэюцца ля каганца. Уяўленне паэта надзяляе іх уласцівасцямі, пра існаванне якіх нават цяжка меркаваць. Гэта — вынік перасэнсавання, у якое чытач верыць, бо яно не парушае логікі быцця. Проста ў метафары паэт здолеў адкрыць тое, што схавана ад нас самой прыродай.

Як бачна, слова **цень**, пастаўленае ў кантэксце, усё глыбей выяўляе сваё значэнне, пашырае семантычныя межы. Утвараюцца яго новыя сувязі, узнікаюць спалучэнні, якія, быццам уступаючы ў нейкую ланцуговую рэакцыю, самі памнажаюць сябе. Слова побач з іншымі нібы ачышчаецца і прасвятляецца. Радкі ўсё больш і больш адкрываюць свой унутраны сэнс.

Вобраз ценю, уцягнуты ў асацыятыўныя кругі, становіцца паэтычным шэдэўрам, што сам ззяе чыстым святлом.

Такім чынам, цень, які нараджаецца разам з сонечным святлом, у вершах стаў непаўторным вобразам, рэальным і ў той жа час незвычайным, і сам зазьяў высокім святлом, якое нясе з сабой сапраўдную паэзію.

ДАЛЕЧ

У зборніку лірыкі Соф'і Шах "Пад высокай лагодай нябёс" (Мн., "Мастацкая літаратура", 1995) кранаюць радкі:

**Ціхай дзяўчынкай,
нібы перад доляй,
Перад асеннім
прасцягам стаю...**

Мне ўяўляецца сціплай дзяўчынка-падлетак, нядаўняя школьная выпускніца, якая выбірае сабе дарогу ў заўтрашні дзень. Бы малады птах, што спрабуе крыло перад вялікай дарогай. Наперадзе — прасцяг, прадзмуты золкімі восеньскімі вятрамі. Якая ж далечыню чакае?

Сапраўды, якая? Шукаю адказу ў вершах, дзе заветныя думкі і пачуцці паэткі, і бачу далечыню ў самых розных колерах, адценнях і пералівах. Яна то ясніцца, то зацягваецца смугой, то раптам ззяе вясёлкай... Як зачараваная, углядаюся ў пераменлівыя ўзоры, і востра адчуваецца, што нястрымна бяжыць час, што страці сэрца незваротныя, і раптам працінае неадольнае жаданне сягнуць за гарызонт, які прыцягвае сваёй таемнасцю...

У зборніку вобраз далечы, бадай, самы яркі. Ён найперш перадае светаадчуванне аўтара, яго галоўны арыенцір — дайсіці да нязнанага, спазнаць яго ва ўсёй складанасці і красе. Пачуцці і адчуванні паэткі ў пастаянным руху, мяняюцца настроі і думкі,

а гэта — абнаўленне, якое выяўляе філасофію яе паэтычнага быцця.

Паэтка — за светлыя таны, яны найбольш выказваюць яе светаадчуванне:

**Колер сонца, неба і травы,
Далечы пчымлівая
адкрытасць...**

Для паэткі вобраз далечыні — гэта, апроч чыста паэтычнага знака, яшчэ і своеасаблівае люстэрка, у якім спроба прадугадаць лёс сваёй дачушкі, даць ёй у дарогу шырыні наказ. Тама гэты вобраз мае і асабтапачуццёвае гучанне.

Яна разумее, што кожнага, хто выбіраецца ў далёкую дарогу, чакае няпросты лёс. Тым больш — маладога, што не мае вопыту. Але такая сутнасць жыцця, што трэба смялей падымацца на крыло, мкнуць насустрач далечыням, што б яны ні прадказвалі:

**І выйсця іншага ніякага,
адно далей, далей у даль,
дзе паласа шырэй мяккага
святла, нязнанага амаль.**

Дачка і маці цяпер у адной асобе, і далечы, што расхінаюцца ў лірычнай плыні вершаў, — на дваіх. Паэтка ўсведамляе, што шлях да гарызонта ляжыць праз складанасці і перашкоды, але толькі там можа быць радасць, рэалізацыя сябе як асобы:

**... дайсіці да сонечнай мяжы
І назаўсёды з ёй злучыцца,
І ў даль самой ператварыцца
напружаннем душы.**

Тут і заклік, і наказ, і надзея, што далечыню спагядліва прыме высокая душэўная парывы.

...Бы ластаўка, неўзабаве вылеціць дачушка з роднага гнязда. Лёгка крылы разрэжучы высокі блакіт неба. Наперадзе — загадкавы прасцяг, што абяцае і хмарнасць, і яснасць, буры і цішыню. Абавязкова за першай мяжой, што бачыцца воку, будзе новыя, яшчэ больш таемныя, светлыя і сонечныя.

**Наталля КУЗЬМІЧ,
студэнтка БДУ**

каб падвергнуць крытыцы буржуазнае грамадства".

Паколькі Саветы карыстаюцца супраць нас любой зброяй, паспрабуем выбіць яго з іхніх рук. Па-першае, не "закормленыя жыхары Еўропы" выдумалі паліцэйскі раман. Гэта зрабіў амерыканец Эдгар По, і было б перабольшаннем назваць яго закормленым, паколькі добра вядома, што ён памёр ад нястачы. Па-другое, у паліцэйскім рамане нас прываблівае не злодзей, а жах. Не можа існаваць цікавай кнігі, удалай п'есы, калі яна не мае ў якасці рухавіка нейкага моцнага пачуцця, што дапамагае дасканала раскрыць характар героя, а таксама штурхаць уперад дзеянне. Гэта можа быць каханне, зайздрасць, сквалнасць, амбітнасць і г. д. Жах ёсць адзін з такіх чалавечых рухавікоў, якому нават пакланяліся ў старажытнасці і будавалі храмы: грэкі — Фобасу, рымляне — Павору. Вось ужо сто гадоў, як мы збудавалі яму свой храм — паліцэйскі раман. Тое, што жах зрабіўся ў нас тэмай літаратуры, сведчыць на карысць бяспекі ў нашым

грамадстве, чаго, як мне здаецца, нельга сказаць у дачыненні да СССР.

Што ж датычыцца ўплыву дэтэктыўнага рамана на статыстыку крадзяжоў і злачынстваў, то я сумняваюся, што ён моцны. Раман прапаведуе мараль прыгод і цікавых эпізодаў, паказвае перавагу жандарма над злодзем, а таксама перамогу добра над злом. І калі паліцыя адыгрывае ў гэтых выдуманых сценах вялікую ролю, то гэта, мабыць, таму, што ў жыцці бывае зусім наадварот. Што ў гэтым своеасаблівага? Мне, напрыклад, больш даспадобы Скотланд Ярд у кнізе, чым ГПУ у рэальнасці.

На самай справе, жандарм у рамане патрэбен для таго, каб надаць імпульс дзеянню. Паскораны рытм паспешлівага праследвання яшчэ больш захоплівае чытача і засяроджвае яго ўвагу на гэтых звышстольных працаў людзей, якія і ёсць у сапраўднасці "закормленыя жыхары Еўропы".

Што ж датычыцца злодзеля, то калі нашы сімпатыі на яго баку, не рускаму папракаць нас у гэтым. Хіба не пісьменнікі яго краіны

навучылі нас любіць злачынцаў і калаціцца за іх падчас следства? Успомнім Парфірыя з рамана "Злачынства і пакаранне", папярэдніка нашых следчых у літаратуры. А наконце паставанай надзеі Горкага, што дзякуючы паліцэйскім раманам узрасце класавая свядомасць, скажу наступнае: замест таго, чым уздымаць бедных на багатых, гэтыя бяскрыўдныя творы, працытаныя як мільярдэрам, так і рабочым, пакажуць і таму, і другому, што абодва яны роўныя перад злачынствам і невядомасцю, што значна скароціць дыстанцыю паміж імі. Акрамя таго, дэтэктыўны раман, з'яўляючыся моцным уяўным выхадам для нядобрых чалавечых інстынктаў, наадварот, уяўляецца мне як супаківаючы сродак, як менавіта антырэвалюцыйны наркотык. Вось чаму савецкія пісьменнікі хацелі б яго зганьбіць.

П. М.

**Пераклаў з французскай мовы
Уладзімір ПАЛУПАНАЎ**

БЛІЦ-КРЫТЫКА

НАД "ПРОШЧАЮ" Ў ЖЫЦЦІ

Шаноўныя чытачы! Перад вамі — прэм'ера новай рубрыкі "Бліц-крытыка". У ёй будуць друкавацца вынікі апытання пра тых выданні, творы, публікацыі, якія ў дадзены час прыцягнулі ўвагу чытацкай публікі і пра якія, прынамсі, можна сабраць калекцыю меркаванняў. Па задуме, рубрыка мусіць адлюстроўваць сапраўдны імідж таго ці іншага твора і сённяшняе, канкрэтнае "настроенне умов" чытачоў. Выказвацца ў рубрыцы будуць літаратары і крытыкі, людзі мастацкага кола, але ў прынцыпе кожны жадаючы можа змясціць у ёй сваё меркаванне. Для гэтага дастаткова пазваніць па тэлефоне 233-19-85 і паведаміць яго рэдактару аддзела крытыкі Людміле Рублеўскай. Наступным разам прапанувацца для абмеркавання дзве публікацыі: "Дзённікі" Максіма Танка, надрукаваныя ў часопісе "Польмя", і "Дзённік без канца" Ганны Матусевіч, які друкуецца ў "Нашай Ніве".

Першапачаткова задумвалася друкаваць адказы ананімна, але, каб пазбегнуць абвінавачванняў у прыдуманасці іх, вырашана друкаваць спіс удзельнікаў апытання ў алфавітным парадку, які, зразумела, не супадае з парадкам друкавання адказаў.

Сёння меркаванні пра кнігу паэзіі Уладзіміра Някляева "Прощча" выказалі Вялянцін Акудовіч, Алесь Бадак, Леанід Дранько-Майсюк, Васіль Жуковіч, Кастусь Жук, Люба Тарасюк, Ірына Шаўлякова, Віктар Шніп і Алена Яскевіч.

Мне ў прынцыпе гэты зборнік падабаецца. Канешне, нельга Някляева ставіць паруч, скажам, з Максімам Танкам, іншымі "сур'ёзнымі" паэтамі, якія прыўнеслі нешта новае ў літаратуру. Някляеў — эстраднік у паэзіі, але ён робіць гэта выдатна. Я не знайшоў у зборніку ніводнага слабога верша. Яны прыгожа зробленыя.

У гэтай кнізе найбольш выявіўся Някляеў, які адчуў гарманічную гаючую сувязь паміж паэзіяй, алкаголем і жанчынай.

Паэмы чытаў толькі ў "Крыніцы". Канешне, паэтычна, удумліва, арыгінальна.

Вельмі гнуткі паэт, і паэзія яго гнуткая. Ён заўсёды будзе актуальным, але, на мой суб'ектыўны погляд, яго актуальнасць да "ізіюмінкі" не дацягвае.

Занадта шыкоўна аформлена. Уражанне ад зместу — добрае. Сучасныя думкі. Можна пайсці на Дзяржаўную прэмію.

Гэта рост Някляева, як паэта. У яго з'явілася нешта такое, што дазволіла яму ўзняцца над усёй сваёй былой творчасцю.

Хоць выданне шыкоўнае, але трохі безгустоўнае. У змесце шмат класных рэчаў. Мая любімая — паэма "Індыя". Шкада, што кніга альбомнага кшталту, а вершы — чытальныя.

Не магу сабраць грошай на гэтую кніжку. Ёсць у мяне спіс з некалькіх такіх кніжак, якія я хачу набыць, але пакуль не магу, і я яго пакрыў пасоўваю. Дарэчы, заўважаю, што ў кнігарнях з'яўляюцца людзі, якія стаяць і чытаюць тое, што прадаецца, каб хоць так нешта "ухапіць".

У гэтай кнізе Някляеў не халтуршчык, хаця ён можа выдатна спраўляцца і з такой роллю. Ён паэт, які б за што ні ўзяўся — за верш у чатыры радкі ці за паэму ў чатырыста радкоў, зробіць іх так, як можа толькі ён. Зборнік "Прощча" — кніга, якой у нас не хапала. Але хто яе купіць за такі кошт?

БАРЫС КІТ
ПРЫЦЯГВАЕ ЎВАГУ
МАЛАДОГА
ПАКАЛЕННЯ



У гімназіі N 2 г. Мінска працуе літаратурна-мастацкая гасцёўня. Дырэктар гэтай навучальнай установы Тамара Іванаўна Вечар, намеснік па выхавальчай рабоце Марыя Мікалаеўна Малкіна парупіліся, каб ці не штомесця на сустрэчу да вучняў прыходзілі пісьменнікі, паэты, акцёры, мастакі. У гімназіі ўстаноўлены бюсты Янкі Купалы і А. С. Пушкіна работы скульптара Уладзіміра Летуна. Пра жыццё і літаратуру з гімназістамі і настаўнікамі размаўлялі, спрачаліся Ніл Гілевіч, Сяргей Законнікаў, Леанід Дранько-Майсюк, Уладзімір Арлоў...



З апошніх сустрэч — прэзентацыя кнігі "Космас беларуса" Лідзіі Савік, выдадзены ў прыватным выдавецтве "Пейто" (дырэктар — Віктар Хурсік). Гэты гісторыка-дакументальны расповед прысвечаны складанаму, няпростаму лёсу нашага суайчынніка, сусветна вядомага вучонага ў галіне астранаўтыкі Барыса Уладзіміравіча Кіта. Шлях карэліцкага падлетка ў вялікую навуку пачаўся з Наваградскай гімназіі, на вучобу ў якую будучы вучоны паступіў у 1926 годзе. А ў 1931—1939 гадах Барыс Кіт працаваў у Віленскай гімназіі. Згаданыя акалічнасці, акрамя ўсяго іншага, і сталі прадметам падрабязнага дыялогу аўтара кнігі з гімназістамі. Дарэчы, варта заўважыць, што ў гімназіі N 2 ствараецца музей гісторыі гімназічнай адукацыі на Беларусі.

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ
Выступае Лідзія Савік
Фота Міхася ХАМЦА

"ЮНАЦТВА" —
ШКОЛЕ

У Лагойскай сярэдняй школе N 1 адбылася сустрэча настаўнікаў і вучняў з творчай групай спецыялізаванага выдавецтва "Юнацтва" — дырэктарам выдавецтва пісьменнікам Валянцінам Лукшам і загадчыкамі рэдакцыі Міхасём Зарзібам і Уладзімірам Маруком. Яны расказалі сваім чытачам пра творчы пошук калектыву, пра найбольш значныя бібліятэчныя серыі і асобныя выданні, пра штодзённы клопат аб задавальненні чытацкага попыту юных аматараў кнігі. Своеасаблівыя ўрокі беларускай літаратуры правялі ў старэйшых класах — В. Лукша, у малодшых — У. Марук. Амаль кожны вучань і настаўнік вяртаўся ў гэты дзень дахаты з набытымі новымі кнігамі "Юнацтва".

я. ПЛІСКО

НАЙБОЛЬШ
ВЯДОМЫЯ

паэтычныя творы класіка нашай літаратуры Якуба Коласа "Сымон-музыка" і "Новая зямля" складалі аднатомнік, выпушчаны выдавецтвам "Юнацтва" ў серыі "Школьная бібліятэка". Гэтае з густам аформленае выданне цалкам накіроўваецца ў бібліятэкі і, канечне ж, з цікавасцю будзе сустрэта юнымі чытачамі, бо згаданыя творы — своеасаблівы гімн беларускаму народу, яго нязломнасці і духоўнай моцы.



З КНІГІ
"ПРЫЧАСЦЕ"
ТРЫВОЖНАЕ

Машкара на ўсіх ліхтарых —
На святло, на цяпло наляцела,
І сабакі на ланцугах,
Каб сабачыя лютасць люцела.
Злосць сябе заганяе ў брэх,
Ёй ад гэтага проста лягчэе...
Ну а мы ёй даруем грэх
І на роднай зямлі не здзічэем.
Ды ў часы безуладдзя, туті
Хтось сусветны пастукае ў скроні...
Каля будак блішчаць ланцугі,
А сабачыя зграі ў пагоні.
Што да будак яны прынясуць:
У скуголенне перамены,
Костку ў папчы і з ёй новы суд
Ці шматкі акрываўленай пены?
Вочы колам і дыбам поўсць —
Гэта існасці нашай адзнакі.
Для развагі час быццам бы ёсць.
Мітусяцца ля будак сабакі...

Людзям патрэбен кормчы,
Гэткі збавіцель-месія,
Той, хто зладзеяў прыкончыць
Ці супраць іх дасць сілы.
Людзі пра гэта мараш
І забываюць у страсці
Тое, што першая кара
Можна на іх жа ўпасці.
Людзі ў сваіх памкненнях
Вельмі далёка не ходзяць...
Людзі жывуць імгненнем,
Іскаркаю ў прыродзе.
Моладзь ужо і не знае
З іскаркі што пачалося.
Той, хто народ асядлае,
Ведае свайго косяю...

На пляжы стынь і пустата.
Народ жа хвалісты, прыбойны,
Што некалі за волю ўстаў,
Раве, як роў, штодня разбойна.
Без іміджу барацьбіта
І мора быццам як не мора —
Туманната ды макрата,
Ды беспрасветная прастора.
Для велічы патрэбен шум
І час ад часу прасвятленне
Высокіх далаглядных дум
Ці хоць да гэтага намкненне.

ШТРЫХІ
ДА ПАРТРЭТА ЧАСУ

Чарговы бой, якога завадатар
На сто працэнтаў наш інтэлігент, —
Чарговых нашых бедаў ліквідатар —
Дарэмна разбівае сэрца ўшчэнт...

У нас не ратавальнікі ў пашане,
А тыя больш, хто пасвіцца ля іх,
Каб самых-самых раптам зааркавіць
І там глядзіш — прапаў іх следу штрых.

І профіль і анфас прапаў без вестак.
І бляск вачэй — набліскванне расы.
У небе бледнатвары мройны ветах,
Нібы партрэт з газетнай паласы.

Яго не адшукаюць у падшыўцы
Для памяці былых вякоў.
На месцы першым новым паршыўцы
Не воляй лёсу — воляй кулакоў.

Гады схіляюць да біблейскіх ісцін
І да скароннасці, да забарон,
Калі для нас ад іх найбольш карысці
І для душы найменшы ўжо урон.

Як з крыжы знятыя, бліжэй
да Бога.
Прыродай прыгартможаны імэт
Узбіцца пражне на адну дарогу,
Дзе ні мірскі, то хоць жа божа свет.

СЕМ ГОД

Кожныя сем год ты ўжо не ты —
Памяняны клеткі да адной...
У святой дагэтуль прастаты
Аніводнай рысачкі святой.
Ты ўжо не прасіцель — уладар,
Бо на вышкі ўладную залез
І палітыка адкрыўся дар,
Воч душы інакшы ўжо разрэз.
Да жыцця і смерці праз сем год
У цябе нязвычайны падыход:
"Што народ..."

Дурны натоўп народ,
Не душу капае — агарод.
Ён за семдзесят гадоў ажно
Памяняўся дзесяць аж разоў,
А ў канавах вечна ўсё адно,
Хоць бы давалокся да разор...
Хоць не збытаць ложка бы
ды клень,
Дзе пануе з мышкамі пацук,
Ды ў катле агульным пакіпень,
Ды часамі выкіпень на брук...
Пяць капеек меўся ўставіць я,
Ды казырны гэта быў валет:
"Біта і капеечка твая,
Бо няма ў нас больш такіх манет..."

Даруй нам, неба, літасць і спагаду.
Цяпер душа няварта ні граша,
Хаця яна — то воблачка над садам,
То неабдымная, нібы зямшар.

Ды колькі ад сябе не адпурацца,
Ад найбрыдотнага, што ў нас сядзіць.
Нялюдскасць чалавецтвам
будзе звацца,
Бо выбар з аднаго — заўжды адзін.

Каго ў сусвеце нам супрацьпаставіць?
Разбой сабе даруем і замах.
Мы — судзі і падсудныя на лаве!
І гэта наш аднойчы крах...

Няхай будзе ўсяго ўмеру —
Бязуладдзя і улады,
Нават ічасця дахалеры —
Для няшчасцяў быццам звада.

Што напоўнена, як вока, —
Лішкам зайздрасці пральеца,
Стане косткай, выйдзе бокам,
Толькі д'ябал расмяеца...

Гэта столькі адчаюгаў
На сабе ўжо паспыталі.
Адсцябаў іх час папругай,
Быццам першы снег, расталі.

Магчыма, гэты свет — хаос,
Душэўная неразбярыха
Са шчасця нашага і з ліха,
Пасыпаная соллю рос...
І шлях жыцця майго — пракос
Няроўны, рваны і старэчы,
Перад якім я сёння ўкленчыў,
Бо што пакласці мне на воз?
Перасушыў і ператрос
Мяне мой час, як папяруху,
Больш ні мяне, ні майго духу —
Усё круцель, віхор, хаос.

На Сораса адна спадзеўка...
Калі ў Айчыны за душой
Жабрачы над шапкэй спеўкі
Пад музыку пустых кішок.
І проста ганьба, горкі сорам
За тое Сораса ўпікаць,
Што нас падкормлівае Сорас.
І... зноў падкормку прычакаць.
Служыцель Муз, дальбог,
не служба

У жорсткі з гузакамі век,
Як дар не блытае з кармушкай,
З пашанаю — няўключны здзек.
Калі і будуць тут заробкі —
На небе зліцаць барышы,
Багі іх кінуць нетаронка
У ясназорныя кашы.

Я не масціўся да масцітых
Ані на фота, ні ў застоллі,
Мне для сябе — сябе даволі.
Жыццё прасейвае праз сіта
Сумлення, а не вернай службы
Няведама якому д'яблу,
Дзе, як гавораць,
дружба дружбай,
Ды семкі вапы, а мне — яблык.

Нешта холадна ў прадзімку,
Лепш прыйшла б ужо зіма:
З ёй мацнейшыя абдымкі,
Як больш выбару няма.
Ведаю, каб не памерці,
Каб набрацца новых сіл,
Трэба добра нас прыперці —
Каб нявыкрутка ва ўсім.
Сам сабе тады паможаш,
І яшчэ, вядома, Ён
На чарговым раздарожжы,
Дзе не рвуцца на абгон.

БЕЗ ДЫНАСТЫЙ...

Мы неяк абышліся
без дынастыяй.
Ды апынуліся між гэтымі...
і тымі...

Вялікі брат па-брацку
нас зграбастаў,
Дазволіў называцца... не чужымі.
Наш родны край
не ў света на краёчку,
Не Ілья Мурамец яго бароніць
Ад салаўя-разбойніка кічкам
У сто пудоў...

Мы ўсё ж яму няроўня.
За права першым быць
ізноў забітым
Змагаецца ізноў край беларускі...
І не здагадваюцца, што яны эліта,
Хлапцы з-пад Кобрына,
Міра і Глуска.

Куды іх павядзе Сувораў новы,
У пэўны час раскрыюцца дэталі...
Пакуль ідзе прызыў усмеха,
словаў
І дружбы, што мацней любое сталі.

Я кепскі, а ты добры.
Я добры, а ты кепскі.
Жывём, бы колам дрывы
І сабіраем трэскі.
Нам у сабе і ў печы
Ну проста неабходна
Падтрымліваць агеньчык
Яшчэ ўсё радаводны...
Ліе асіна слёзы.
Сасна маўчыць сурова.
Агонь, як нецвярозы,
Хапасца за дрывы,
За кольцы гадавыя,
Нервовыя сучокі.
Агонь жалобна вые.
Мы плачам побач моўчкі.

Існую — не існую...
Хто разгледзіць, хто засведчыць
Як падвешанаць маю —
І ў жыцці, нібы ў разведцы...
Кожны год, як языка
Браць даводзіцца ў прыроды
Жыццядзейнасць, асалоу
Кожнай ночы і дзянька.
Быць — не быць не існуе...
Мне жыццё кідаць на вагі —
Да жыцця згубіць павагу.
Мне ж яе пакуль стае.
Ёсць у слоў маіх працяг!
У таемнай строгай Музы
Мы яшчэ расшпільні гузік
На высокіх на грудзях.

Жывому трэба так пшчота
І сэрцаў мройны перастук
Пад цёплым дахам,
над сумётам —
Абы ў абдымках любых рук.
Не словаў то набор пампезны!
З таёй магу я лёдам стаць,
З таёю згодны я замерзнуць,
Каб толькі разам адтаваць
І слухаць, як цяплянь на целе
Агульным нашым набяжыць,
Як вочы ўключацца, бы тэлік,
Каб серый тысячы пражыць
Вядомага нам толькі фільма,
Дзе шчасце ў генах без лаўца,
Дзе здрады ўсе праходзяць міма
Аж да класічнага канца.

СПЯКОТНА-духотлівы жнівень пасля зацяжных халадоў з дажджамі катаваў горад, але, нягледзячы на такі выкрут прыроды, у душы Яўгена Аляшкевіча панаваў вясновы настрой. А прычына таму была, здавалася б, дзіўная: ён, нядаўні інжынер, а зараз беспрацоўны, звольнены з буйнога сталічнага завода па скарачэнні, пачаў гаварыць па-беларуску. І думаць яму жадалася толькі на роднай мове, хоць гэта яшчэ не зусім атрымалася. Размаўляючы, час ад часу ён не знаходзіў патрэбнага слова, і тады адчуваў, як у галаве ўтваралася нейкая маўклівая, глухая пустэча, у працэсе думання нервова падключаўся нябачны

жаніўся на мінчанцы, якая рупілася і сачыла, каб ён жываў сваю вясковасць, пазбаўляўся ў гаворцы акцэнта, беларускіх слоў, правільна рабіў націск. Але іхняе сумеснае звыкла-будзённае жыццё доўжылася толькі сем гадоў. Жонка, закончыўшы інстытут замежных моў, з дапамогай сваёй сяброўкі ўладкавалася ў салідную беларуска-нямецкую фірму. Там скруцілася з нейкім замежным бізнесоўцам, узяла развод і з'ехала ў Германію. Дзяцей падзялілі: з Яўгенам застаўся сын, а яна з сабой забрала трохгадовую дачку. Сына ў школу павёў ён сам. Бацькам, калі тэлефанаваў у вёску, пра тое, што здарылася, больш за паўгода нічога не казаў. Але потым мусіў прызнацца, бо

запатрабаваў ён. Ашаломлены, Яўген адразу ўзрушыўся, імгненна згадаў, што яшчэ не закампасціраваў талончык, засунуў руку ў кішэню джынсаў і дастаў аднаразавы чысты білет на паездку. — А вот эта цяпер не нада, гражданін, — з трыумфальна-пераможным выразам твару сказаў кантралёр і наклаў вялізную ручышчу на кампосцер. — Пляціце штраф! Яўген зірнуў у акно аўтобуса, які запыніўся ля святлафора. Ён адразу ўзрадаваўся, з палёгкай уздыхнуў: — Выбачайце, калі ласка, ды я толькі ўвайшоў. Яшчэ не прасхаў аднаго прыпынку.

Алесь ВЕТАХ

КАНЕЦ ЛЕТА



АПАВЯДАННЕ

перакладчык, які пакутліва вышукваў беларускі адпаведнік да рускага слова. Напэўна, не адзін з былых таварышаў па працы пры сустрэчы з Аляшкевічам быў бы агамолшаны і палічыў бы, што з Яўгенам здарылася нешта неверагоднае: маўляў, чалавек ні з таго ні з с'яго ці ад няма чаго рабіць кінуўся ў нацыяналізм. Або, пачуўшы яго беларускую гаворку, са шкадобай падумаў бы, што бядак вальтануўся і яму трэба лячыць галаву. Аднак жаданне гаманіць па-свойму, так, як гаварылі ягоныя бацькі на роднай Случчыне, нарадзілася ў Яўгена не раптоўна і невыпадкова. І расло гэтае жаданне-памкненне недзе ўсярэдзіне міжволі і нібы на дражджах, п'яніла, акрыляла, несла дасюль невядомую радасць. Аляшкевічу нават здавалася, што ён па-іншаму дышае, прагна і напоўніцу, таму зусім не зважаў на тое, як чадзіць размякчэлы на гарачым сонцы асфальт, і гэты сіняватаябелы дым змешваецца з чорным смуродлівым гарам ад "Карусаў", што падыходзіць і адыходзіць ад аўтобуса на прыпынку, паволі падймаецца ў мяўкім паветры ўгору, утвараючы цёмную хмару, якая, нібы даўгавусы дракон, распаўзаецца шырэй і далей, ахутвае людзей, з лютаасцю выядае вочы, забівае душы. Аляшкевіч усё ж адчуў, што дыхаць стала цяжка, бо яго заглынуў чадны смог — сіне-чорнае страшыдла. Захацелася падацца назад, вырвацца з лап чорнага дракона, але Яўген разам з невялікай купкай людзей стаў у чаканні наступнага аўтобуса. Ды і вяртацца ўжо не было куды: бібліятэку, адкуль ён толькі што выйшаў, зачынілі. Не хацелася да апошня званка дакучаць бібліятэкарцы, асабліва сёння, у пятніцу, бо тая, выдаючы літаратуру, як бы між іншым сказала, што збіраецца ехаць на лецішча паліваць познія агуркі.

Наведвальнікаў у чытальнай зале было ўсяго двое: ён, Яўген, ды я, універсітэцкі выкладчык. З новага навучальнага года мне ўпершыню даручылі чытаць курс лекцый, і таму ўжо другі тыдзень даводзілася карпець у бібліятэцы замест таго, каб бесклапотна з'ехаць у лясную прахалоду ці бліжэй да вады: на Мінскае мора ці да якой-небудзь ракі. Яўген убачыў на маім сталі шмат гістарычнай літаратуры, і таму асмеліўся падзець і запытацца, што я чытаю і навошта. Пазней пра сябе з някаватасцю сказаў, што нідзе не працуе — з завода, як і многіх іншых, яго звольнілі. Зарэгістраваўся на біржы, і вось чакае, пакуль прапануюць хоць нешта блізкае да ягонай спецыяльнасці. Каб не марнаваць часу, Яўген вырашыў хадзіць у бібліятэку і вывучаць беларускую мову і гісторыю: абклаўся падручнікамі, слоўнікамі, часопісамі. Пасля гаворкі з Аляшкевічам я зразумеў, чаму ён пачаў жыць так, а не інакш, чаму не захацеў больш падпарадкоўвацца масавай інерцыі, зрабіў крок да нацыянальнага самаўсведамлення. Усё роднае, спадчынна-вясковасе зачала і заняла ў ім, заснула, здавалася, назаўсёды. І тое Адраджэнне, што хваляй пракацілася па Беларусі, ніколі б не закранула яго, не дагруклася, калі б не сямейная драма.

Ад часу вучобы ў інстытуце Яўген стаў выхаванцам рускамоўнага горада, затым

хадзіў на працу, і трэба была чыя-небудзь дапамога. Маці, як даведлася пра сынаву бяду, прыехала на зіму ў горад. У іхняй кватэры загучала вясковая случанская мова. Міхасёк пайшоў у беларускі клас. Чуючы штодзённа тое, як бабуля гаварыла з унукам, Яўгену згадалася сваё дзяцінства з матчынымі казкамі, сакавітымі выслоўямі. Душу ахоплівала радаснае ўзрушэнне, Аляшкевічу рабілася хораша і ўтульна сярод блізкіх людзей, і ён ачунаваў, прыходзіў у сябе пасля скандальнай дуэлі з жонкай. Пакрысе Яўген пачаў устаўляць у сваю гаворку беларускія слоўцы. Чытаў з сынам буквар, розныя чытанкі і адчуваў, як ціха, незаўважна мяняецца, пераўладкоўваецца нешта ў яго сярдзіне, быццам ён праходзіць урок паўтарэння, вучыцца зноў пасля доўгіх канікулаў, якія выветрылі ўсё з галавы. Прышоў дзень, і Яўген з сынам адкрылі першы падручнік па гісторыі Беларусі. Чытаючы, Аляшкевіч захапляўся апавяданнямі пра мінулае больш, чым Міхасёк. Ён з нейкай юнацкай гаркотай шкадаваў, што калісьці пасля школы не пайшоў на гістфак, а падаўся ў радыётэхнічны інстытут. Гісторыя ў школе яму дужа падабалася: настаўнік Анатоль Іванавіч захапляўся, цікава расказваў пра Случчыну, яе пракаветную даўніну, пра Слуцк, яго паходжанне, князёў, пра іхнія палацы, слупкі тэатр, Альгерда Абуховіча, пра пісьменнікаў, пра герояў розных бітваў. І усё гэта зараз, калі ён вырашыў прысвяціць сваё жыццё выхаванню сына, хацелася пераказаць малому Міхасёку. Але тое, што ён памятаў, было абрыўкавае, цьмяна-блытанае. Аляшкевіч адчуў: яму не стае ведаў. Пакуль Міхасёк з бабуляю жылі на вёсцы, Яўгену думалася не толькі пра пошукі працы, але і пра тое, што і як ён скажа сыну. Яшчэ ён стаў больш глядзець і слухаць тэлебачанне, радыё, і тое, што чулася пра беларускую мову з вуснаў лясаватага чалавека, пачало выклікаць нягэду. Бо, здавалася, ганьбалася яго маці, родная вёска, Случчына, Альгерд Абуховіч, а, галоўнае, яго сын, які перад ад'ездам сказаў, што пойдзе толькі ў беларускі клас. У траўні, на апошнім бацькоўскім сходзе, завуч школы паведаміла, што пяты клас, магчыма, прыойдзе на рускую мову навучання: маўляў, да яе падыходзіла шмат бацькоў з просьбай пазбавіць іхніх дзяцей ад "непамятнага языка". У душы Аляшкевіча ўздымаліся хвалі абурэння, адтуль выплывалася вялікая трывога, і я добра разумеў гэтага чалавека, які тут, у бібліятэцы, калі мы перакурвалі, выгаворваў набалелае.

Аляшкевіч, абкураны і здушаны чадам, увайшоў у аўтобус. Выцер насоўкай з ілба пот, пасля чаго на ёй засталася бурая пляма, паправіў на загарэлым, поўным задумлівасці твары бліскучыя серабрыстыя акуллары. Яму думалася пра нешта сваё, здавалася, што ён — гэта не ён, а толькі лёгкі безжыццёвы цень, які застаўся пасля таго, як ён, Яўген, згарэў у сонечна-пякельным крэматыры. На хвілю Аляшкевіча працяў свежы струмень паветра, і раптам ён уздрыгнуў, бо нехта моцна торкнуў у спіну. Перад ім вымкнула са сталінскімі вусікамі.

— Прад'явіце праязной дакумент! —

— Не нада, дарагой. Я цябе не відзеў. Плаці штраф! — сурова прамовіў лабасты кантралёр, хапіў безбілетніка за руку і злосна дадаў: — Ад мяне ўвільнуць не ўдасца, так і знай. — Ды што вы сабе дазваляеце, — спрабуючы вызваліць руку, запратэставаў Аляшкевіч, затым пачаў шукаць вачыма сярод пасажыраў хоць адзін спагадны твар, каб заручыцца падтрымкай, каб хто-небудзь пацвердзіў, што ён толькі што сеў у аўтобус. — Хіба я злачынец, што вы мяне за рукі хапаеце?! — Еслі хочаш — ты праступнік. І разгаварвай на нармальнаму языку. Будзеш вырывацца — у барані рога скручу, — прыгрозіў разгневаны правяральшчык. Людзі ў аўтобусе аб'якава адварнуліся і глядзелі ў вокны. А кантралёр настойваў на сваім, роў над самым вухам: — Плаці штраф, бэнээфавец! Эта табе не машыны на праспекце варочаць! — Ніякі я не бэнээфавец. Я звычайны чалавек, — паспрабаваў апраўдацца Яўген. — Я цябе як на рангене віжу, — з шалёным, ярасным бляскам у вачах крычаў кантралёр. — Сяйчас уміг дастаўлю ў міліцыю, там быстра разбярэцца. — Вы не маеце права штрафавачь гэтага мужчыну, — пачуўся зусім побач, за спінай Аляшкевіча, аksamітны, поўны гіпнатычна-чароўнай чысціні, жаночы голас. Яўген павярнуў галаву і ледзь не страціў прытомнасць: там, на заднім сядзенні аўтобуса, сядзела не жанчына, а каралеўна ў белай пышняй сукенцы, з асляпляльнымі залаціста-яркімі завушніцамі. Яна смела наважылася ратаваць яго, няшчаснага Аляшкевіча, які стаўся ахвяраю дэспатызму кантралёра: — Мужчына сапраўды толькі ўвайшоў у аўтобус. Пакіньце, калі ласка, яго ў спакой. Кантралёр, падалося, знікаваў ад голасу заступніцы, ён лыпаў шэрымі вялізнымі вачыма, але здавацца, быць пераможаным нейкай красуняй не захацеў: — Без вас, гражданка, разбярорся. Не лезьце, куды вас не просяць. — Я ж бачу, што творыцца несправядлівасць, — абурылася белая каралеўна. — Дык што мне маўчаць? Лавец "зайцоў" ужо рушыў у наступ на абарону Аляшкевіча, у насмешлівым ядавільным тоне запытаў: — Табе што, хахалю мала? Лі іменна этава падавай? Акурат адчыніліся дзверы аўтобуса, і кантралёр гучна, нібы ў рупар, загарланіў на ўвесь салон: — Гражданин! Асвабодзіце салон, машына далей не ідзе. Мы яво даставім у аддзяленне міліцыі. Пасажыры кінуліся з аўтобуса, як спуджаныя мукі. Але тая, да якой быў прыкаваны позірк Аляшкевіча, не зварухнулася, сядзела, бы яе гэта не тычылася. — Вам што, гражданичка, асобае прыглашэння нада? — дзёр горла лабасты і гняўліва памахаў у бок Аляшкевічавай заступніцы партманетам з кантралёрскім знакам: — Выхадзі, а то пажалеш. Але яна не спалохалася вокрыку, адкінула невялічку пасму русыяных валасоў і ўзрушаным звінчым голасам прагаварыла: — Вы што тут трыццаць семі год учыняеце! Ці мы ўжо туды вярнуліся?

— Знаеш, красотка, прадстаў, што вазвратіліся. Скажы спасіба, што с'ягодня ўслед за намі не едзе аўтобус з нарадам міліцыі. Этат бы красавец ужо даўно не вякаў. — Ведаеце што?! — непакорна, на павышанай ноце выгукнула жанчына ў белым. — У мяне часу багата. Я еду ў міліцыю і буду сведчыць пра ваш здзек і самадурства. Схоплены, бы абцугамі, рукой кантралёра, Яўген адчуваў сябе някавата, брыдка, ён раптам усвядоміў, што ўжо колькі хвілін маўчыць, а за яго змагаецца гэтая неязная прыгожая жанчына. Аляшкевіч вінавата і ўпросліва зірнуў у вочы кантралёра: — Давайце, я заплачу штраф. Толькі адпусціце нас. Але гэтая просьба-мольба, відаць, прыдала кантралёру мацунку, упэўненасці ў сабе: — Нічаво не палучыцца. Пусць гэтая раскрасавіца выходзіць, а мы паедзем у пяцідзесяце аддзяленне. Аляшкевіч з усёй моцы вырваў руку, паспрабаваў адштурхнуць ад сябе апантанана лаўца безбілетнікаў. Кантралёр залямантаваў, быццам ашпараны: — За сапраціўлення і сінякі далжнасному ліцу яшчэ атвешціш! Шафёру, мусіць, надакучыла праз шкло кабіны назіраць за баталіяй у салоне, ён зачыніў дзверы і пагазаваў на канцавую. Кантралёр падаўся да шафёрскай кабіны, пакінуўшы Аляшкевіча і жанчыну ў белым. Яўген нясмела, нібы хлапчук, падняў галаву і зірнуў у яе светла-блакітныя, як у дзіцяці, вочы і занямеў. Жанчына загаварыла першай, яна не то спачувала, не то разважала: — Ну што вы так задумаліся, што талон адразу не прабілі? Завязе вас гэты вар'ят у аддзяленне, а там бугаі дубінкамі пачастуюць. Мала таго, што грошы на штраф адбярэць, дык працякол складуць, што вы беднага кантралёра пакалечылі. І штраф яшчэ на сотні тысяч выпішучь. Пасля ні ў якім судзе праўды не знойдзеце. Хіба вы не ведаеце, што ў міліцыянтаў да тых, хто гаворыць па-беларуску, паталагічная нянавісць? Няварта дурняў івяліць, з імі лепш на трасяныч гаварыць або па-руску, Трэба берагчы сябе ў такі жахлівы час. Памятайце: беларусам быць цяжка. — Дзякую вам, што заступіліся, — ціха зляцела з вуснаў Аляшкевіча, і яму востра адчулася, што ён хоча працягнуць руку гэтай чароўнай жанчыне. Узвінчаны, грозны, як навалічная хмара, кантралёр махаў рукамі, нешта выкрыкваў. Шафёр, адкапльціўшы ніжнюю губу, ціснуў на газ. Аўтобус падкідвала, ён грукацеў, нібы вялізарная парожняя бочка, што качалася з гары. Дзівосная, казанчая красуня падхапілася, узяла сваёй беласнежнай танклявай рукой Яўгена за бронзавую ад загару руку, падвляла да дзвярэй. — Як вас зваць? — ледзь выдыхнуў Аляшкевіч. Аўтобус знянацку затармазіў і спыніўся, бы падбіты танк. Трое дзвярэй адчыніліся, і праз пярдні з іх долу паляець кантралёр. — Не марудзьце, выходзьма хутчэй! — прыспешваючы Аляшкевіча, абазвалася каралеўна. Яны выскачылі з аўтобуса, нібы гарэзлівыя юнак і дзятчына, што спазняюцца на дыскатэку. — Як вас зваць? — з нейкай невыказна-пяшчотнай замілаванасцю на хаду зноў папытаў Яўген. — Надзея, — толькі і паспеў пачуць у адказ ад жанчыны, якая пачала на вачах знікаць, як прывід. Нечакана-неспадыявана яна ператварылася ў нейкую нябачную істоту, якая ўсё яшчэ трымала яго, Аляшкевіча, за руку. "Куды яна знікла? Куды?" — у адчай затрапатала сэрца і заплакала жаласным жураўліным крыкам ад раптоўнай страты белай лябэдки...

У панядзелак Аляшкевіч прыйшоў у бібліятэку сам не свой. Я гэта адчуў і папытаў, што здарылася. Ён падрабязна распавёў мне гісторыю, што здарылася з ім у пятніцу, неўзабаве пасля таго, як мы развіталіся каля сталічнага універсама. Не адважыўся ўсумніцца ў тым, што пачаў. Я бачыў, што Яўген зусім не жартуе, а гаворыць усур'ёз: — Трэцюю ноч яна стаіць перад вачыма ў белай вясельнай сукенцы. Муцаюся, не магу заснуць. — Ён дапытліва зірнуў у мае вочы: — А мо гэта была іншапланецянка ці якая багіня з даўніх часоў? — І працягваў славядацца: — Яна заварыла мяне. Без яе баюся ісіці ў востень. Я адчуваю, што там мне будзе холадна, золка, адзінока. Як мне адшукаць гэтую жанчыну-мрою?..

НА СЦЭНЕ — МОНАСПЕКТАКЛІ

3 10 па 14 кастрычніка ў Мінску адбываўся II Міжнародны фестываль монаспектакляў "Я". Арганізавалі яго Беларускі нацыянальны цэнтр міжнароднага інстытута тэатра, Міністэрства культуры і Саюз тэатральных дзеячаў нашай краіны. Фінансавую падтрымку фестывалю здзейсніў Беларускі фонд Сораса.

Монаспекталь — гэта унікальны жанр тэатральнага мастацтва, які вымагае гранічных дасканаласці і выразнасці акцёрскага выканання, гармоніі рэжысуры, драматычнай, сцэнаграфіі — усіх складнікаў уздзеяння на глядача. Таму кожны такі спектакль, які вытрымаў праверку сцэнічным жыццём, заслугоўвае ўвагі. У мінскім фестывалі бралі ўдзел госці з Расіі, Кіпра, Польшчы, Украіны, Літвы, Балгарыі. Спектаклі, якія яны прывезлі, самыя разнастайныя па тэматыцы і ўвасабленні, некаторыя можна назваць уласна монаспектаклямі толькі ўмоўна, як спектакль "Мяне завуць Я" Ніжненюгарадскага "Маленькага тэатра". Кіпрыёт Фотас Фодзіадэс стварыў свой спектакль паводле твораў Сафокла, Еўрыпіда і Эсхіла, прычым выконвае яго на старажытнагрэцкай мове, на падставе ім самім жа адкрытым метадае вымаўлення меладычна-песеннай антычнай мовы. Польскі тэатр у Познані прывёз спектакль "Ессе homo" паводле філасофскай прозы Ніцше, Духоўны тэатр "Воскресіння" з Лівона — казку-містэрыю "Пракляты Марко". Новосібірскі тэатр "Чырвоны факел" прадставіў спектакль, у якім гучаць маналогі самых розных герояў рускай класічнай драматычнай літаратуры. Незалежны, нетрадыцыйны тэатральны клуб "Эдмундас студыя 3" з Шаўля паказаў спектакль "Іншы", пабудаваны на законах авангарднага тэатра. Драматычны тэатр з Варны звярнуўся да творчасці Гоголя, паставіўшы монаспекталь "Дзённік вар'ята". Нашу краіну прадставілі на фестывалі тэатр-студыя кінаакцёра спектаклямі "Каханне смешнага чалавека" паводле твора Ф. Дастаеўскага і "Айседора. Танец кахання"; Віцебскі акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа, які таксама звярнуўся да "Запісак вар'ята" М. Гоголя; Мінскі маладзёжны тэатр з пластычнай фантазіяй "Хачу быць каханай", у сюжэтнай аснове якой — лёс амерыканскай "зоркі" Мерлін Манро. Узяў удзел у фестывалі і унікальны беларускі пазыцыйны тэатр аднаго акцёра Зміч (мастацкі кіраўнік — Галіна Дзягілева). Тэатр прадставіў на фестывалі два спектаклі — "Маленькі анёлак" па п'есе С. Кавалёва і "Кроткая" паводле твораў Ф. Дастаеўскага.

Н. К.

3 ПАВАГАЙ І ЛЮБОЮ ДА МОВЫ

Сярод даследчыкаў гісторыі беларускай мовы, народных гаворак была Марыя Жыдовіч. 19 кастрычніка ёй споўнілася 60 гадоў (памерла 12 лістапада 1977 года). Марыя Андрэўна — аўтар працы "Назоўнік у беларускай мове" (ч. 1, 1969), сааўтар кнігі "Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Марфалогія" (1957), "Нарысы па гісторыі беларускай мовы" (1957), бібліяграфічнага паказальніка "Беларускае мовазнаўства. 1825—1965" (1967)... Была рэдактарам "Матэрыялаў для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак" (в. 1—3, 1970—1977).

СПАТКАННІ — ТАЕМНЫЯ І ВІДАВОЧНЫЯ



Пра сваё "Таёмнае спатканне" тэатр пантэмімі і клаунады "Жэст" абвясчае на ўвесь голас: яно, першае ў сезоне, мае адбыцца 25 кастрычніка на вучэбнай сцэне Беларускай акадэміі мастацтваў. Прыйдучы або з'явіцца, як заўжды, Алена Сівакова, Галіна Яроміна, Вячаслаў Іназемцаў... І персанажы, якіх прадставяць акцёры. А на старонках "ЛіМа" магчымасць спаткацца з ўсёй "жэстаўскай" кампаніяй з'явіцца неўзабаве...

Ж. Л.

На здымку: сцэна са спектакля "Таёмнае спатканне".
Фота М. МОРКАЎКІ

Уласна фестывальнага досведу Брэст мае няшмат, таму дапушчальна меркаваць, што з 3 па 6 кастрычніка сёлетняга года на міжнародным тэатральным фестывалі "Белая вежа" гэты досвед набываўся ў самых шырокіх маштабах. Заяўленыя Егіпет ды Францыя, даслаўшы факсы пра ўдзел, пэўна, і межаў сваіх не перасяклі. Да апошняга дня высвятляліся імёны ўдзельнікаў з Расіі. На чале журы стаў скептык — доктар мастацтвазнаўства Рычард Смольскі.

Ён самы быў у ліку скептыкаў, калі больш за год таму дырэктар Брэсцкага тэатра драмы і музыкі Аляксандр Козак выказаў ды даводзіў сваю фестывальную ідэю. Па-добраму крытык дырэктара разумее: цяпер фестывалі не ладзіць хіба лайдак з лайдакаў: Маладзечна — ладзіць, Гомель — збірае, Віцебск — арганізуе, так што здаровыя творчыя амбіцыі берасцейца ўражвалі. Натхняў хіба адметна адбудаваны Брэсцкі тэатр...

Да гонару А. Козака, матэрыяльную і арганізацыйную базу пад фестываль ён падвёў выдатную. Але, паводле Р. Смольскага, забракавала сілы ды менавіта досвед, каб гэтым падвалам адпавядала творчая надбудова. Дакладна

не знайшлі фестывальнае канцэпцыі, значыць, не вызначыліся са сваімі жаданнямі. Для першага разу мусім пагадзіцца з тым, што арганізатары зладзілі для гараджан файнае тэатральнае свята, тым больш каштоўнае цяпер, калі няма добрых старых гастроляў. Дасціпна была абыграна Камянецкая вежа, тая самая, гістарычная Белая вежа, чые сцены сярод усіх гістарычных мітрэнгаў пабачылі і найшоўшыя, нават раскіданне СССР. Клонат берасцейцаў адчуваўся і ў, мовім так, шчыраванні над новай сімволікай або новай значнасцю падзей на сваіх абшарах: каб надалей Белая вежа абазначала не палітычнае раскіданне, а творчае яднанне. Перадусім — тэатральных майстроў. Бо раз'яднанне, ізаляванне культурнае прасторы як нікому й нічому іншаму шкодзіць самой культуры. А геапалітычнае знаходжанне Брэста — лепш не бывае...

Напэўна, кожны з крытыкаў або іншых тэатральных прафесіянікаў бачыў афішу "Белай вежы" па-свойму і, пэўна ж, меў рацыю са сваім спісам лепшага. Але старшыня журы Рычард СМОЛЬСКІ, кранаючы гэтак пытанне, прапанаваў яшчэ раз звачыць на грошы:

КАЛІ ЗАМІНАЛА... АФІША

— Напрыклад, з Масквы запрасілі, мовім так, танны спектакль, бо везці звыклых пяць-сем дзённых асобаў, дэкарацыі і да т. п. арганізатары пакуль не ў стане, — удакладніў Рычард Баляслававіч. — Канцэртны варыянт з Тэатра Расійскай Арміі з удзелам Ігара Ледагарава і ягонага маладога партнёра Арцёма Камінскага. Вядома, мастацтва пацярпела. Затое берасцейская публіка адгукнулася ўжо на самае з'яўленне вядомага па кіно і тэлебачанні артыста. На кожную трапную рэпліку — апладысменты. У фінале — авацыя і бясконцыя кветкі. У канцэпцыю фестываля — гарадскога свята гэты спектакль уштукаваўся бездакорна.

Адкрывала "Белую вежу" адметная, выпрабаваная, у добрым сэнсе слова шлягерная "Ідылія" В. Дуніна-Марцінкевіча ў рэжысуры М. Пінігіна. Лепшага адкрыцця быць не магло. Каб прадэманстраваць, напрыклад, высокую акцёрскую тэхніку, каб задаць тон ды ўзняць фестывальную ліштву. Віталь Рэзька, выканаўца адной з цэнтральных роляў, адзінагласна прызнаны лепшым выканаўцам сярод акцёраў-мужчын. Пасля "Ідыліі", якую вітала перапоўненая зала, акцёры Валынскага тэатра (Украіна) засмучона і ціха кінулі калегам, маўляў, нам пасля такога тут рабіць няма чаго... З нашым узроўнем... І, ацаніўшы сябе самакрытычна, мелі рацыю.

Вызначыць лепшы сярод драматычных і лялечных спектакляў замінала... сама фестывальна афіша. Кожны спектакль вымагаў надта асабістых крытэрыяў ды падыходаў. Ці не кожны мог пад сябе сабраць і афішу, і фестываль. А як лялькама сапернічаць з драматычнымі артыстамі? Альбо, скажам, падкрэслена эксперыментальны "Спектакль для ненароджаных дзяцей" Віталія Баркоўскага і Уладзіміра Матросава: калі мераць ды ўзважваць яго як "Ідылію" або "Сон на Іванаву ноч" кіеўскага Тэатра на Падоле, дык трэба сумленна зазначыць: ён уяўляе сабой ланцужок бессэнсоўных эцюдаў, якія не ратуе матывацыя нібыта Федара Дастаеўскага (ягонае імя значыцца пры назве спектакля) і якія скрываюцца-складаюцца ў адну вялікую бяссэнсіў. Дарэчы, "Спектакль для ненароджаных дзяцей" запрасілі ў Брэст па майё рэкамендацыі: "я патаемна спадзяваўся, што пані Ганна Блашчак, чынік Торунскага тэатральнага фестывалю і журы "Белая вежа", запросіць нашых эксперыментатараў да сябе. Не запрасіла. Далучылася да меркавання журы: так, гэта эксперымент, але не дужа ўдалы і нават бессэнсоўны."

"Сон на Іванаву ноч" у рэжысуры Віталія Малахава з Кіева ўразіў па-добраму... старым добрым Шэкспірам. Хоць калегі-крытыкі не прамінулі напяркануць украінцаў за эстэтыку студэнцкага капусніка. Але спектакль вясёлы, захаваты, з адметнай сцэнаграфіяй Сяргея Маслабойшычкава, з дасціпна вырашанымі касцюмамі, з густойным акцёрскім ансамблем.

Валынцы з музычна-драматычнага тэатра імя Шаўчэнка расчаравалі адкрытай кан'юнктураю сваёй работы, якая грунтавалася на класічнай спадчыне Лесі Украінкі і называлася "Апантаная". У журы жартавалі: калі б, маўляў, гэта ставілі дваццаць гадоў таму, дык у цэнтры ўвагі апынуўся б, відаць, Валодзя Ульянаў, які з'явіўся пераўтварыць свет і даць усім зямны рай. А сёння — святое месца не пусцае — у тэатральныя героі выправілі Ісуса Хрыста. Але назіраць, як пасрэдны артыст кволі і непераканаўча строіць з сябе... скажам, персону, асобу, якая для кагосьці яшчэ і думкаю, і духам не асягнутая, а для многіх надта недатактыльна і высокая, — дайце веры, не толькі прыкра ды цяжка... А дадаць да ўсяго няпэўную састарэлую эстэтыку... На прыкладзе гэтага спектакля вярта было пераканаць арганізатараў, наколькі фестываль вымагае адбору. Адбору,

які павінны спраўджаць прафесіянікі. А ў дадзеным выпадку самым прафесійным зрабіўся... тэлефон: спектакль запрашалі на фестываль, відаць, проста патэлефанаваўшы кіраўніцтву тэатра імя Шаўчэнка. Прасілі, трэба думаць, лепшае. Валынцы дачулі добра, сабраліся порстка і з шумам... праваліліся. І калі б не кіяне, можна было б усур'ёз думаць пра нейкі творчы крызіс на Украіне.

Мальераў "Мешчанін у шляхецтве" з Любліна (а каго не захапляе агульная культура ды прафесіянацкі польскага тэатра!) перакінуўся шараговым касцюмаваным відовішчам. У трупе, да ўсіх загану, не знайшлося яркага выканаўцы ролі Журдэна, ды і рэжысура прапанавала яму надта ўжо звыклае вырашэнне. Тэкст акцёры вывучылі хораша, прамаўлялі выдатна, так што берасцейская публіка сётое з таго, што меў на ўвазе сам Мальер, зразумела і прывітала.

З вялікай цікавасцю чакалі "Макбета" ў пастаноўцы "Вольнай сцэны", тым больш пра ўдалыя шатландскія паказы ўжо і прэса сведчыла (у тым ліку і "ЛіМ"). Праўду кажучы, ехаць у Камянец пад самую Белую вежу ды глядзець спектакль там не надта карцела. Аўтары спектакля настойвалі на выездзе. І, як высветлілася, мелі рацыю. Ва ўмовах натуральнай пляцоўкі, калі ці не ўсе жыхары Камянца выбраліся паглядзець тэатр (не бачыў яшчэ пры падможках такой процымы народа!), а дзэсятэй гадзіне вечара, калі мясцовыя школьнікі сустракалі глядачоў з факеламі, а школьніцы ўвасаблялі вядзьмарачка... Ды ці можна паспацьпаць большае асалоды ад тэатра, як толькі не лабагаўшы пры сталічнай пары Макбетаў?! Камянец мусіць склаціць з гэтага легенду... А сам спектакль пакінуў супярэчлівы ўражанне. Перш за ўсё — самім падыходам да Шэкспіра, ягоным сцэнічным адаптаваннем, якое прапанаваў Аляксей Дудараў. Я перакананы: сённяшні адукацыйны ўзровень беларускай публікі дастаткова высокі. Ён, узровень, не вымагае падыходу кшталту "зліквідавання непісьменнасці", калі "Макбета" можна пераказаць за якую гадзіну. Падрыхтаванасць, абазнанасць, часам і спанатранасць нашай публікі вымагае паважлівага стаўлення — да прадмету сцэнічнае гаворкі ў тым ліку. А ў нашым выпадку ўсе Шэкспіравы адметнасці скараціліся да двух забойстваў. Спачатку забівае Макбет, потым забіваюць Макбета. А ў старэйшага пакалення ў памяці "Макбет" Барыса Луцэнка — зусім іншае трапісці ды глыбіні! Эксперымент Валерыя Анісенкі (рэжысура) Іад Шэкспірам выглядае недарэчным. Мяне асабіста здзівілі і выразы, слоўныя выразы, якіх мы ніколі не чулі ад перакладчыкаў класіка-Шэкспіра, перакладчыкаў, дарэчы, самых розных і разнастайных. Кшталту... "выблядка" з вуснаў Макбета — пра дзіця, народжанае па-за шлюбам. У Шэкспіра кожная сітуацыя абмалявана дастаткова літаратурна. А беларуская адаптацыя амаль на мяжы літаратурнае нормы. Гэта не ўпрыгожвае спектакль. Гэта таксама спарадзіла неадназначнасць яго ацэнкі: усеагульнага захаплення я не убачыў.

Я ўяўляю сабе рэжысёрскую прафесіянацкі, якая мусіць адбывацца на кожнай драбніцы ўвасаблення. Прафесіянацкі, якая выяўляецца і ў тым, каб стварыць акцёрам прымальныя ўмовы для работы. У выпадку Валерыя Анісенкі акцёрам трэба рваць звязкі на адкрытай пляцоўцы, але далей за чвэрць рады ўсё адно не чуваць. І гэта ў надвор'е, спрыяльнае надзіва! Усё-такі тэатр вымагае... тэатра. Але тло (фон) самой Белай вежы спрыяў ацёрскай рабоце Тацяны Жданавай (ладзі Макбет), выгодна падкрэсліў яе фактуру, голас, пластычнасць. Тыя з калегаў-крытыкаў, якія не ездзілі ў Камянец і бачылі работу Жданавай у іншых умовах, не адразу зразумелі, чаму журы схільнае даць ёй прыз



за лепшую жаночую ролю. Праўда, іх хутка пераканалі.

"Месяц на вёсцы" Івана Тургенева, увасоблены Рыдам Таліпавым, абвясціў на поўны голас пра магчымасці ды здольнасці берасцейскай трупы. Спектакль — узор высокай рэжысёрскай прафесіянацкі, узор творчага і вельмі сучаснага падыходу да матэрыялу, але і вельмі ашчаднага стаўлення да яго. У выніку — спектакль лірычны, працяты жарсцямі ды глыбокім роздумам пра сэнс чалавечага жыцця, пра каханне, пра ягоную дарэчнасць або недарэчнасць і месца ў чалавечым жыцці. У Таліпава — пазнавальны рэжысёрскі почырк, схільнасць вытрымліваць на працягу паказу ўсе заяўленыя прыёмы, стыльнасць, эстэтычнасць. Вельмі дакладна і ўдумліва распрацаваны акцёрскія партытуры. Пры гэтым пра сямігадовае бадзьяне або блуканне трупы па пакутах падчас рамонт тэатральнага будынка ведаюць усе. Няшмат хто чакаў, што высокі выканаўчы патэнцыял нікуды не падзецца, зберажэцца і прыбудзе...

Таліпаўскі спектакль, на маю думку, засведчыў, што самы перспектывны кірунак развіцця беларускага тэатра — псіхалагічны. Распояд пра чалавечую душу. Таліпаў — гуманіст. Ён любіць і сваіх персанажаў, і іх выканаўцаў, сваіх акцёраў. З ягоным імем звязаны нашы надзеі на развіццё псіхалагічнага тэатра, да таго ж гэты кірунак выдатна стасуецца з беларускай тэатральнай прыродай. Беларускі тэатр гадаваўся і гартваўся ў распоядах пра чалавечую душу...

Тое, што фестываль скончыўся "Месяцам на вёсцы" і пачаўся "Ідыліяй", давяло ягоную, фестывальную перспектыву. Тайнае галасаванне чынікаў журы палічылі іх лепшымі спектаклямі. А для берасцейцаў гэта — двайны поспех. Кшталтам, узроўнем спектакля зраўняцца з нацыянальным акадэмічным!

Кіраўніцтва горада і вобласці натхнілася шырокім розгаласам фестывалю. Каб замацаваць яго як з'яву культурнага жыцця Беларусі вырашана зладзіць... сабраць "Белую вежу-97", а потым сустракацца ля ейных сценаў раз у два гады.

Рычарда СМОЛЬСКАГА распытвала і натавала Жана ЛАШКЕВІЧ

Брэст—Мінск

На здымку:

Рычард Смольскі.

НЯПРОСТЫ ШЛЯХ ДА ОПЕРЫ

Такая знаёмая, такая цудоўная музыка Пятра Ільча Чайкоўскага акунае нас у святочную атмасферу шляхетнага балю. Таццяну Ларыну не пазнаць. Багата апранутая, прыгожая, упэўненая ў сабе, яна ідзе пад руку з сівым імпазантным генералам, які, здаецца, не можа надыхацца каханнем да жонкі. У ролі Грэміна — уладальнік прыгожага баса з яркім тэмбрам, саліст беларускай оперы Алег Мельнікаў.

Новая імя? У пэўным сэнсе — так.

Спявак нарадзіўся і вырас у Мінску. "Мае бацькі, — гаворыць ён, — рабочыя. Абое любяць спяваць. У бацькі — барытон, у маці — сапрана. Наогул, у нашай сям'і ніводнае свята не абыходзіцца без спеваў".

Шлях да мастацтва быў у Алега нялёгкі. Жаданне прывітаць сваё жыццё музыцы праявілася ў яго ўжо ў шасцігадовым узросце. Неяк хлопчык глядзеў кінафільм "Сляпы музыка" на сюжэт У.Караленкі і проста-такі зайшоўся ад плачу: "Хачу вучыцца музыцы!". Неўзабаве ён ужо вучыўся ў Сярэдняй спецыяльнай музычнай школе пры кансерваторыі — па класе баяна. І хача да гэтага інструмента душа не ляжала, вучань ён быў здольны — дасканала асвоіў баян. З чатырнаццацігадовага ўзросту Алега пачалі запрашаць іграць на вясельях. К гэтаму часу ён навучыўся добра іграць і на гітары, і на фартэпіяна. Пазней, калі служыў у палкавым аркестры, асвоіў саксафон. У той час набірлі музыкантаў, спевакоў у знаны ансамбль БВА, якім кіраваў Леў Мурануў. Алег быў прыняты ў гэты калектыў, дзе і граў, і спяваў.

Потым ён спяваў у мінскіх рэстаранах. Былі бас-гітарыст "Песняроў" Леанід Тышко запрасіў Мельнікава спеваком-саксафаністам у рэстаран "Юбілейны". Але рэстаранны канцэрт хутка надакучылі. Была мара — стаць сапраўдным прафесіяналам, спасцігаць сакрэты вакальнага мастацтва. Паступіў на вакальнае аддзяленне Беларускай кансерваторыі. Шчыра кажучы, яму не пашанцавала з выкладчыкам па спецыяльнасці, які, на жаль, не знайшоў ключык да сваго вучня, і юнак быў вымушаны пакінуць кансерваторыю. Аднак на яго звярнуў увагу выдатны педагог загадчык вакальнага аддзялення Мінскага музычнага вучылішча імя М.Глінкі Адам Асманавіч Мурзіч. Алег прыйшоў да яго вучнем — на трэці курс вучылішча...

Праз паўгода адбыўся Рэспубліканскі конкурс вакалістаў, пераможцам якога стаў Алег Мельнікаў. Менавіта тады яму паралі ехаць у Адэскую кансерваторыю да прафесара Яўгена Іванова, у якога вучыліся галоўным чынам басы, барытоны. Вясной 1986-га малады спявак быў ужо ў Адэсе. Суправаджаў яго педагог Адам Мурзіч, які лічыў сябе адказным, каму аддаць "такі матэрыял". На праслухоўванні Алег паспеў праспяваць толькі дзесяць тактаў арый, як Яўген Мікалаевіч Івануў з захапленнем сказаў: "Упершыню мне прывезлі студэнта,

якога не трэба перавучаць!".

— Да канца свайго жыцця Івануў адносіўся да мяне па-мужчынску строга, але справядліва, па-бацькоўску апякаў і, мне здаецца, што я быў яго любімчыкам, — расказвае А.Мельнікаў. Ён удзячны і жонцы свайго педагога, таленавітаму выкладчыку камернага класа, заслужанай артыстцы Украіны Людміле Івановай, і канцэртмайстру Таццяне Кнышовай, і рэктару Адэскай кансерваторыі, вядомаму спеваку Мікалаю Агрэнічу, які стварыў спрыяльныя абставіны для адораных студэнтаў, магчымасці для ўдзелу ў самых прэстыжных конкурсах.

Альма матэр паспрыяла станаўленню А.Мельнікава як опернага артыста. Ужо з першага курса ён стаў адным з вядучых салістаў славаўскага Адэскага опернага тэатра. Дэбютаваў у партыі Шчэкавалава з оперы М.Мусаргскага "Барыс Гадуноў". Потым быў Пімен таксама з "Барыса Гадунова". Алегу было толькі 26 гадоў, калі яму даверылі гэтую цікавую складаную партыю. Штодзённа яго мучыла думка, як перадаць вобраз мудрага старца... На адзін з першых спектакляў ён прыйшоў у тэатр задоўга да пачатку. Рана прыйшоў і грывёр. Артыст апрануў расу, загрыміраваўся. І раптам адчуў, што яму ўжо не 26, а 90. Цікава, што на гэтым спектаклі Алега Мельнікава ў тэатры ніхто не пазнаў. Нават палічылі, што прыехаў гастролёр...

Цікава, ярка, эмацыянальна выконвае А.Мельнікаў ролю Дона Базілія ў оперы Д.Расіні "Севільскі цырульнік". На думку ягонага педагога А.Мурзіча, гэта своеасаблівае візітоўка Алега. Ён не шаржуе, не перайграе, па-свойму смешны і вельмі пераканаўчы. У час гастроліў нашага тэатра па Іспаніі такі Дон Базілія вельмі спадабаўся іспанскім аматарам опернага мастацтва.

Удача артыста — партыя караля Рэнэ ў оперы П.Чайкоўскага "Іянта", якой, дарчы, ён дэбютаваў у Мінску пасля васьмігадовай працы на сцэне Адэскай оперы. Няпроста было прыстасавацца да новага калектыву. Але нездарма гавораць: хто выжыў у Адэсе — выжыве ўсюды...

Працуючы ў родным горадзе, спявак паспяхова выступіў у самых розных спектаклях. Нават у параўнальна невялікіх партыях ён выглядае прыкметна, запамінаецца. Глядач не можа не заўважыць яго ў партыі Старога катаржаніна (опера Д.Шастаковіча "Каярына Ізмайлава, або Лэдзі Макбет Мцэнскага павета"). Трапныя фарбы, таны і паўтаньні знайшоў ён для ўвасаблення вобраза Дварэцкага (опера С.Картэса "Візіт дамы"). Скупа, але выразна, ён і патрэбна паводле сюжэта, паказвае ён Рамфіса — вярхоўнага жраца з оперы Д.Вердзі "Аіда".

У нядаўняй прэм'еры — оперы А. Барадзіна "Князь Ігар" А.Мельнікаў стварыў два розныя яркія вобразы. Гэта вяселюгуляк Галіцікі і самавіты хан Канчак.

Нядаўна я слухала спевака ў оперы Д.



Вердзі "Дон Карлас". Гэта было канцэртнае выкананне, на мове арыгінала. Спявак быў на вышыні. Голас яго гучаў ярка, прыгожа, як і належыць лаўрэату дзесятка прэстыжных міжнародных вакальных конкурсаў.

У кожным творчым саборніцтве Алег Мельнікаў дэманстраваў не толькі высокае прафесійнае майстэрства, але і ўменне сабрацца, выступіць упэўнена, бліскача. У Жэнеўскім конкурсе, напрыклад, было пяць тураў па розных гарадах, адборачны тур працягнуўся амаль месяц. У першым Шалепінскім вакальным конкурсе, дзе цэнз узросту саборнікаў — 38 гадоў, удзельнічалі толькі салісты оперных тэатраў. У Алега там была бліскачая перамога —

першая прэмія!

Але як ні дзіўна, таленавітага спевака Алега Мельнікава лепш ведаюць у Расіі, чым у роднай Беларусі. Вось і нядаўна ў сваім артыкуле ў газеце "Известия" славуная оперная спявачка Ірына Архіпава назвала сярод самых таленавітых маладых оперных артыстаў імя нашага земляка Алега Мельнікава. Дарэчы, разам з Ірынай Канстанцінаўнай ён нядаўна паспяхова выступіў на Міжнародным оперным фестывалі ў Новасібінску, яны разам удзельнічалі ў выкананні "Рэквіема" Д.Вердзі. Мне таксама давялося слухаць Алега Мельнікава ў гэтым творы ў Мінску, ён спяваў бліскача.

Зусім нядаўна яго запрасілі ў Маскву для ўдзелу ў выкананні вакальна-сімфанічнага паэмы Д.Шастаковіча "Пакаранне Сцяпана Разіна" для баса, хору, сімфанічнага аркестра. Дырыжыраваў сын кампазітара Максім, які лічыць Алега Мельнікава лепшым выканаўцам басовай партыі ў гэтым творы.

Неўзабаве і ў Германіі адбудзецца сольны канцэрт спевака. Думаю, не памылюся, калі скажу, што сольнага выступлення А. Мельнікава чакаюць прыхільнікі ягонага майстэрства ў родным Мінску.

На думку канцэртмайстра Л.Талкачовай, гэта вельмі здольны спявак, ягоны голас з цудоўным тэмбрам, у яго прыгожая сцэнічная знешнасць, прыроднае пачуццё сцэны, артыстычнасць. Яшчэ адзін вядомы канцэртмайстар, які працуе з А.Мельнікавым, Г. Карант адзначае, што ў артыста няма праблем з вакальнай тэсітурай, спявак вельмі музыкальны і самакрытычны. Аматары мастацтва, значнае ён, не могуць не ганарыцца, што на Беларусі ёсць такі даравіты артыст, уладальнік прыгожага баса, якога чакае цудоўная будучыня. Педагог Алега А.Мурзіч з гонарам называе яго лепшым сваім вучнем. Дарэчы, спявак па-ранейшаму ў цесным кантакце з Адамам Асманавічам, вельмі часта прыходзіць да яго "пракамертоніць", бо вакалісту вельмі цяжка без старонняга вуха.

Алег Мельнікаў лічыць сябе максімілістам. На яго думку, у мастацтве нічога нельга рабіць напалову. І вядома ж, трэба быць да сябе вельмі патрабавальным, прафесіяналам з вялікай літары і не разменьвацца на халтуры. Яго хваляюць праблемы тэатра: "На мой погляд, вельмі добра было б пры актыўнай падтрымцы дзяржавы ўвесці ў нашым оперным кантрактную сістэму. А з боку адміністрацыі патрэбна гарантыя салісту на ўдзел у пэўнай колькасці спектакляў, інакш — адміністрацыя плаціць няўстойку. Калі ж па віне артыста зрываецца спектакль, дык павінен плаціць ён сам, але сёння з-за вельмі нізкіх заробкаў артыстаў ніхто з іх не зможа аплаціць..."

Алегу Мельнікаву — 34 гады. Ён у росквіце свайго таленту і марыць пра цікавыя басовыя партыі...

Вера КРОЗ

На здымках: Алег Мельнікаў у жыцці і на сцэне — Грэмін (злева) з оперы "Лігеній Анегі".

ПА ЗАКОНАХ ЗМЕНЛІВАСЦІ ЧАСУ

(Працяг. Пачатак на стар. 1)

Віктару Тураву — 60. Ужо няма ў жывых Алеся Адамовіча, з якім давялося яму працаваць над дыялогіяй "Партызаны". Фільмы "Вайна пад стрэхамі" і "Сыны ідуць у бой" — яны, можа, цяпер для Віктара Турава як тыя цяжкія дзеці. Укладзена было многа добрага, але...

А, можа, такімі пакутлівымі былі гэтыя стужкі таму, што два папярэднія фільмы ўвабралі ў сябе ўсё, што малады тады Тураў ведаў пра вайну? "Праз могілкі" і асабліва "Я родам з дзяцінства" сталі для рэжысёра не проста прыступкамі да вядомасці. Ён тварыў з усмаінаў дзяцінства, з пачуццямі, думкамі, якія хлопчыкам не мог перадаць у словы, з адчування раптоўнасці смерці і няўмення ўявіць сябе нежывым пранізліва лірычным міф пра вайну. Такую, якую бачылі... у снах. А цяпер ужо ніколі не ўбачаць.

Цяжка сказаць, да якой узроставай генерацыі належыць Тураў. Здаецца, ёсць таямнічы, непадулены пазітыўнаму розуму сэнс у тым, што ў самым сваім знакамітым фільме Тураў аднойчы прызнаўся, што ён... родам з дзяцінства.

Ягоны маскоўскі сябра, тады малады сцэнарыст Генадзь Шпалікаў, які напісаў для Турава гісторыю пра хлопчыка, што чакае з фронту бацьку, наўрад ці здагадаўся, як дакладна знайшоўся парафраза на папулярнага тады пісьменніка-рамантыка Экзюперы. Мала што ў фільме ад біяграфічнага факту, але ёсць дзіўная прыгажосць, якая дапамагае ўявіць васьмігадовага Віцю. Такім, якім ён... вярнуўся з вайны. Ён ведаў яе з пяцігадовага

ўзросту. Цяпер вось дзіцячыя ўспаміны дапаўняюцца новымі і новымі падрабязнасцямі. Калісьці ён не вельмі любіў пра гэта распавядаць. І ў гэтым таксама — іншы час, калі можна сказаць, як мясцовыя немцы дапамагалі хворай сястрычцы, які пасля фашысцкага лагера маці прапанавалі ехаць у Канаду, як скрутна жылі пасля вяртання на Беларусь.

Нядаўна Маргарыта Касымава, рэжысёр, аднакурсніца Віктара Турава па ВПКУ, раскавала, як упершыню да іх на заняці прыйшоў майстар Аляксандр Пятровіч Даўжэнка. Вы ўсе — дзеці вайны, сказаў ён, акідаючы позіркам Георгія Шенгеля, Атара Іяселіяні, Ларысу Шапіцка, Віктара Турава.

Можна сказаць, што яны былі дзецьмі з дарослым жыццём. Тое, што недабраў Тураў у дзяцінстве, ён дабраў у карцінах, гуляючы з мастацкім кіно, як з цацкай, як з малаўнічай дзіцячай кніжкай. Сам ён мяркуе, што рабіў кіно ў традыцыйна пазытыўнага напрамку, закладзенага А. П. Даўжэнкам. Аднак не бывае, каб вучань дакладна паўтарыў майстра. Тым больш Тураў, які ствараў на экране свой свет, — як дарослае дзіця.

Іх пакаленне яшчэ называюць шасцідзсятнікамі. Бо яны ўвайшлі ў жыццё разам з хваляй хрушчоўскай адлігі, абноўленай Масквой, рытмамі рок-н-рола і песнямі пад гітару. Уладзімір Высоцкі тады праспяваў сваім хрыпатым голасам песню ў карціне "Я родам з дзяцінства", гуляючы ў бывалага франтавіка (як хлопчыкі гулялі ў "немцаў" і "нашых"). Паколькі быў час гульні — у парасткі свабоды, раскутасць, у веру, што наперадзе чакае

толькі шчасце...

Напэўна і тагачасныя фільмы пра ваеннае жыццё атрымліваліся з такой прагай дайсці да добрага ў чалавеку, што потым такія карціны ствараць не ўдавалася.

Калі напярэдадні юбілею па Беларускім тэлебачанні зноў паказалі рэтраспектыву тураўскіх карцін, па іх, як паводле своеасаблівага барометра, бачыўся ўсплеск ці ўзлёт грамадскага настрою.

Дарэмна шукаць у тых карцінах сляды дакументалізму, фактаграфічнасць. У драматургіі стужкі "Праз могілкі" — іншая атмасфера. Яе б назваць няпэўна мрой пра тое, што магло быць спраўдзіцца, але не спраўдзілася. Вось праезд Міхася і Сазона Іванавіча праз нямецкія пасты. Доўга рухаецца воз. Вакол — шэрань восеньскага дня, непрыбранасць зямлі, плямы пагарэльых хатаў. Такі просты і шчымы краўд, аднак дзіўна, што сэрца толькі на імгненне сціснецца. Убачыўшы вочы Сазона Іванавіча, верыш, што даецца гэты воз да месца, што абміне бяда, і гэты вобраз застаецца ў памяці як сімвал і знак гора, якое цябе не закране ніколі.

Гэта — тая самая вера ў лепшае, у тое, што свет можна зрабіць гарманічным з дапамогай гульні.

Пайшло, адкацілася ад нас такое кіно, дзе была прастора для ясных пачуццяў, для павялічанага разумення таго, што чалавек трапіў у гэты свет на крылах надзеі.

У Турава заўсёды было абвостранае адчуванне часовай зменаў Адзін зусім неабліга кінакрытык назваў гэта сацыяльным тэмпера-

ментам. Не ведаю, як наконт сацыяльнасці, аднак імпульсіўнасць натуре ўласціва Тураву. Таму ягоныя фільмы не былі роўнымі, выверанымі па думцы. Ідэя? Ідэя была. Яны падштурхоўвалі зрабіць "Братоў Гуляевых", якія на здымачнай пляцоўцы ператварыліся ў карціну "Час яе сыноў". З прэтэнзіяй на эпічнасць назва, намёк на мастацкі карань з Брэхта, але ж толькі намёк. Бо ў той момант важна было паказаць на экране далучанасць звычайнай сям'і да лёсу краіны. Браты Гуляевы ў аб'ектыве камеры аператара Дзмітрыя Зайцава ператварыліся ў абагульнены партрэт лепшага чалавека. На жаль, бракавала гэтаму партрэту яркай індывідуальнасці...

Адчуваў у той час Тураў гэтую ненатуральную ўзнёсласць, якую лічылі сацыяльна арыентаванымі заказам. Яшчэ Бялінскі, помніцца, выказаў думку, што твор мастака трэба ацэньваць па законах ягонага часу. Так і ў сваёй карціне Тураў з дзіцячым азартам... гуляў у сацыяльнасць...

Вось ён на шэрагу фота тых даўніх дзён. Побач з адным са сваіх улюбёных акцёраў Б. Бабкаўскасам. Побач з М. Грыцэнкам. Абодва адышлі заўчасна.

На "Беларусьфільме" расказваюць, што Тураў любіць акцёра, умее з ім працаваць, не заціскае ініцыятыву. На фатаграфіях бачыш, што паміж рэжысёрам і артыстамі — нармальны чалавечы дачыненні. Тураў сябрае з тымі людзьмі, якім ён давярае. Акцёры ў яго з "даверчай" катэгорыі...

Ніна ФРАЛЬЦОВА

Фота Аляксандра ДЗМІТРЫЕВА

Вішнем!



Гэта мовіў Жан-Поль Сартр вуснамі свайго героя ў п'есе "Пры зачынных дзвярах". Гэта падкрэсліў, увабляючы п'есу ў спектакль, рэжысёр Венедыкт Растржэнкаў. Азвалася і сцена, і зала Мінскага абласнога драматычнага тэатра, што ў Маладзечне: прэм'еры паказ 5 кастрычніка (адкрыццё сезона), здаецца, сведчыў пра поспех. Яго стварылі і падзялілі Віктар Багушэвіч (Гарсэн), Алена Рахмангулава (Інэса), Тацяна Грасевіч (Эстэла), а таксама мастак-пастаноўшчык Яўген Волкаў, кампазітар Алег Залётнеў і пастаноўшчык-пластычных сцэн А. Кудраўцаў (у гэтых сцэнах занятая І. Маёрава і Р. Латаголец). У вялікай ступені паспрылі поспеху пераклад Зміцера Коласа, — рэжысёр назваў яго ўзорным, акцёры ацанілі як "прыдатны для маўлення са сцэны". Што да канцэпцыі пастаноўшчыкаў, дык яны слухна спасылаліся на самога Сартра: "Калі смерць не канец, то зніжжыцца на зямлі павінен успрымацца па-іншаму..."

На здымку: В. Багушэвіч, А. Рахмангулава, Т. Грасевіч у сцэне са спектакля.

Фота тэатра

ЯК АПЕРАТАР,
СЦЭНАРЫСТ,
РЭЖЫСЁР,
ФОТАМАЙСТАР...

2 кастрычніка Беларускае Саюза кінематографістаў вітаў юбіляра Фелікса Кучара, вядомага апэратара-пастаноўшчыка кінастудыі "Беларусьфільм". Феліксу Айзікавічу — 60. У Фелікса Айзікавіча — больш за дзесяць ігравых карцін, больш за пяцьдзсят так званых дакументальных (у розных жанрах). Дастаткова сказаць, што менавіта ён з В. Рыбаравым здымаў "Чужую бацькаўшчыну", "Сведку", "Мяне клічуць Арлекіна", — сучасную класіку беларускага кінематографа. Як аўтар сцэнарыя і рэжысёр Ф. Кучар адзначыўся ў фільме "Развітальная", прысвечаным Алесю Адамовічу. Як фатограф або фотамастак абвясціў пра сябе заўважнай выстаўкай, прымаркаванай да юбілею.

"ПЕРАМОЖНАЕ"
ШВЕЙЦАРСКАЕ
КІНО

Цэлым тыднем фільмаў прадставіла сваё кіно Швейцарыя ў Мінску. Кінатэатр "Перамога" каторы ўжо раз даўё сваю... перамогу — над абставінамі, бракам сродкаў, недахопам магчымасцяў. Фонд культуры Швейцарыі PRO HELVETIA, Міністэрства культуры Беларусі і кінавідастудыя "Тацяна" ішчасліва аб'ядналіся, каб менавіта ў "Перамозе" прадставіць каля дваццаці ігравых і анімацыйных швейцарскіх стужак. 12 кастрычніка тыдзень адкрывалі "Ягнят" М. Шупбаха. 18 кастрычніка "Чароўная гара" А. Шміт і "Роберт Крым" К. Люета завершылі праграму.

ХОЧАШ
МАЛЯВАЦЬ?
НАВУЧЫМ!

Прыкладна так думаў 130 гадоў назад вядомы мастак І. Трутнеў, калі адкрываў у Вільні па сваёй ініцыятыве сярэдняю мастацкую навучальную ўстанову, якая ўвайшла ў гісторыю як Віленская рысавальная школа і праіснавала да 1914 года. Сам І. Трутнеў загадаў ёй да 1912 года. Навучанне ў школе вялося бясплатна, а садзейнічала яна ўдасканаленню талентаў, якія б, атрымаўшы мастацкую адукацыю змаглі працаваць у прамысловасці: колішняга Паўночна-Заходняга краю. Падпарадкоўвалася Віленскай рысавальнай школе Пецярбургскай акадэміі мастацтваў. У свой час у ёй, дарэчы, вучыўся знакаміты Язэп Драздовіч.

ЧЫТАЮЧЫ ШЭКСПІРА

У кожнага неаб'якавага чалавека неадступна вяродзяць душу і розум трывогі і вечныя пытанні: як жывем? Як жыць? Што чакае нас і нашых наступнікаў?

Жыццё пачынаецца з кахання і дасца адзін раз дзеля шчасця і радасці, узаемнай увагі і павагі, спагады і чалавечалюбства. Калі б уцяміла гэта ўсё чалавецтва і замест атамнабраніраваных забойчых магутнасцей супраць ні ў чым не вінаватых людзей натхніла розумам працаю ўзбагачала і ўпрыгожвала зямлю, быў бы сапраўдны рай на планеце. Кроў ліецца штохвіліны па волі прагных да ўлады цароў, царкоў, імператараў, царанят. Ведаючы навярхоўную дробязь таго, што чаўнецца, апаноўвае нязводны жах. Каб ведаў усё, звар'яець бы!

САНЕТ 66

Я клічу смерць. Адчай кіруе мною,
Што годнасць — у жабрацкім горы
Аблытаная глупствам і маюю,
А на нягодніку — шыкоўныя ўборы,

Сумленнасць засудзіў ілжывы суд,
Цнатлівасць збэшчана да згубы,
На гонар выліты атрутны бруд,
А сіла — ў немачы бяззубай,

Адвагу з праўдай глупствам лічыць зброд,
А глупства ў масцы — мудрасцю прарока.
Заткнуты кляпам у натхнення рот,
Прадбачанне пазбаўленае зроку.

Агідна ўсё, што бачу я наўкруг...
Дык як жа мне цябе пакінуць, любы друг!

САНЕТ 67

Спытай, чаму жыве злячынна ён?
Каб апраўдаць і лютасць, і пагрозы?
Каб прыкрывалі грэх пусты закон,
Хлусня і веліч незалежнай позы?
Навошта ў штучны колер гней і злосць
Расквецці ягоную асобу?
Навошта крывадушна прыгажосць
Сабе шукае танную аздобу?
Дакуль прырода зберажэ яго,
Калі яна даўно не мае сілы

Цярпець на шчоках сораму свайго
І кроў жывую у ягоных жылках?
А беражэ, каб помніць нездарма,
Што на зямлі было і ўжо чаго няма.

САНЕТ 68

Яго аблічча, як адбітак новы
Тых дзён, калі на свеце прыгажосць
Цвіла шыкоўна квеценню вясновай,
Не ўбачыўшы, што зманны колер ёсць.

Калі ніхто ў магільнай агароджы
Спакой не зрушыць, цішу не крапе,
І не ажывіць завіток прыгожы
На галаве, што ў срэбнай сівізне.

Яго аблічча свеціцца вясною,
А вусны без квяцістае маны,
Таму і не закрэсліць навізною
Святое незабыўнай даўніны.

Лёс беражэ яго для нараўнання
Маны і дзіўнай праўды панавання.

САНЕТ 69

Тваю ўсе бачаць знешнюю красу,
Аднолькавую і здалёк, і зблізку,
Прыхільнікаў і ворагаў прысуд
Не выправіць у праўдзе нават рыску.

За знешні воблік — знешняя хвала,
А голас тых жа суддзяў непадкупны
Гучыць інакш, як гутарка зайшла
Пра сэрца жар, што воку неадступны.

Размова пра тваю душу жыве,
І сэнс яе — у дзеянні заўсёды,
Бо можа згінуць у ліхой траве
Тваіх найсаладзейшых ружаў водар.

Твой сад запушчаны, таму вядома,
Што ён усім даступны і нікому.

САНЕТ 70

Што ты зываюцца, дык не твая віна,
Прыгожае няславяць часта плёткі,
На тым хлусня трымаецца здаўна,
На чым варонняга крыла узмах кароткі.

Ад плётак прыгажосць напрыгажэе,
І гэта ўжо даўно не навіна.
Знаходзяць чэрві белую лілею,
А ты цнатлівая, як ранняя вясна,

Пазбегла ты засады юных дзён,
Адрынуты наклёнік твой спакусны,
Хоць праўда і пастаўлена на кон,
Ты не замкнеш пустой няпраўдзе вусны.

Каб цені воблік засціць не змаглі,
Адна б ты панавала на зямлі.

КАЛІ І ПЕРАМОГА,
ДЫК ПІРАВА...

(Працяг. Пачатак на стар. 5)

6,5 працэнта — паўплывае адмоўна. Аналагічнае пытанне было зададзена адносна сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Рэфэрэндум ніяк на яе не паўплывае — лічыць 28 працэнтаў, станоўча адаб'ецца — 25 працэнтаў і паўплывае ў адмоўны бок — 14 працэнтаў.

— Ці не сведчыць гэта пра тое, што большасць грамадзян лічыць, што з рэфэрэндуму карысці мала альбо і наогул ніякай?

— Тут не можа быць адназначнага адказу, разбег думак, як вы бачыце, вялікі.

— Цікава, як ставяцца грамадзяне да іншых пытанняў рэфэрэндуму. Прынамсі, нахонт прыватнай уласнасці на зямлю, яе свабоднай куплі-продажу?

— Пытанне ў нас было сфармулявана так: "Якая форма ўласнасці на зямлю найбольш прымальна для Беларусі. 1. У асноўным дзяржаўная. 2. Толькі дзяржаўная. 3. У асноўным прыватная. 4. Толькі прыватная". Галасы размеркаваліся так: па першым пытанні "за" — 39 працэнтаў, другім — 22 працэнтаў, трэцім — 23 і чацвёртым — 4,7 працэнтаў. Такім чынам, за прыватную ўласнасць на зямлю ў той ці іншай форме выступаюць каля 27 працэнтаў грамадзян.

— Няма.

— Так, няма. Наконт свабоднай куплі-продажу зямлі галасы апытаных размеркаваліся так: супраць — 64,7 працэнта, за — 21 працэнт. На пытанне: "Ці хацелі б вы набыць зямлю ў прыватнае карыстанне?" 42,7 працэнта адказалі, што хацелі б купіць, але не маюць на гэта сродкаў. 30 працэнтаў — што не маюць такога намеру. Затое амаль поўнае аднадушша выявілася ў адказах на пытанне аб продажы зямлі іншаземцам. Нельга прадаваць — 63 працэнта, можна, але невялікімі ўчасткамі — 32 працэнта, можна ў неабмежаванай колькасці — усяго 3 працэнта.

— Ну што ж, відаць, Аляксандр Рыгоравіч, выступаючы не так даўно ў Гродне, выказаў думку большасці насельніцтва, кажучы, што ён асабіста супраць продажу зямлі іншаземцам. Праўда, прэзідэнт матываваў гэта развагамі аб тым, што

прадаючы зямлю замежным кампаніям, можна справакаваць замежную інтэрвенцыю ў Беларусь. Купленая, да прыкладу, якім-небудзь амерыканцам у нас зямля будзе лічыцца ўжо тэрыторыяй Амерыкі, і калі нешта здарыцца тут з яе суайчыннікамі, яна не праміне прыйсці яму на выручку ўзброеным шляхам...

— Наконт гэтага я не ведаю, але факт, што ў Германіі ёсць тры самыя буйныя фірмы, які падзялілі паміж сабой усю паслясавецкую прастору на сферы ўплыву.

— Нешта слаба адчуваецца іх уплыў. Ва ўсякім разе, у нашай краіне.

— Тлумачыцца гэта тым, што замежныя інвестары баяцца ўкладваць у нашу эканоміку грошы, бо нам, папросту кажучы, не давяраюць. Таму і займае Беларусь у СНД і наогул сярод краін былой сацыялістычнай садружнасці па замежных інвестыцыях трэцяе месца ззаду, пакадаючы за сабой толькі Албанію і Малдову.

— І ўсё-такі, Яўген Міхайлавіч, ці перадаюць вынікі сацыялагічных апытанняў дакладную карціну настрою, сімпатый, прыярэтэтаў у грамадстве?

— Мы лічым, што пагрэшылі ў разліках складаюць не больш 3-5 працэнтаў. Гэта лічыцца нармальным.

— Тым не менш у Расіі ці не ўсе сацыялагічныя службы ў час мінулагадніх снежаньскіх выбараў у Дзяржаўную думу і сёлетніх прэзідэнцкіх часта трапілі пальцаў у неба. Да прыкладу, партыі Ягора Гайдара "Дэмыбар Расіі" абяцалі перамогу на выбарах у Дзярждуму, а яна нават не адолела 5-працэнтнага рубяжу. Істотна памыліся сацыёлагі і пры ацэнцы падтрымкі насельніцтвам Аляксандра Лебедзя ў час апошніх расійскіх прэзідэнцкіх выбараў. Тое самае і ў нас. Мы ўжо згадвалі з вамі прагнозы многіх беларускіх сацыёлагаў адносна пераможцы на выбарах прэзідэнта Беларусі.

— Разумеецца, у чым справа? Значная частка насельніцтва робіць свой канчатковы выбар, толькі апынуўшыся ў кабінце для галасавання. Такія людзі могуць схіліць шалі вагаў у любы бок. Зрэшты, варта адключыць, да прыкладу, перад рэфэрэндумам гарачае

водазабеспячэнне ў дамах, каб многія жыхары прагаласавалі не так, як хацелі б галасаваць да гэтага. Я мо крыху ўтрырую, але ў прынцыпе гэта адпавядае рэчаіснасці.

— Хоць згаданыя вамі, Яўген Міхайлавіч, ледвы сацыялагічнага апытання нібыта сведчаць на карысць таго, што прэзідэнт атрымае падтрымку ў час ініцыяванага ім рэфэрэндуму, але, мяркуючы па тым, як нервуецца прэзідэнцкая каманда, як з кожным днём усё гучней б'юць у прапагандысцкія бубны дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, перамога А. Лукашэнка на рэфэрэндуме ўяўляецца досыць праблематычнай і можа аказацца перамогай піраваў.

— Я вам прывяду яшчэ сякія-такія вынікі сацыялагічных даследаванняў, якія характарызуюць стан нашага грамадства. На пытанне "Ці гатовы вы прымаць удзел у мітынгах пратэсту супраць палітыкі прэзідэнта?" станоўча адказала 24 працэнта прэзідэнтаў. Прымаць удзел у забастоўках выказалі гатоўнасць 18,9 працэнта, у галадоўках пратэсту — 7 працэнтаў, узброеных выступленнях супраць улад — 6 працэнтаў, масавых беспарадкаў — 5 працэнтаў. Падсумуйце гэтыя лічбы, і вы ўбачыце, што ў нашым грамадстве існуе вышывоха небяспечная сітуацыя.

Ведаецца, у боксе ёсць такое паняцце, як клінч. Гэта калі на рынгу два сапернікі, счпіўшыся, не адпускаюць адзін аднаго. У такіх выпадках рэферы разводзіць баксёраў камандай "брэк!" Аналогія мо не вельмі дакладная, але ў нашым грамадстве нагледваецца такое супрацьстаянне палітычных сіл, што хацелася б, каб праціўнікі крыху схамануліся, адступілі на крок. Жыццё, вядома, не баксёрскі рынг. Тут накаўт аднаго з сапернікаў можа абярнуцца бядой і для другога.

— З вамі нельга не пагадзіцца. Дарэчы, Канстытуцыйны суд краіны заклікаў і прэзідэнта, і Вярхоўны Савет адазваць свае праекты новых рэдакцый Канстытуцыі, якія з'яўляюцца асноўным "камнем преткновення". Каб было, як кажучы, па нулях. А потым шукаць кампрамісныя рашэнні...

Мне ж застаецца толькі падзякаваць вам, Яўген Міхайлавіч, за гутарку.

Сяргей ГРАХОЎСКИ

Усіх адпускаю нявольніц,
Выраю абяцаных,
Верных моіх суразмоўніц,
Птушак акальцаваных.

**Папраўдзе сказаўшы, шкода
мне дзённіка, гатоў
і паплакаць. Мала ўцеха
ад мудрасці: страціўшы галаву,
па валасах не плачуць. Галава
яшчэ пры мне,
а вось прадбачлівасці
ў яе не хапіла, каб у свой час
ладаваць і парадкаваць тое,
што занатоўвалася на паперы
болей чым за паўвека.**

**З бліжэйшага па часе яшчэ
магу сёе-тое расчытаць
і то пры дапамозе
павелічальнага шкла.**

**ўсё жыццё". (Павел Фларэнскі, з ліста да
сям'і, май 1937 г. Салаўкі.)**

СЦВЯРДЖЭННЕ АДМАЎЛЕНЕМ

Найпрасцейшы і ўсім даступны ў доказах метада, якім мала хто рашаецца карыстацца. А без яго не абыходзіўся нават Мендзялееў, адкрываючы элемент за элементам у сваёй слаўтай табліцы.

Калі ад нечага цэлага адняць часцінку, і стройнасць цэлага парушыцца і ўжо не будзе цэлым, а наша ўяўленне страціць успрыманне поўнай карціны, значыць, тая часцінка, якой не стала, мела вельмі значную каштоўнасць.

Спосабам выключэння, на хвіліну даспукваючы, што вось не было б мяне, не было б і людзей і падзей, злучаных між сабою наяўнасцю маёй прысутнасці, альбо нават

дык вось у гэтым зборніку музыка на верш Буйлы належыць самому аўтару зборніка — М. Равінскаму. Праўда, і аб напісанні прозвішча кампазітара мушу зрабіць агаворку. На вокладках ён — М.Равінскі, а на ўсіх старонках, дзе друкуюцца тэксты з факсімільнымі, напісанымі старанна і прыгожа ад рукі нотамі, скрозь пішацца "муз. М.Равенскага".

Ім, гэтым аўтарам, пакладзены на музыку і яшчэ два вершы паэтэсы: "Каб я крылі мела" і "Я шукала". На вершы Максіма Багдановіча: "Завіруха" (У бубны дахаў вецер б'е), "Не кувай ты, шэрая зязюля". На вершы Якуба Коласа: "Край наш бедны", "Вясна" (Вясна, вясна жаданая) у рытме полькі, "Зіма" (Белым снегам замятае) і "Ой, ты вецер неспакойны".

Каларытную музычную карціну "У карчме" напісаў Мікола Равенскі на словы Дуніна-Марцінкевіча з паэмы "Гапон".

Васіль ВІТКА

АКАЛЬЦАВАННЫЯ ПТУШКІ

ДА ТЭМЫ "ДЗЕЦІ І МОВА"

Наша праўнучка з тых дзяцей, што пачынаюць гаварыць са спазненнем. Але мяне гэта не бянтэжыць, не засмучае. Наадварот, я цешуся, назіраючы, як ідзе вельмі цікавы для мяне і паступова развіваецца і ўзбагачаецца самы працэс авалодання словам.

Дзіця якраз у тым узросце, калі многія гавораць, а яна ў свае два гады толькі пачынае, праўда, вельмі актыўна, адкрываць і спазнаваць словы, галоўным чынам, праз слых, разумеючы ўсё, што ёй гаворыць, аднак адважваючыся ўпэўнена вымаўляць толькі аднаскладовыя, падначальваючы гэтым спосабам вымаўлення і двух, і трохскладовыя. Але бачачы, што яе не разумеюць, бярэ мяне за руку і вядзе да той рэчы, цацкі, кнігі, якія ёй конча неабходны. З кожным днём узрасце патраба самавыяўлення ў слове як сродку дачыненняў і ўзаемаразумення з роднымі і блізкімі.

Што для мяне новае, чаго не разумеў па сваіх назіраннях, калі пачыналі гаварыць мае дзеці, а потым, па больш свежых уражаннях, і мае ўнучкі?

У кожнага дзіцяці свой уласны, індывідуальны і непаўторны спосаб далучэння да слова.

Вось Жэнечка, яшчэ не ўмеючы гаварыць, а ўжо колькі разоў паказвала, а дакладней сказаўшы, разыгрывала нам з бабкай цэлыя спектаклі, узрушаныя маналогі, поўныя буйных страсцей, эмоцый, перажыванняў, — і ўсё гэта ў самай багатай, яркай і разнастайнай гаме пачуццяў — ад захаплення да абурэння нечым, ад засмучэння да спачывання, ад расчаравання да бурнай радасці і ўрачыстай перамогі. У самых неверагодных ролях у яе знаходзіліся адпаведныя жэсты і міміка, рухі і логіка паводзінаў. Гэта была не толькі імітацыя, але і творчасць.

Дзіця ўжо зусім блізка падышло і вось-вось пераступіць Рубікон — ад бязмоўя да ўлады над словам. І пераадолее мяжу, можа быць, адразу і значна лягчэй, чым іншыя ў яе ўзросце. І толькі таму, мне думаецца, што Бог ёй даў больш верны спосаб авалодання мовай — спазнанне яе праз пачуцці. Эмацыянальнае спазнанне заўсёды было, ёсць і будзе вышэй за разумовае, рацыяналістычнае.

І асаблівым пацвярджэннем гэтай маёй думкі быў эпізод у час перадачы па тэлебачанні вячэрняй праграмы для дзяцей "Спакойнай ночы, малышы!", якую наша Жэнечка, здаецца, і не надта ўважліва глядзела, але якой нечаканасцю для нас было, калі яна раптам прыпала ўсім слыхам да першых гукаў моцартаўскай калыханкі, і адразу ж да настрою мелодыі далучыўся тоненькі, як празрысты струменьчык, і яе галасок. Дзіва дзіўнае! Дзіця спявала — чыста, хораша і стройна. Я ўпершыню пачуў спеўны галасок праўнучкі. І гэта было і маё душэўнае ўзрушэнне і радасць — дзяўчынка ўпершыню і незаўважна для сябе натуральна далучылася да характэрна гукавой гармоніі і слыхам, і душою.

Так я яшчэ раз упэўніўся ў думцы, што і ў першабытным сваім маленстве чалавек заспяваў раней, чым загаварыў.

"...Сакрэт творчасці — у захаванні юнацтва. Сакрэт геніяльнасці — у захаванні маленства, дзіцячай інтуіцыі на

АД РЭДАКЦЫІ

Гэты матэрыял Васіль Вітка прапанаваў рэдакцыі незадоўга да сваёй смерці. Апублікаваць яго пры жыцці Цімоха Васільевіча мы не паспелі. Робім гэта зараз, звязаючы на тое, што мудрае слова пісьменніка не паддаецца дэвальвацыі часам.

залежных ад майго ўдзелу.

Часцей задумвайся: без мяне мой народ нялоўны. (Андрэй Платонаў).

Строгі крытэрыі, але самы неабходны, асабліва нам, беларусам.

УВАСКРАШЭННЕ ПАЭТА

У Саюзе пісьменнікаў — вечар, прысвечаны стагоддзю Алеся Гаруна. Нарэшце! Уваскрашэнне паэта.

Перад уваходам у клуб тоўпіцца чарга ля кніжнага кіёска. Па два, па тры экзemplары, а то і больш купляюць, што называецца, нарасхват "Матчын дар" — факсімільнае выданне.

Упершыню некалькі пакаленняў беларусаў будзе чытаць творы вялікага паэта-пакутніка.

Са сцэны гаварылася многа балючай праўды і горкага дакору самім сабе, што столькі год (па сутнасці 70!) паэт быў у забыцці і нябыце, хоць і пасля вайны рабіліся спробы сказаць праўду. Перш за ўсё прыгадваю артыкул М.Ларчанкі, за які мяне, грэчнага, пацягнулі ў ружовы дом, загадзя падрыхтаваўшы праект пастановы аб зняцці з пасады рэдактара.

На жаль, і на юбілейным вечары, галоўным чынам, гаворка ішла аб палітычна-грамадскім аспекце творчасці, а не аб яго незвычайна самабытным таленце. Такія яго шэдэўры — анталогічныя і хрэстаматычныя, як "У прыпар", "Завіруха", нават не былі ўспомнены. Тэндэнцыя сацыялагізацыі і палітызацыі ўсё яшчэ бярэ верх у нашых тэрэтыкаў. А ідэалізацыя, дык тая не пасаромелася і вацэй усёй залы.

Над сцэнай красавалася партрэт паэта, сапраўды, красаваўся, бо ў людзей жа, што сядзелі ў зале, у кожнага быў "Матчын дар", а ў ім — адзіная прыжыццёвая фатаграфічная картка, па якой мы і маем уяўленне аб Гаруне, мінскім рабочым, рамесніку ў таннім піжачку, рубашцы ў дробны гаршак, каўнер якой нават не прыгладжаны, а краймі вытырае ўгору. А на сцэне як ён прыхарашыўся! Спецыяльна да свайго першага стогадовага юбілею і адпаведна сучаснай модзе! І што асабліва ўражвала, дык гэта яго зялёны гальштук! Пастараўся мастак — з дакумента, з праўды зрабіў фальшыўку.

Па даўняй аналогіі прыгадалася, як некалі ў самым першым доме пісьменнікаў па Савецкай вуліцы яшчэ ў пачатку трыццатых гадоў пры ўваходзе былі вывешаны партрэты вядомых маладнякоўцаў, прыгожых беларускіх хлопцаў у модных тады вышываных кашулях. Але неўзабаве павеяў сіберны вецер з усходу і ўсе партрэты "ўцяплілі" — замест кашуль надзелі чорныя скуранкі.

Крыў нас, Божа, гэтак абысціся і са спадчынай вялікага паэта.

КАМПАЗИТАР, ГОДНЫ НАРОДНАЙ ПАШАНЫ

Чамусьці ў нас, беларусаў, надзіва нетрывалая памяць, як дзіравае рэшата. За якое адно пакаленне нават наша інтэлігенцыя можа начыста забыць, хто што добрае зрабіў для свайго народа. Прыгадваем вершы, спяваем песні, а хто іх напісаў, стварыў музыку, часцей за ўсё не ведаем. Лягчэй сказаць: народнае, народная музыка.

Так амаль заўсёды чую, калі спяваюць здаўна ўсім вядомы верш Канстанціі Буйлы "Люблю наш край". А музыка таксама ж не безыменная. Я і сам доўга не ведаў, што ў гэце, такой прастай і мілай, задрушэнай мелодыі ёсць аўтар.

Яшчэ з першых пасляваенных гадоў, блізка паўвека паміж кнігі і архіўных папак ляжаў у мяне зборнік песень з нотамі, выдадзены "беларускім кааперацыйна-выдавецкім таварыствам "Савецкая Беларусь" — так на вокладцы напісана, а на тытульным лісце — "Таварыства "Адраджэнне", Менск, 1922 г.",

**Шум, крык, гоман у карчме,
Кіпіць сельская дружба,
Піва, мёд, гарэлку п'е,
Ажно курыцца чупрына...**

— і канчаючы заліхвацкімі прылеўкамі:

**Эй, чух, Кацярынка!
Чабоці красны;
Чаму ж блішчаць, каго любяць
Твае вочкі ясны?**

Вядомы верш Янкі Купалы "Гэй, паехаў сын Даніла", напісаны ў форме і ў стылі народнай песні, мабыць, на той час ужо меў і мелодыю. Таму занатаваная кампазітарам пазначана як "гарманізацыя М.Равенскага".

Гэтак жа гарманізаваны ім "Жаўнерык-саколік" Змітрака Бядулі, "Ах, ты Нёман-рака" Цішкі Гартнага, цудоўныя народныя: "Лявоніха", "Рабіна", "Ды ўжо сонейка", "Чачотачка", "Зашумела дуброва", "Ой не кукуй", "Як я молада ў матулькі жыла", "Зялёны дубочак", калядная: "Вароты скрыпкі", валачобная: "А хто ў полі" і шмат іншых.

Вось якое песеннае багацце, яркае, самабытнае! А паспрабуеце даведацца, хто ён, руплівец і дбайны збірльнік створанага народа і ім самім, кампазітарам, яшчэ нашым сучаснікам, а ўжо за нейкае паўстагоддзе паспеў забыцца, прапасці ў нетрах нашага беларускага бяспамяцтва.

Дарэмна будзеце шукаць яго прозвішча ў нашай агульнай энцыклапедыі, у пяцітомным даведніку "Літаратура і мастацтва": няма такога — ні М.Равінскага, ні М.Равенскага.

Нізкі наклон табе, сапраўдны падзвіжнік, кампазітары, годны высокай народнай пашаны!

P.S. Пяццю гадамі пазней пасля гэтага запісу прыемна было дазнацца, што родная дачка кампазітара В.М.Аляксеева — салістка хору Беларускага тэлебачання і радыё, якім кіруе вядомы прафесар Віктар Роўда. Вольга Мікалаеўна таксама не мела бацькавага зборніка, які я быў рады падараваць ёй з надзеяй, што Беларусь яшчэ спазнае вялікі талент кампазітара і будзе ганарыцца ім перад светам.

КОЛЬКІ РАЗОУ Я НАРАДЖАЎСЯ

Доўгае жыццё пражыў я. Але, крамя года свайго нараджэння, у другі і трэці раз з нараджэннем сваіх дзяцей. Яшчэ з большым узрушэннем і прасвятленнем у чацвёрты, пяты і шосты — з нараджэннем унучаў. І з асаблівым адчуваннем радасці ўваскрашэння і абнаўлення душы ў сёмы і восьмы — з нараджэннем праўнучак.

Вось які абсяг майго існавання на зямлі! Цяпер, на схіле ўзросту, усё часцей і часцей сваёй памяццю вяртаюся да свайго пачатку, да ўласнага маленства, да маладосці сваіх бацькоў — Марыі Міхайлаўны і Васіля Максімавіча, да Старосці бабкі Аксені Андрэеўны з роду Філіповічаў.

Імем маёй маці назвалі ўнучку, а імем маёй бабкі ўнучка назвала маю праўнучку, зусім не маючы на ўвазе імянай радаслоўнай эстафеты, але для мяне і гэтая акалічнасць як бы яшчэ адна вешка (вітка), што пазначыла тыя неабсяжыныя даляглыды, якія я бачу праз усю часавую прастору свайго перажытага.

Каторы раз зноў прыходжу да думкі, што чалавек жыве і павінен жыць адначасна і сінхронна ў трох вымярэннях: сучасным, мінулым і будучым.

ЧАМУ ПАЭТАМ ЗАНЯЛО МОВУ?

Паэзія адкрытым тэкстам не можа быць паэзіяй. Мова яе — метафара, вобраз, алегорыя, алузія болей аб'ёмны магчымасці слова.

У асабліва палітызаваныя, ідэалізаваныя

часы, у часы агрэсіўнай цензуры паэзія вымушана шукаць болей складаных і дасканалых сродкаў і формаў выказвання, таму і бліжэй да сваёй спецыфічнай аб'ёмнасці.

У поўнай згодзе з афіцыйнай думкай паэт ніколі не скажа новага слова. Мастацтва ў вечнай апазіцыі да манопольнага права на ісціну.

Таму ў нашы дні пры такіх слоўных феерверках з трыбун і з газетных палос і заняло мову паэтам.

Як ні парадаксальна, а ў найболей цяжкія для сябе часы паэзія заўсёды сталела, мужнела і самаўдасканалвалася.

ЭНЕРГАНОСЬБІТЫ ВОБРАЗА

Даўно ўжо Аляксей Разанаў адкрыў для сябе новыя магчымасці выказацца ў лірычным вершы не традыцыйнымі сродкамі паэзіі, што ўзбагачаюць і самую паэзію не толькі метафарычнасцю, гукавой прасторай, а і магчымасцю бачання і спазнання пераўтварэння і пераўвасаблення яе ў аб'ект філасофскіх і эстэтычных дачыненняў, аб'яднаных вобразнай сістэмай мыслення паэта.

Некалі вызначаючы форму сваіх пошукаў, гэты, маналізаваны ім, вопыт паэт называў "версэтам", цяпер — "вершаказамі". Між сабой яны не антыподы, а яшчэ болей падкрэсліваюць самы творчы прынцып, якім аўтар даводзіць, што паэзія яны не супроцьпаказаны, а, наадварот, могуць узбагачаць яе. І той вопыт, і тая практыка, якія набываліся Разанавым праз многія гады ўпартым эксперыментаваннем у слове, у мове, згодна спадзяванням іх этымалагічных і алітарачыйных сувязяў, арганічна спалучыліся ў духоўным і матэрыяльным асяроддзі.

Гэта мае ўражання ад публікацыі ў "ЛіМе" 13 сакавіка 1992 г. яго вершаў "Век", "Вежа", "Грыб", "Збан", "Каса", "Ноч", "Певень", якія прыемна ўсцешылі і яшчэ болей сцвердзілі, што паэт, можа, як ніколі раней, дасягнуў свайго жаданага плёну, хоць на шляху яго пошукаў было нямаля чыста фармальнага штукарства, за што і аз грэшны ў свой час ушчуваў паэта ў артыкуле "Слова ў вершы" (1984 г.).

Рады, што ні ў чым не прыйдзеца вінаваціцца мне, цешачыся таму, чаму цешыўся і тады ў сваіх развагах пошукам наватарскім і перспектывным. Думаю, зусім невыпадкава ў часе разваг над новымі вершамі А.Разанава, відаць, па вельмі блізкай аналогіі прыйшоў на памяць арыгінальны вопыт А.Вазнясенскага не толькі як паэта, але і архітэктара, дызайнера, што з дапамогай простых, часта побытавых рэчаў стварае вобразы, за якімі бачацца і чытаюцца з'явы, ідэі, сімвалы і знакі, што не могуць не ўразіць і не ўзрушыць значнасцю думкі пры ўсёй, здавалася б, найўнай прастасці, даступнасці і зрокавай пластычнасці матэрыялу.

У Вазнясенскага яны называюцца "Відэо-мы". І творацца з побытавых звычайных рэчаў. Скажам, кавалак вярочкі, звязаныя пяцілёў, і белы доўгі шоўкавы шалік аб'ядналіся ў адной трагічнай кампазіцыі і сышліся лёсамі — Сяргея Ясеніна і Айседоры Дункан. Гэта толькі адзін прыклад, які апорны сігнальны знак, дастатковы для таго, каб наша памяць разгарнула ўсю метафару і прачытала ўсё, што яна ведае, што запісана на яе шпальтах.

Як бачыце, Вазнясенскаму быццам мала слова, якое ўжо ўдасканалі да віртуознай кандыцыі, майстар шукае яшчэ самавыяўлення і ў матэрыяльным, у рэчым асяроддзі. І яго "відэо-мы" — таксама паэзія.

Матэрыял для Алеся Разанава, для яго паэзіі спрадвечны — мова. Толькі ён не бярэ яе гатоўкаю з ужо адпрацаваных пластоў, а шчодрата і нястомна ўзбагачае новымі энерганосьбітамі вобраза.

Для яго ў кожным слове свой атам, але каб дайсці да яго ядра і нарэшце распахнуць, паэт штораз мусіць прабіцца праз бясконцаць этымалагічных абалонак. Так нараджаецца верш Разанава.

СТАРОНКИ БОЛЮ І ТРЬВОГІ

Пазваніўшы Івану Антонавічу Брылю, павіншаваў яго з новай публікацыяй, якой пачынаецца кастрычніцкі нумар "Польмя" (1993) — "Свае старонкі". Сапраўды, свае, уласныя, з болем, з пакутамі, з трывогай за лёс народа, за яго будучыню.

Нацыянальная ідэя як галоўны кантрапункт усяго стройнага і паслядоўнага ладу гэтых дзённікавых занацовак са сваімі жыццёвымі фэбуламі і сюжэтамі, запісаных часта на хаду, у самых розных абставінах і пры сустрэчах з людзьмі, пачынаючы з "нізоў" і канчаючы "вярхамі", сплечатку да канца праходзіць скрозь усю горкія развагі, боль сэрца і душы пісьменніка.

Госпадзі, няўжо ж самім табою суджана нам такая доля і будучыня, калі ўжо і народ зняверыўся: от, хай ідзе, як і да чаго ідзеца? Чыё звязаванне спраўдзілася? Маладога прарока: "О, Беларусь, мая шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет, у ветры дзікім не загіне, чарнобылем не зарасцеш!", ці прарока апакаліпсісу, калі чвэрць нашай роднай зямлі ўжо зарасла атрутным чарнобылем? А яшчэ ж і нашы папярэднікі, пачынаючы ад Скарыны, болей апытывалі гледзельніц перспектыву, чым пазнейшыя.

(Працяг на стар. 14-15)

Цэнтр Еўрапейскіх даследаў і культурных ініцыятыў "Эўра Форум" выдаў першы беларускі філасофска-культуралагічны і літаратуразнаўчы часопіс "Фрагменты", імёны аўтараў нумара — Мілаш Кундэра, Валянцін Акудовіч, Сяргей Дубавец, Марцін Гайдзгер, Валерка Булгакаў, Ігар Бабкоў, Збігнеў Герберт, Станіслаў Ігнацы Вайткевіч, Алег Дзярновіч, Кшыштаф Чыжэўскі, Вацлаў Гавел ды інш. — гавораць самі за сябе. "Крэда нашага выдання, — пішуць выдаўцы ў прадмове, — гэта Сярэдняя Еўропа, як месца, дзе цэнтр — паўсюль, а акружнасць — нідзе; гэта жывыя твары і сваёе мысленне, па-за ўсялякімі інстытуалізацыямі і сацыялізацыямі, гэта культуры авангард і незалежныя "апрычныя інтэлектуалы", якія гатовыя ва ўсялякі момант парушаць навіязаны нам "рэжым праўды"... Часопіс выйшаў невялікім накладам. Аднак яго яшчэ можна замовіць у Мінску па тэлефоне 256-36-13 ("Эўра Форум").

Акрамя таго, "Эўра Форум" апошнім часам выдаў некалькі адметных і цікавых кніг. Прапануем чытачам "ЛіМа" кароткія анатацыі на іх.

Энтані Сміт. "Нацыяналізм у дваццатым стагоддзі"

Кніга Энтані Сміта, прафесара сацыялогіі Лонданскага ўніверсітэта, аднаго з вядучых даследчыкаў праблем этнічнасці і нацыяналізму, даўно ўжо зрабілася сучаснай класікай. Яна прысвечана шматлікім трансфармацыям нацыяналізму ў нашым стагоддзі, параўнанню яго з такімі ідэалогіямі "выратавання свету", як камунізм, фашызм і расізм. Разлічана на рэшткі інтэлектуалаў, а таксама на шырокае кола чытачоў.

Шарль Дэбаш, Жан-Мары Пант'е. "Уводзіны ў палітыку"

Кніга Шарля Дэбаша і Жан-Мары Пант'е "Уводзіны ў палітыку" сапраўды спрабуе ўвесці чытача ў свет палітыкі, з тым, каб пакінуць яго там назаўсёды. З крыху нязвычайнай для французскай сістэматычнасцю аўтары імкнуча вычарпаць гэты бясконцы ўніверсум, разгледзець і растлумачыць практычна ўсё — ад этымалогіі слоў да складаных псіхалагічных матываў. "Уводзіны ў палітыку" прэтэндуе стаць настольнай кнігай, на якой будзе вучыцца не адна генерацыя палітыкаў, палітолагаў і проста студэнтаў.

Жана Эрш. "Філасофскае здумленне. Гісторыя заходняй філасофіі"

Свой агляд заходнеўрапейскай філасофіі Жана Эрш грунтуе не на фармальных праблемах, а на першапрычыне філасофскага мыслення — здумленні. У гэтым арыгінальнасць кнігі.

Філасофскае здумленне заўсёды ў руху, заўсёды ў пошуках жывога сэнсу. Апавядаючы пра гэтае здумленне, Жана Эрш пераасэнсоўвае, па сутнасці, усю філасофскую традыцыю: дасакратыкі, Платон, Арыстоцель, эпікурэйцы, стоікі, святы Аўгустын, Тамаш Аквінскі, Дэкарт, Ляйбніц, Лок, Кант, Гегель, Кант, Маркс, Фрэйд, Бэргсон, Кіркегар, Ніцше, Гусэры, Гайдзгер, Яспэрс. Паводле слоў аўтара, здумленне гэтых філосафаў будзе актуальным ва ўсе часы.

Кнігі можна набыць у цэнтральных кнігарнях г.Мінска: "Светач", "Кнігарня пісьменніка", "Паліткніга", "Беларусь". Замовіць кнігі можна і непасрэдна ў "Эўра Форуме". Тэл. 256-36-13.

ПАВЕРЫЎ САВЕЦКАМУ "РАЮ"...

Алесь Салагуб (нарадзіўся 18 кастрычніка 1906 года ў вёсцы Зарудзічы цяперашняга Смагонскага раёна), скончыў Віленскую беларускую гімназію, прымаў актыўны ўдзел у рэвалюцыйнай барацьбе, двойчы (у 1924 і ў 1927 гадах) знявольваўся польскімі ўладамі ў турму. Жадаючы жыць у савецкай краіне, А. Салагуб у 1928 годзе нелегальна перайшоў польска-савецкую мяжу. У 1931 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, у 1931—1933 гадах вучыўся ў аспірантуры пры Інстытуце літаратуры і мастацтва Акадэміі навук БССР. 10 жніўня 1933 года быў арыштаваны, аб'яўлены "ворагам народа". 9 студзеня 1934 года А. Салагуба прыгаварылі да выключнай меры пакарання і 17 мая таго ж года ён быў расстраляны.

Першыя вершы А. Салагуба напісаў яшчэ ў 1924 годзе ў польскай турме. З 1925-га друкаваўся ў заходнебеларускім друку. У Мінску выдаў зборнік вершаў "Лукішкі" (1929). Выступаў як крытык, літаратуразнавец, займаўся публіцыстычнай дзейнасцю. У 1961 годзе часопіс "Полымя" апублікаваў "Лукішскі дзённік" А. Салагуба, які пазт вёў у знявольненні. Творы А. Салагуба прадстаўлены ў калектыўных зборніках "Сцягі і паходні" (1965), "Ростані волі" (1990).

АКАЛЬЦАВАННЫЯ ПТУШКІ

(Працяг. Пачатак на стар. 13)

Па-сапраўднаму народны Багушэвіч ужо з трывогаю папярэдзжаў: "Не цурайцеся, каб не ўмерлі", хоць наступны, яшчэ спадзеючыся і верачы, зведаў ужо і горкія сумненні, пачуўшы: "Па колькі ж нам дасі чырвонаў, калі мы пойдзем за табой?" А неўзабаве перадсмяротны смутак малодшага: "Народ, Беларускі народ! Ты — цёмны, слепы, нібы крот". Няўжо ж мы — апошнія і ўжо зусім непатрэбныя народу, што так безыменным і сідзе ў нябыт?

Я ўжо няраз хапаўся, як за паратунак, за такую думку: а што, калі б увесь наш люд, які яшчэ застаўся на гэтай пакутнай, набраклай крывёю зямлі, нарэшце, атручанай на вякі, перасяліць (вопыт жа дэпартацыі ў нас вядомы) на які-небудзь акіяніскі востраў? Можна б, там мы адрадыліся наанава, па прыкладзе такіх, як маленькая Ісландыя, што ўжо сталася вядомай свету і адметнасцю сваёй культуры і славаю народа? А калі не на акіяніскі востраў, дык у тую ж Сібір ці Далёкі Усход, дзе яшчэ столькі неабжытых прастораў!

Даўно заўважана, як беларусы здольныя абжываць неабжытае. Але не менш каштоўная і тая ўласцівасць іх душы і характару, калі на новым месцы раптам абуджаюцца іх даўно паснулыя пачуцці па ўсім родным і дарагім. І па забытых звычаях, і па ўспомненай мове, і песні. Магчыма, і па наступнай знайшоўся б свой Майсей, каб, павадзіўшы яшчэ сорок год і па пустыні, нарэшце прывесці ў родныя палесціны?

Беларус па прыродзе настальгічны. Дзе б мы ні апынуліся, разам з намі наша генная памяць. А памяць нам даў Бог вялікую, ды яшчэ і ў глыбінных запасах. Толькі куды з ёю дзецца? Дзе разгарнуцца ў поўную сілу? Куды падацца?

Пры нагодзе, калі сустрэнуся з Іванам Антонавічам, папрабую выказаць яму гэтыя наўныя, але, як мне здаецца, не такія безнадзейныя думкі, тым болей выкліканыя яго развагамі. А калі і ўсміхнецца з маёй манілаўшчыны, то і ў мяне на душы пасвятлее.

ЦЕРАМ, ЦЕРАМ, ЦЕРАМОК

Па сваіх уласных законах ідзе працэс развіцця і ўдасканалення — змена адной эпохі другой, наступнай. Але ў чалавека, нават у яго калектыўным волюце не выстрачае і ніколі не стае цяпершняе і здольнасці зразумець-поступ, строй і логіку хады часу. І ён заўсёды, як той Піліп з канальей, недарэчы і безразважна кідаецца, хапаецца, пішчом, гвалтам лезе не ў сваё, упэўнены, што толькі ён і можа развязаць вузел усіх, якія яму здаюцца, супярэчнасцей.

На нашай, не такой яшчэ далёкай памяці адбыліся войны: Карэя, В'етнам, Афганістан, на Бліжнім Усходзе — доўгія, зацяжныя і адна з самых кароткіх у Персідскай затоцы. Не выкіпеў кацёл у Югаславіі, кіпіць у Чачні. І заўважце, самы недарэчны парадокс гісторыі — найболей крывы на руках "гуманістаў", што на словах ашалела змагаліся за мір, а тым часам гвалтоўна стрымлівалі і разбуралі натуральны працэс развіцця грамадства і падзей, да якіх, як да разбітага карыта, прайшлі самі. І таму найбольшыя страты, пакуты і ахвяры мусім цярыцца мы каторы ўжо год, а канца не відаць.

Еднасць, што перад светам выстаўлялася за прыклад, за ідэал, нікога ўжо не прывабіць. Еўропа хутчэй пабудуе свой дом і, навучаная горкім вопытам, доўга будзе асцерагацца мядзведзя, каторы, як у той казцы, убачыўшы калектыўнае збудаванне, гатоў будзе ў навасельцы: — Церам, церам, церамок, хто ў тым цераме жыве?

СЕРАБРО І ЗОЛАТА

Маё з Воляю сярэбранае вяселле супала якраз з днём, калі я быў у Друскеніках. Прышоў на тэлеграф, узяў бланк і напісаў: "Поздравляю серебром надеюсь на золото". Дастаяўшы чаргі, падаў у акенца. А тэлеграфістка, бачу, прачытаўшы раз, чытае другі. Што там лічыць — усяго разам з адрасам дзесьці слоў?

Цераз акенца паглядзела на мяне і толькі буркнула: — Хвіліначку, — і разам з тэлеграфам накіравалася ў бакавыя дзверы. А тут ужо і чарга на мяне напірае:

— Што там у вас так доўга?

З дзвярэй, нарэшце, выходзіць мая службістка. А за ёю мужчына. Пэўна, большы службіст. Пільна паўглядаўся ў мяне і абое зноў зніклі за дзвяррыма. А чарга тым часам усё сваё нецяпенне абрынула ўжо на мяне:

— Вы што, у Амерыку тэлеграму пасылаеце?

— Ды не, у Мінск. Жонку з серабром віншую, спадзяюся на золата. Знайшліся здагадлівыя, весела зарагаталі:

— Валютчык!

Якраз так і ўспрынялі мой шыфр. І на ўсякі выпадак, згодна паказаннага на бланку адраса санаторыя, пазванілі туды і ўпэўніліся, ці ёсць такі. Валютчык быў злоўлены. Дзякуй Богу, сваё залатое вяселле адзначаў дома.

МОВА

"А мяне гэта датычыцца? — спытаў сын". Так паводле "Наст. газеты" (29.12.90) гаворыць сын з маці. Заўважым, сын — першаакласнік. Якою моваю ён загаворыць у наступных класах, калі ў першым ужо ведае: "80 працэнтаў злачынстваў робіцца ад алкаголю". Гэта ён паведамляе свайму бацьку.

"Шпік беларускі" — адрасу і не расшалопаў. А гэта надпіс над пластом сала ў мясным аддзеле магазіна.

"Трэба быць наетым..." — курсіў, як кажуць, мой, хоць не цяжка здагадацца, што мае на ўвазе аўтар: каб добра працаваць, трэба быць накормленым, сытым. Аднак — не вельмі лашчыць слых, тым болей чуць гэта з вуснаў жанчыны.

"Яшчэ б!" — чытаю ў перакладзе рускае прыслоўе. Той, хто гэтак перакладае, мабыць, ніколі не чуў у нашай гаворцы: "Дзіва што!"

"Тлумачальны слоўнік". З таго часу, як ён выйшаў і, мабыць, у многіх з нас напашэве, часта заглядваю ў яго і я, калі на памяць наплывае знаемае з маленства слова, сказ, фразеалагізм: цікава, ці ёсць, ці занатаваны ў слоўніку?

У большасці выпадкаў — няма. Тады на палых старонак устаўляю ўспомненая. І не раз падумалася, калі б кожны, каму рупіць клопат аб мове, дадаваў у свой экзэмпляр тое, што яшчэ не забылася, дык праз колькі год у наступных перавыданнях мы значна пабагацелі ў сваіх лексічных запасах.

"Яткі" — з нечай лёгкай рукі пушчанае ў абыходак у значэнні: латок, прылавак, кіёк, палатка. У газетнае пішучы: "яткі "Саюз-друку". Змалку памятаю, яткамі зваліся і завуцця мясныя рады на рынку. Нават прымаўка сведчыць: "Яхае, як сабака на ятках".

"Разбілі парк", "Задулi домну" — гатоўкаю бяруць з рускай, не ўдаючыся ў сэнс, як па-беларуску ўспрымаецца: разбіць — знішчыць, задучь — задзьмуць, патушыць.

"Знаходжанне звершана". Чым не ўзор, зусім не далёкі ад слаўтай "адсутнасці прысутнасці"?

"Прапанавалі закранутым асобам вытлумачыцца". Каб уцяміць, пра што хоча сказаць аўтар, трэба перакласці наадварот: "предлагали затронутым (критикой) лицам объясниться".

"Трэба знаходзіць іншыя шляхі пагаджэння". Відаць, мелі на ўвазе "пагадненні", "згоду", ("Нар. газета").

"Якая з жанчын не хоча быць прыцягальнай?" — пытаецца газета "Добры вечар", рэкламуючы новую жаночую цырульню на Траецкім прадмесці, па сутнасці ўжо адрасу зняважыўшы яе будучы кліентак.

Навошта гвалтам іх цягнуць, калі я ўпэўнены, што кожная, наадварот, і не хоча быць "прыцягальнай", дастаткова проста быць "прывабнай".

"Новая сукенка караля" — абвясцілі па нашым радыё ў дзень 180-годдзя Х.-К.Андэрсена, так пераклаўшы назву яго слаўтай казкі.

"Злепак часу" — назвала "Звезда" скульптара А.Бембеля ў дзень яго 80-годдзя. Якая вобразная дакладнасць! Добра, што я не скульптар, тым болей — не юбіляр.

"Венок девочек" — так пераклалі адна другой юныя мінчанкі, убачыўшы на кніжным прылаўку "Венок дзівосаў".

"Раз за разам" замест раз-пораз.

"Ён не ў стане зрабіць гэта" і "Ён не ўстане зрабіць гэта". Якая розніца паміж гэтымі двума сказамаі. Ніякай. Убачыць можна толькі вачыма. А гэта ж перакладаецца пры дапамозе слоўніка: "Он не в состоянии"... Бо калі ён не ўстане, значыць, ляжыць, хворы або зусім мёртвы, як мёртва і мова, на якой піша аўтар.

"Неўяўляльны жахі" — ("Нар. газета"). Папрабуйце вымавіць. Галоўны клопат перакладчыка, каб адпаведна супала колькасць слоў, хоць па-беларуску трэба было сказаць: "Жахі, якія немагчыма сабе ўявіць" або "Жахі, што не паддаюцца ўяўленню".

"Наступствы". Яшчэ няма ў слоўніках, але шырока пайшло ў абыходак асабліва пасля Чарнобыльскай бяды. "Последствия" хтосьці пераклаў, не ўдумваючыся ў рускую этымалогію. Не спецыяліст, не філолаг, магчыма, замест нязграбнага "наступствы" сказаў бы — "паследкі", або нават "спадкі" — горкая спадчына пасля бяды.

У Насовіча наступства — наступ, напад. У другім значэнні — пераемнасць.

"Перадаём палюбіўшыюся вам песню"

— радыё, канцэрт па заяўках. Супрацьпаказаныя, неўласцівыя беларускай мове дзеепрыметныя формы асабліва актывізаваліся і на старонках друку і ў службовай лексіцы: "шуюся", "шыяся", "чых", "чыхся", "чая-мяя", "ушыся", "юшыся" — і гэтак бясконца: адны чыхаюць, другія чухаюцца.

"Тычыцца". Зноў дурацкае гэта слоўца! Спатыкаюся аб яго, як які патырчак на дарозе. Народны праязік піша: "Што тычыцца Льва Мікалаевіча Талстога..." Так і карціць запятацца: "Чаго ты тычашся з Львом Мікалаевічам? Няўжо нельга прасцей: "Што да Льва Мікалаевіча, дык я..."

"У мове шукайце ратунку", — піша Грыгор'е Віеру, мой малдаўскі калега, дзіцячы паэт, аўтар (разам з С.Вангелі) слаўтага малдаўскага буквара, член Румынскай акадэміі навук.

МІГРАЦЫЯ СЛОВА

Не вялікі знаўца лінгвістыкі, думаю, што адна з самых цікавых яе спецыяльнасцяў, калі ёсць такая, гэта даследаванне гістарычнай міграцыі слова. Як адно з адной мовы пераходзіць у другую, набываючы зусім іншае значэнне, а ў сваёй, прыстасоўваючыся да новай эпохі, цалкам захаваліся, але вызначае ўжо новую залежнасць ад свайго часу.

Мультипликацыя. Хто не ведае яе цяпер? Ведаюць усе, асабліва дзеці. Але няхай не будзе для вас нечаканасцю, што ведаў яе яшчэ і Пётр I у сваім малалецтве, калі з вялікім намаганнем засвойваў арыфметыку, назвы яе чатырох дзеянняў.

Самае цяжкае з іх для юнага цара было множанне — multiplicatio! Вось тлумачэнне Пятра, напісанае яго рукой, як рашаючы задачку на множанне: "Что хочешь умножат число стаф наверх, а котрым умножат хочешь подиспот". (В.Ключевский. Курс русской истории, т. IV).

Бахілы. Вядомае яшчэ з дзяцёрскай Русі. Занатавана ў Даля як рабочы абутак. Розныя назвы, адпаведныя працоўнаму прызначэнню: бахілкі, упакі, чаркі, аларчыкі, бахоры, каты, кенгі. Упершыню здзіўіўся бахілам, яго сучаснаму гучанню, чытаючы раман "Пётр I".

Хто ў наш час не ведаў і не ведае, што, пачаўшы з вайны і яшчэ доўга пасля, асабліва вясковы люд — ад малога да старога — быў абуты ў бахілы, самаробныя галёшы з гумавых аўтапакрышак?

У гісторыі засведчана беларускай прымаўкай: "Дзякуй Сталіну-грузіну, што абуў нас у рызіну".

НЕЙРАЛІНГВІСТЫКА

Цяпер гэта галіна мовазнаўства, якая вывучае, даследуе сувязь мовы і мозгу, а нейрасеміётыка займаецца сувяззю розных відаў знакаў з мозгам чалавека. Вядома, што левае паўшар'е загадвае мовай, а правае — музыкай.

Марыса Равеля спасціг інсульт, пасля якога ён доўга і з вялікім намаганнем авалодаў мовай, не мог гаварыць, але поўнасцю захававу здольнасць не толькі ўспрымаць, але і тварыць музыку.

КАРАЛІНА І ФРАНЦІШАК

Гэта, мабыць, адзін-адзіны твор, які вядомы паэт склаў спецыяльна для дзяцей малодшага ўзросту.

Не запісаўшы твор у дзённік, я памятаю яго і цяпер:

Караліна і Францішак
Пад ялінай
Ловяць мышак.

Было тое даўно, калі і мы, яшчэ маладыя, і дзеці нашы малыя любілі летаваць у Каралішчавіцкім лесе.

Караліна і Францішак былі ўлюбёнкамі дзяцей. А ўславіў іх Аркадзь Куляшоў. І потым часта на ўсе лады любіў дэкламаваць, як толькі убачыць сваіх герояў — кошку і ката.

ВОДГУК

НА ЖНІВЕНЬСКІ ПУТЧ

Калі гэтак пугаць ад камунізму, Лешы было загадзя паставіць кізму. 1991

НА ЎТВАРЭННЕ СНД

Згарэла Нова-Агарова,
Апапа попелам у Белаежы
На нашых лясы-дубровы,
На беларускае памежжа.

Хто знае, родны мой народзе,
Каторы раз ужо, каторы,
Калі і ў новае стагоддзе
Нас ашукае зноў гісторыя.
Снежань, 1991

СЕМ ПАРТРЭТАЎ СЯМІ ПАЭТАЎ

Засведчу яшчэ адну ўцешную падзею дня. "Літ. і маст." (3.09.93) апублікавала артыкул Галіны Анатольеўны Каржанеўскай. Пішу з такой урачыстай павагай да імя паэтэсы таму, што гэты яе арыгінальны дэбют у аналізе (а хутчэй у характарыстыцы) сямёх сучасных паэтаў. Спадзяюся, прыемна ўразіў не толькі аднаго мяне. Уразіў нечаканасцю спосабу характарыстыкі.

Свядома не называючы ні імянаў, ні прозвішчаў аўтараў, творчасць якіх яна даследуе, Галіна стварыла сем манаграфій-мініячур, у кожнай з якіх — аблічча асобы і жывы характар паэта. Хто ўважна сочыць за нашай паэзіяй, без асаблівых намаганняў пазнае кожнага. Ну а хто не сочыць і не вельмі ведае літаратуру? Спадзяюся, той яшчэ больш зацікавіцца, дзе ё ё каго з іх пачытаць. І гэта таксама прыём "вярбоўкі" новых чытачоў паэзіі, думаю, не менш важны і карысны. Гэта ўсё адно, як для аматараў разгадваць красворды — практыка болей карысная за любыя іншыя захапленні. А галоўнае, што і для самой аўтаркі як "партрэтыста" яшчэ і магчымасць большай аб'ектыўнасці характарыстык. Я не думаю, што каторы з сямёх пакрыўдзіцца на недакладнасць сваёй візітнай карткі, бо кожны носіць сваё асабовае імя, якое пазнаецца і без вымаўлення яго ўслых.

РЫФМА Ў ЖЫВОЙ ГАВОРЦЫ

Здаўна між людзей у асаблівай пашаноўлі той, хто дасканала валодае словам. А калі яшчэ сказанае можа прыплятацца і рыфмай — о, тут самая большая ўцеха і асалода!

Памятаю гэта па мамайня сястры, цётцы Настуі. А здольнасць гэтая перадалася і яе дачцэ, маёй стрыечнай сястры Мані.

Бывала, збіраемся з жонкай паехаць у Еўлічы, а яна ўжо загадзя просіць, каб канча наказалі ў Малшэвічы, няхай прыйдзе Маня.

На гасціну збіралася ўся радня і сябрыня. А ў цэнтры ўвагі — Маня. Як скажа што, ды яшчэ прыкладзе ў рыфму, тут усе і палягаюць з рогату.

— Ой, Манечка, ты — сапраўдны Райкін!

— сказала ў захапленні Райкіна. — Мела б які, была б Волка, — пачуўся адказ, і ўсе зарагаталі яшчэ веселей, дапытліва пазіраючы на мяне: "А ты вось так можаць?" — як бы пытаўся кожны. "Канешне, не магу", — прызнаваўся я сам сабе, але заўсёды радуся гэтай здольнасці ў многіх нашых вясковых людзей, асабліва жанок і маладзіц гаварыць у рыфму, складаць прыпеўкі і прымаўкі.

Радуюся, перачытваючы Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага, яго кнігі, падараваныя некалі мне; і цешачыся не толькі таму, як у жывой гаворцы творчыца мова ва ўсіх яе формах, але і неспадзяваным сугуччам слоў і часта ў такім спалучэнні, у якім не заўсёды можа пачуць і вуха прафесійнага паэта: "Быў бы пеўчы, ды хадзіць у неўчы" — сустраў толькі ў Пастарнака. "Зяць, пабыўшы ў цешчы, рад уцёкшы" — ні ў кога не сустраў — у беларускіх.

Усё гэта было для мяне як адкрыццё залатых радовішчаў паэзіі, калі я складаў у вершах слоўнік народнай мовы для дзяцей, прысвечаныя памяці самахвярнага падзвіжніка і незабыўнага рупліўца беларускага слова.

КАЗАЧНИК РЭДКІ — ПСЕВДАНІМ СЕРЖПУТОЎСКАГА

Друкуючы ў "ЛіМе" верш "Казачнік Рэдкі", я ўжо выказваў гэтае сваё меркаванне. Яшчэ болей упэўніўся, зноў перачытаўшы казкі. Што ж да аўтара, ад якога А. Сержпутоўскі нібыта запісаў іх, дык біяграфічныя звесткі настолькі няясныя, што ніяк не могуць засведчыць рэальную, болей рэдка, іншую асобу, чым асоба самога Сержпутоўскага.

Схаваўшыся за псеўданім, Аляксандр Казіміравіч сам быў і даследчыкам, і каментатарам казак. Выдумваючы многія сюжэты, не выдумаў, аднак, біяграфіі свайму сааўтару, абышоўшыся агульнымі адзнакамі яго натуры: "Нягледзячы на стагодовае ўзрост, Рэдкі вызначаўся незвычайнай бадзёрсцю, вясёлым характарам і здольнасцю раскаваць цэлымі гадзінамі".

Але так і засталіся невядомымі для нас элементарныя рэчы — Рэдкі, гэта вясковая мянушка ці сапраўднае прозвішча? Невядома ні імя, ні імя па бацьку. Сцвярджаюць, прахві ён 115 гадоў і памёр у 1910 годзе — не такая ўжо і даўняна па часе. Няма пабывала цікаўных даследчыкаў і на радзіме міфічнага палешука ў вёсцы Вялікі Рожын, аднак новымі падрабязнасцямі навука не ўзбагацілася. Цікавая падрабязнасць: акрамя

Сержпутоўскага ад непісьменнага Рэдкага ніхто болей, ніводзін фалькларыст казак не запісаў.

Напярэдадні вайны і пасля частым госцем Рожына бываў вядомы фалькларыст прафесар Л. Барак. У сваёй кнізе "Беларуская казка", ужо шырока вядомай у свеце, як мне здалася, ён быў найбольш блізка да думкі, што вусная народная казка, збліжаючыся з літаратураю, непасрэдна ўплывала на фарманне беларускай мастацкай прозы. Аднак, сказаўшы а, прафесар не рашыўся вымавіць б.

Псеўданім Сержпутоўскага, правадзейнага члена Інбелкульта (акадэміі), археолага, этнографа, гісторыка і лінгвіста, настолькі ўжо кананізаваны і ператвораны ў легенду, і дагэтуль болей вядомы, чым сапраўдны аўтар цудоўных казак, якія даўно сталі хрэстаматыйнымі і анталогічнымі ў беларускай літаратуры.

КАРЧМА ПРЫ ДАРОЗЕ

Яшчэ адна вострая стрэмка ў сэрца. Пазванілі з Саюза пісьменнікаў — памёр Анатоль Вялюгін. (24.10.1994.)

Нізкі палон яго памяці. За пасляваеннае паўстагоддзе ў беларускай паэзіі, у сузор'і яе імянаў гэтае далёка высвечвала сваёй адметнасцю. Прызваны майстар, ён вабіў многіх малодшых і новых, хто гарнуў да паэзіі. Большасць з іх, з асяроддзя ўплыву і асабістых сімпатый да свайго настаўніка, цяпер, у нашы дні, — найболей вядомыя і прызнаныя аўтарытэты літаратуры. Творчая спадчына Вялюгіна не толькі ў яго творах, а і ў яго вопыце і ўплыве, якімі ён узбагаціў маладзейшых за сябе.

Другі нумар "Полымя" 1995 адкрываецца развіталымі вершамі Анатоля. Іх сем, як і сем дзесяткаў гадоў, прахвітых паэтам. І кожны як вяха, сцвярджаюць самага цяжкага ў яго апошні — 1994.

"Карчма пры дарозе". Які болей дакладны, трагічны вобраз гісторыі роднай зямлі можна знайсці, што ўзяў паэт у аснову верша? Тут і водгук яшчэ з часоў пушкінскай "карчмы на літоўскай граніцы", пазначанай мяккой імперскай смуты, што аж да нашых дзён як пятля на шыі народа, а новым авантурыстам толькі і засталася зашмаргнуць яе, каб удушыць беларуса.

"Свае чужаземцы штодня чакаюць усходніх дароў". Дакладней не скажаш, як сказаў Толя. "Карчма пры дарозе, карчма — балуюць бандыт і гандляр".

Так яшчэ адзін самахвярнік з перадсмяротнай пятлі выгукнуў словы праклёну "сваім чужаземцам", змалку ўзгадаваным не малаком роднай маці, грудзі якой у злосці і нянавісці скусаны ўжо не адным пакаленнем пачужалых пярэваратняў, якія так і не зазналі слодычы матчынага малака, бо ўскормлены штучным і атручаным.

Атручаны народ, атручана яго зямля. "Закалятым годам" назваў Анатоль свой апошні, сёмы верш, у якім і прадчуванне развіталыя часіны і нават названа "хвароб навала", што "іржавай пілою нутро распілавала" — панкрэатыт.

Паэт да апошняе грані быў дакладны ў кожным радку і слове. Верным свайму сумленню перад перажытым пакутным і трагічным часам.

НА ВІДУ ПЕРАД УСІМ СВЕТАМ

23 лютага 1995 г., па тэле з Астанкіна пасля праграмы "Время" адразу ж пераклучылася на Крэмль экстранная перадача аб прыбыванні прэзідэнта Расіі ў Мінску.

І вось на экране ў цэнтры ўвагі свету яны ўжо ўдвух. Дыялог двух роўных і раўнапраўных у перамозе: адзін купіў, другі прадаў.

"Я доволен результатами..." — гаворыць першы.

"Предварительный социологический опрос показал, — услед яму дадае другі, — будем проводить референдум".

А першы ўжо нагатовы і катэгарычна: "Русский язык должен быть государственным".

Абодва ўсё і рашылі. На віду перад усім светам.

ВЕРТЫКАЛЬНЫЯ ВЕРТУХАІ

"Депутаты зробілі тое, што даўно абяцалі: сфатаграфаваліся, выпілі на банкцеце — і раз'ехаліся", — так паведаміла пра апошнюю сесію Вярхоўнага Савета на першай сваёй старонцы "Народная газета" (14 красавіка 1995) з яе, мабыць, ужо апошнім намаганням пажартаваць, хоць за гэтыя два тыдні і яна ўжо стала не той, якой была са сваёй рэпутацыяй, якую страціла адразу ж, калі верхні вертухаі заткнуў ёй рот.

Ніжэйшыя вертухаі, атрымаўшы гарантыі, што кожны вяртаецца ў сваю зону і на сваю вышку, дзе захоўваецца не толькі яго ранейшая ўлада, але і права на ўсё, чым паспеў нажыцца ў "народных абранніках".

Аляксандр КАПУСЦІН

16 кастрычніка 1996 года раптоўна памёр вядомы беларускі пісьменнік Аляксандр Капусцін.

Аляксандр Пятровіч Капусцін нарадзіўся 12 лютага 1924 года ў вёсцы Старая Рудня Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці.

У гады Вялікай Айчыннай вайны мужа змагаўся супраць фашысцкіх захопнікаў: стварыў камсамольска-маладзёжную падпольную групу, камандаваў аддзяленнем партызанскага атрада імя Будзёнага, а з 1943 года ваяваў на 1-ым Украінскім фронце. Быў кантужаны і тройчы паранены. Пасля вайны працаваў на роднай Гомельшчыне ў органах юстыцыі. Скончыў Мінскую юрыдычную школу, гістарычны факультэт Гомельскага настаўніцкага інстытута імя В. Чкалава, а таксама Вышэйшы юрыдычны курс у Маскве. У 1965 годзе яго прызначылі загадчыкам аддзела абласной газеты "Гомельская праўда". З 1971 года працаваў старшым рэдактарам, загадчыкам рэдакцыі навукі і культуры БЕЛТА. Доўгі час (1973—1980) быў супрацоўнікам штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва" — спачатку адпаведна за аддзел літаратуры і мастацтва, а з 1980 года — за аддзел літаратуры і мастацтва.

чатку адказным сакратаром, а потым намеснікам галоўнага рэдактара.

Першая публікацыя Аляксандра Капусціна ўбачыла свет у 1943 годзе ў падпольнай газеце "Гомельская праўда". Сталая літаратурная праца пісьменніка пачалася з 1955 года. Выдаў кнігі прозы "Суд ідзе", "Мерай закона і сумлення", "Суд вырашыў", "Чалавек з пазіцыяй", "Белья гусі лета прарочаць", "Покліч сэрца", "Размова ў дарозе", "Скажу праўду", "Быць чалавекам", "Рэха даўніх баёў", "Гудок далёкага поезда", "Салёная раса" і іншыя.

Аляксандр Капусцін адгукаўся на самыя балючыя пытанні нашага жыцця, быў мастаком са сваёй тэмай. Ён да апошняга часу не выпускаў з рук пісьменніцкае пера, як Ганаровы грамадзянін Жлобіна пастаянна сустракаўся са сваімі землякамі, хараша пісаў пра іх. Уся творчасць пісьменніка была прасякнута палымнай любоўю да Бацькаўшчыны.

За баявыя подзвігі і самаадданую працу на ніве беларускай літаратуры Аляксандр Капусцін быў узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай



вайны 1 ступені, медалём "За адвагу" і іншымі медалямі, Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР.

Пайшоў з жыцця самабытны пісьменнік, добры сябра, чалавек высокай маралі. Светлая памяць аб Аляксандры Капусціне назаўсёды застаецца ў сэрцах тых, хто яго ведаў.

САЮЗ БЕЛАРУСКИХ ПИСЬМЕННИКОВ

АПОШНЯЕ "БЫВАЙ"

Смерць заўсёды нешта страшнае і недарэчнае, тое, да чаго ніколі не прывыкнеш, асабліва калі чалавек перад гэтым быў поўны планаў і задум, любіў жыць і ўмеў радавацца жыццю, цаніць яго па-сапраўднаму і пайшоў у небывыццё нечакана і раптоўна. А менавіта так і здарылася з А. Капусціным. Па добрай завядзёцы Аляксандр Пятровіч і ў мінулы сераду 16 кастрычніка завітаў у "ЛіМ", дзе з часу сваёй працы меў шмат даўніх і добрых сяброў. Пагаварыў аб жыцці-быцці, падзяліўся радасцю, што нарэшце ў выдавецтве "Мастацкая літаратура" атрымаў карэктурку сваёй новай кнігі "Усёму белаю свету", якая мусіць выйсці сёлета. Праўда, пры гэтым як бы між іншым зазначыў, што давалося паляжаць тры дні ў бальніцы, нешта сэрца патрывожыла, ды, маўляў, такой бяды... І паспяхаўся ў Дом літаратара, дзе праз некалькі хвілін пачынаўся агульны пісьменніцкі сход, на якім, як вядома, разглядаўся далейшы лёс "ЛіМа". Ягонага "ЛіМа", якому ён аддаў сем гадоў жыцця і пастаянным аўтарам якога з'яўляўся.

Як і ўсе прысутныя, А. Капусцін блізка ўспрымаў усё, што гаварылася на сходзе. Як і ўсе, перажываў за лёс штотыднёвіка. А перажыванні, эмацыянальнае ўзрушанасць ды на хворы сэрца... І мала хто ўгледзеў, як ён

ціха, трымаючыся за левы бок, выйшаў з залы...

"Хуткая" не паспела прыехаць. Яна ехала больш за паўгадзіны, хоць за гэты час ад яе бліжэйшай станцыі можна прыйсці пехам...

Кажучы апошняе "Бывай" Аляксандру Пятровічу, мы нізка схіляем галаву перад яго памяцю. Мы смуткуем, але скрозь слёзы праступае і пачуццё ўдзячнасці, што лёс звеў нас з гэтым цудоўным чалавекам. З ім лёгка і хараша працавалася. Ён быў тактоўным кіраўніком, ён умеў цаніць чужую думку і здатны быў да яе прыслухоўвацца. А яшчэ ён любіў праўду і толькі праўду. І назва адной з яго кніг "Скажу праўду", набывае сімвалічны сэнс. Гэтае імкненне да праўды, пастаяннае жаданне аб'ектыўнасці ў Аляксандра Пятровіча жыло яшчэ з тых часоў, калі яму давалося са зброяй у руках абараняць Радзіму. Яно падмацавалася падчас працы ў судовых органах і на журналісцкай і пісьменніцкай ніве.

Няхай жа пухам будзе табе, дарагі Аляксандр Пятровіч, родная зямля! Мы заўсёды будзем памятаць цябе, як будучы памятаць цябе і тыя, хто хоць аднойчы сустракаўся з табой, хто чытаў твае кнігі.

ЛІМАЎЦЫ

ТЫ Ў НАШЫХ СЭРЦАХ, ДРУЖА

І яшчэ адна балючая страта.

Рэспубліка Беларусь страціла свайго абаронцу Аляксандра Пятровіча Капусціна. Вайна зрабіла яго змагаром у юнацкія гады. У свае дваццаць гадоў, абараняючы Радзіму, ён быў кантужаны і тройчы паранены.

Саюз пісьменнікаў страціў свайго актыўнага байца. А. Капусцін шчыра перажываў усе нягоды нашай творчай суполкі. Апошні сход стаў сведкам яго смерці.

Жлобінцы, землякі Аляксандра Пятровіча страцілі свайго вернага сына, ганаровага грамадзяніна горада. Магу засведчыць: яны сэрцам любілі, шанавалі яго. І гэта было ўзаемна. Да апошняга дня ён атрымліваў у Мінску жлобінскую раёнку і чытаў яе ўсю, як пісьмо землякоў да яго.

Жонка Эмілія Іванаўна страціла свайго вернага і любячага мужа. Калі Аляксандр Пятровіч гаварыў пра яе, вочы яго зіхалі, іскрыліся, зацвіталі вясновымі незабудкамі.

Сябры А. Капусціна, а ў іх кагорце і я, страцілі чалавека, які пяшчотна абараняў нашу сяброўства, які не пралукаў ігнорнага, каб парадавацца за сябра, паспачуваць, нешта падказаць, пажадаць яму, параіцца з ім.

Веру: калі памірае чалавек, страту нясе ўсё чалавецтва. Гэта так, бо кожны чалавек на планеце — асоба непаштоўная, адзіная ў сваёй

індыўдуальнасці.

У той восеньскі, вясёлкавы дзень я вяртаўся са сваёй чарнобыльскай Гомельшчыны ў Мінск. А ў гэты час, па другой, амаль паралельнай дарозе, везлі Аляксандра Пятровіча Капусціна на Жлобіншчыну, на яго любую радзіму, каб аддаць цела роднай зямельцы на вечны спачыны.

Размінуліся. Не развіталіся. І гэта мушу рабіць публічна. Бывай, дружа. Маё сэрца, пакуль будзе стукання, не перастане плакаць па табе. Нашчадкі, веру, адцяняць тваё часнае служэнне Беларусі. А кніжкі, пакінутыя табой у спадчыну, засведчаць тваю няўрымсліваю душу, пільнае вока і спагадлівае, трывожнае сэрца.

Не трымай крыўду, дружа. Апошнія гады завіхурылі жыццё кожнага так, што іншым разам не ведаеш, на якім свеце жывеш. І гэта не спрыяла частым сустрэчам. Цяпер вымушаны шкадаваць, колькі недагаворана, недажартавана ў нашай сябрыне.

Адходзіць бабіна лета. Неба пачынае восеньскі плач. Яно, здаецца, разам з намі плача па табе, незабыўны Аляксандр Пятровіч.

А ты, дарагі дружа, нарадзіўся некалі напрадвесні. Хай жа гэта добрая пара нясе тваё імя, тваё жыццё і твае літаратурныя творы ў вечнасць.

Уладзімір ЛІПСКИ

Дзяржаўны камітэт Рэспублікі Беларусь па друку выказвае глыбокае спачуванне родным і блізкім з выпадку смерці пісьменніка Аляксандра Пятровіча КАПУСЦІНА.

Калектыў Аб'яднання дзяржаўных літаратурных музеяў Рэспублікі Беларусь выказвае спачуванне ГОЛУБ Тэрэсе Станіславаўне, намесніку дырэктара Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, з прычыны напаткаўшага яе гора — смерці маці.

Наўрад ці выпадае тлумачыць дасведчанаму чытачу "ЛіМа" месца і ролю Івана ды Антона Луцкевічаў у гісторыі беларускага адраджэнскага руху. Знання грамадскія дзеячы, якіх саграваў нацыянальны агмень, публіцысты, уніклівыя даследчыкі, яны ў той ці іншай ступені спрычыніліся да многіх эпохатворчых дзей, тых змен і зрухаў, якія адбываліся нягам усяго апошняга, шмат у чым

клятага для беларусаў стагоддзя. Цікавы дакумент давалося мне напаткаць нядаўна ў архіве-музеі літаратуры і мастацтва — ліст сына Антона Луцкевіча Юры Луцкевіча да народнага паэта Беларускай Савецкай Энцыклапедыі Петруся Броўкі. Падставай для яго напісання сталі артыкулы пра братаў Луцкевічаў у макеце 6-га тома Беларускай Савецкай Энцыклапедыі, у якіх, на погляд аўтара, давалася неаб'ектыўная характарыстыка жыццядзейнасці

"бясспрэчна выдатных палітычных і культурных беларускіх дзеячаў", дапушчаны сцвярджэнні, "якія разыходзяцца з праўдай". Як вядома, сёння калектыў выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя" на чале з новым кіраўніцтвам працуе над стварэннем новага выдання Энцыклапедыі Беларусі. Некалі, чвэрць стагоддзя таму, да заўваг і прапанов Ю. Луцкевіча тут аднесліся досыць фрыгідна. Не сказаць, каб зусім не зрагавалі на іх — тое-сёе было ўлічана, падпраўлена, але

канцэпцыі, асновы падрыхтаваных артыкулаў не кранулі. Не перабольшу, калі скажу, што сёння наша навукова-творчая грамадскасць думае аб тым, якімі будзе артыкулы пра братаў Луцкевічаў і іншых нацыянальных дзеячаў у новай Энцыклапедыі Беларусі. Таму не лішнім будзе ў праны над выданнем ліст Юрыя Луцкевіча да Петруся Броўкі.

Мікола Мікуліч

"КАБ БЫЛО ЯК НАЙМЕНШ НЕДАРЭЧНАСЦЕЙ..."

ЛІСТ ЮРЫ ЛУЦКЕВІЧА ДА ПЕТРУСЯ БРОЎКІ

Паважаны Пётр Усцінавіч!

Хаця я і не маю гонару быць з Вамі знаёмым, аднак пішу гэты ліст, бо лічу, што Вы, безумоўна, зацікаўлены ў тым, каб у выданні БелСЭ, якое Вы рэдагуеце, было як найменш недарэчнасцей.

Хачу закрануць справу двух артыкулаў, змешчаных у макеце 6-га тома — рэдакцыя гісторыі БССР — менавіта артыкулаў пра братаў Луцкевічаў — Антона і Івана. На жаль, гэтыя артыкулы маюць столькі хібаў, што міма іх прайсці проста немагчыма.

Дазвольце мне пералічыць сцвярджэнні гэтых артыкулаў, якія разыходзяцца з праўдай, і звярнуць увагу на факты, якія чамусьці прапушчаны, хаця значэнне іх дастаткова вялікае.

1. У артыкуле пра Антона Луцкевіча (майго бацьку, светапогляд і дзейнасць якога мне даволі вядомы) сказана, што ён "адзін з ідэолагаў беларускага нацыяналізму". Гэта хлусня, якая, зрэшты, і не вяжацца з тым, што, як напісана пару радкоў ніжэй, ён быў адным са стваральнікаў Бел. сацыялістычнай грамады, а пасля бел. сацыял.-дэмакратычнай партыі. Ён ніколі не належаў да ніякай палітычнай арганізацыі з нацыяналістычнай праграмай, ніколі ні ў сваіх друкаваных творах, ні ў публічных выступленнях не прапагандаваў нацыяналістычную ідэалогію. Усе жыццё ён змагаўся за сацыяльнае вызваленне бел. народа і за развіццё яго нацыянальнай культуры. Ён актыўна ўдзельнічаў у рэвалюцыі 1905 г. у Мінску як сацыяліст, а яго брат Іван арганізуюваў забастоўкі, мітынгі, выступы на іх БСГ ніколі нічога супольнага не мела з нацыяналізмам, яе членамі былі як беларусы, так і ўкраінцы і жыхары Беларусі іншых нацыянальнасцей.

Сам А. Луцкевіч лічыў сябе марксістам, аб чым афіцыйна заявіў на працэсе БСРГ у Вільні. (Калі ў Вас няма пад рукой матэрыялаў аб працэсе Грамады, дык можаце атрымаць іх ад А. Бергмана, якая жыў у Варшаве — Aleje Ujazdowskie, 16, m 13. Яна нядаўна напісала артыкул пра А. Луцкевіча для польскага біяграфічнага слоўніка і магла б даць Вам нямаля фактычнага матэрыялу). Не магу так жа не сказаць,

што сынам сваім, г. зн. мне і майму брату Лявону (Вільня, вул. Архітэкту, 132—69), ён стараўся прывіць сацыялістычны светапогляд і ў меру магчымаасцей так жа вучням Віленскай бел. гімназіі, дзе ён выкладаў літаратуру.

2. Незразумела, чаму Бел. віленская рада, створаная пасля Лютаўскай рэвалюцыі, названа ў артыкуле "контррэвалюцыйнай". Дзе і калі гэтая рада выступала "contra" гэтай рэвалюцыі, або імкнулася разгнаць у Петраградзе Часовы ўрад і паклікаць назад цара? Навошта ж гэтыя "ярлыкі"?

3. Няясна, якую барацьбу веў урад БНР з Сав. уладай, калі само ўзнікненне БНР як самастойнага несфедэраванага з РСФСР дзяржаўнага арганізму было выклікана Брэсцкім дагаворам, паводле якога якраз Савецкая ўлада адмаўлялася ад тэрыторыі Беларусі. (Аб гэтым, зрэшты, піша сам А. Луцкевіч у сваіх успамінах — "За 25 гадоў" — Вільня, 1928 г. ды можа і сёння расказаць Людвіка Войцік — Вільня, вул. Рэвоню, 81-а, якая ў той час працавала ў Радзе БНР). Што Найв. Рада БНР, як пішацца ў артыкуле, падтрымлівала інтэрвенту, гэта ізноў няпраўда. Не падтрымлівала ні маральна, ні мілітарна. Луцкевіч, вяртаючыся з Версальскай канферэнцыі, быў інтэрнаваны на нейкі час Пільсудскім у Варшаве, дзеля чаго не мог папасці на Беларусь. Ну, а беларускія землі ўвайшлі ў склад Польшчы дзякуючы Рыжскаму трактату, да якога ні Луцкевіч, ні Рада БНР адносілі не мелі. А што аб факце далучэння тэр. Зах. Беларусі да Польшчы думаў Луцкевіч, ён напісаў сам у кнізе "Польская акупацыя на Беларусі" — Вільня, 1920 год.

4. У артыкуле сказана: "У 20-я і 30-я гг. разам з Р. Астроўскім, Ф. Акінчыцам і інш. узначальваў Беларускаю санацыю, змагаўся з КПЗБ, нац. вызв. рухам у Зах. Беларусі, веў антысавецкую прапаганду". Гэтак пісаць нельга. Папершае, такая арганізацыя, як Бел. санацыя, наогул не існавала. Гэта "жаргонны" тэрмін. Па-другое, Луцкевіч падтрымліваў кантакты з Астроўскім перад разгромам Грамады, калі апошні яшчэ быў у КПЗБ і быў блізім да Тарашкевіча, з якім у майго бацькі былі

блізкія прыяцельскія адносіны. Аб гэтых адносінах Вам магла б нямаля расказаць б. жонка Тарашкевіча Вера Андрэеўна Ніжанкоўская (Радзюковічы, вул. Б. Тарашкевіча, 18).

Пасля працэсу Грамады, калі стала вядомай роля Астроўскага як агента польскай дэфензівы, Луцкевіч, Трэпка і Самойла выклікалі Астроўскага на арбітражны суд чэсці і даказалі, што апошні — несумленны чалавек. Калі рашэнне суда было апублікавана ў віленскіх газетах, улады былі вымушаны зняць Астроўскага з пасады дырэктара Віл. Бел. гімназіі і адправіць у Лодзь, дзе яго ніхто не ведаў і дзе ён, відавочна, і "зніхаўся" з фашыскай "пятай калонай". Аднак яшчэ раней (здаецца, у 1931 г.) не без "дапамогі" Астроўскага мой бацька быў звольнены з пасады настаўніка Віл. Бел. гімназіі.

3. Акінчыцам жа Антон Луцкевіч ніколі не падтрымліваў бліжэйшых кантактаў, ды можа і сёння расказаць ды востра крытыкаваў Луцкевіча ў друку за "прасавецкія сімпатыі". Гэтыя дадзеныя можа пацвердзіць дакументамі ўспомненая А. Бергман.

Луцкевіч ніколі не змагаўся з КПЗБ, наадварот, з многімі членамі гэтай партыі падтрымліваў кантакты (хаця пасля разгрому Грамады і адышоў ад актыўнай палітычнай дзейнасці), а з некаторымі з іх, як, напр., з Тарашкевічам, быў у блізкіх прыяцельскіх адносінах. Думаю, што гэта, калі не захоўваць крывіць душой, пацвердзяць Арэхава, Танк, Шырма і інш. Сказаць жа, як напісана ў артыкуле, што Луцкевіч, які фактычна быў адным з піянераў і найбольш актыўных удзельнікаў бел. нацыянальна-вызвольнага руху, змагаўся з гэтым рухам, гэта або поўная ігнарацыя фактаў, або (усё можа быць на свеце) проста друкарская памылка.

Гэтак сама няпраўда, што Антон Луцкевіч веў калінебудзь у жыцці "антысавецкую прапаганду". На гэтай самай аснове можна назваць "антысавецкай прапагандай" рашэнні XXII з'езду КПСС, у якіх не менш востра клямілі незлічоныя злачынствы, якія зрабіў Сталін і яго падручны ў 1937 годзе. Якраз з такіх пазіцый выступаў супраць Сталіна і Луцкевіч.

5. Пра Івана Луцкевіча зусім няправільна сказана, што ён падтрымліваў нацыяналіст. тэорыю пра бяс-класавасць і "дэмакратызм" бел. народа. Не было такой тэорыі. Была зусім не нацыяналістычная і выключна класавая тэорыя. І якраз такой класавай тэорыі адпавядала ўся практычная дзейнасць абодвух Луцкевічаў і масы іншых спольшчаных ці зрусфікаваных прадстаўнікоў дваранства, якія звярнуліся да беларускасці іменна з класавых пазіцый, і не з пазіцый свайго класа, які адварнуўся ад народа, а з пазіцый класа сялян і рабочых, якія, можа, у сілу таго, што былі прыгнечаны, захавалі свой нацыянальны беларускі твар. Рэвалюцыянеры і сацыялісты Луцкевічы сталі на бок прыгнечаных класаў, вялі барацьбу за іх сацыяльнае вызваленне і іх культуру намагаючыся развіваць. Яшчэ ў артыкуле сказана, што Іван Луцкевіч "проціпастаўляў" (бел. народ) рускаму народу. Ізноў няпраўда, бо Луцкевіч проціпастаўляў беларускіх сялян і рабочых царскім паслугачам, як "імпартаваным" з глыбіні Расіі, так і выгадаваным на радзімым грунце, а гэта зусім не тое самае, што "проціпастаўляць народ народу". Так жа Луцкевіч не "ідэалізаваў" Вял. Кн. Літоўскае, а сцвярджаў факт існавання ў гэтым Княстве бел. дзяржаўнасці з мэтай даць народу зброю ў барацьбе з найбольш агіднай з'явай у Расіі, як казаў Ленін, з вялікадзяржаўным расійскім шавінізмам.

Ну, а цяпер колькі слоў аб тым, чаго ў артыкулах няма, а павінна быць:

1. Няма нічога аб дзейнасці абодвух Л. падчас рэвалюцыі 1905 г.

2. Няма нічога аб тым, што Антон Л. быў старшынёй Беларускага Навуковага Таварыства ў Вільні, дырэктарам Бел. музея імя Ів. Луцкевіча ў Вільні, выкладчыкам Віленскай бел. гімназіі.

3. Нічога не сказана аб тым, што Антон Л. удзельнічаў і выступаў з навуковымі рэфератамі на міжнародных навуковых з'ездах (Варшава, Прага, Рыга).

4. Нічога не сказана аб ролі А. Л. у падрыхтоўцы выбараў у Польскі сейм, у выніку якой у сейм папала шмат "грамадаўцаў" на чале з Тарашкевічам. Аб гэтым мог бы Вам раска-

заць адзін з выбраных тады дэпутатаў Павел Каруза, які цяпер жыве ў Вільні.

5. Няма хаця б кароткай бібліяграфіі. Пра Антона Луцкевіча напісана: "Аўтар прац па літаратуразнаўстве". А чаму не па гісторыі? А, можа, лепш было б даць петытам спісак найбольш вядомых твораў, напр.: "Національное возрождение б'елорусов" (Моск. еженед. IX. Москва, 1909), "Нашы песняры" (Вільня, 1918), "Аб дзяржаўным будаўніцтве" (Варта. N1. Менск, 1918), "Беларускі правапіс" (Вільня, 1918), "Палітычныя лозунгі бел. руху" (Вільня, 1920), "Польская акупацыя ў Беларусі" (Вільня, 1920), "Пуцяводныя ідэі бел. літаратуры" (Вільня, 1921), "Жыдоўскае пытанне ў бел. літаратуры" (Вільня, 1921), "Адбітае жыццё" (Вільня, 1929), "15 гадоў працы Бел. нав. т-ва" (Гадавік БНТ, Вільня, 1933), "За дваццаць пяць гадоў" (Вільня, 1928), "Янка Купала, як прарок адраджэння" (Вільня, 1932), "Галоўныя кірункі ў беларускай паэзіі" (Вільня, 1933), "З недрукаванае спадчыны па Максіму Багдановічу" (Гадавік БНТ. Вільня, 1933), "Беларускі музей імя Ів. Луцкевіча" (Вільня, 1933), артыкулы ў газетах "Наша доля" і "Наша Ніва" (Вільня, 1906—1913).

Спадыяюся, што гэты мой ліст дасць Вам стымул, каб грунтоўна перагледзець абодва артыкулы і выпусціць у друк у больш прыстойным выглядзе.

Хацеў яшчэ адзначыць, што нягожа, каб БелСЭ, якая з'яўляецца савецкім выданнем, дзякуючы перакручванню фактаў і блытаніне (адноснае, напр., светапогляду Луцкевічаў), дапушчаны і гэтых артыкулах, "ліла ваду на млын" якраз нацыяналістычных і антысавецкіх груп за мяжой. Бо прымаючы пад увагу факт, што абодва Луцкевічы — Іван і Антон — былі, бясспрэчна, выдатнымі палітычнымі і культурнымі беларускімі дзеячамі, там, за мяжой, аб іх гэтак сама тое-сёе публікуюць, але аб іх сацыялістычным (а яшчэ, не дай божа, марксісцкім) светапоглядзе стараюцца прамаўчаць.

Вось, бадай, і ўсё.

З пашанай
Юры ЛУЦКЕВІЧ.

Вільня. 8.VI.1972 г.



ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх
пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
"Літаратура і мастацтва"

выходзіць з 1932 года

Газеты рэдагавалі:

Х. Дунец	(1932-35)
І. Гурскі	(1935-41)
А. Куляшоў	(1945-46)
М. Горцаў	(1947-49)
П. Кавалёў	(1949-50)
В. Вітка	(1951-57)
М. Ткачой	(1957-59)
Я. Шарахоўскі	(1959-61)
Н. Пашкевіч	(1961-69)
Л. Прокша	(1969-72)
Х. Жычка	(1972-76)
А. Асіпенка	(1976-80)
А. Жук	(1980-86)
А. Вярцінскі	(1986-90)

Галоўны рэдактар
Мікола ПІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Міхась ЗАМСКІ,
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
Жана ЛАШКЕВІЧ,
Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Барыс ПЯТРОВІЧ —
першы намеснік
галоўнага рэдактара,
Юрась СВІРКА,
Віктар ШНІП —
намеснік
галоўнага рэдактара

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск,
вул. Захарова, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі —
2332-461
намеснікі галоўнага рэдактара — 2332-525,
2331-985
аддзель:
публіцыстыкі — 2332-525
пісьмаў і грамадскай
думкі — 2331-985
літаратурнага жыцця —
2332-462
крытыкі і бібліяграфіі —
2331-985
паэзіі і прозы — 2332-204
музыкі — 2332-153
тэатра, кіно і тэлебачання
— 2332-153
выяўленчага мастацтва
і аховы помнікаў —
2332-462
навін — 2332-462
мастацкага афармлення
— 2332-204
фотакарэспандэнт —
2332-462
бухгалтэрыя — 2682-660

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛіМ".

Рукпісы рэдакцыі
не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і вёрстка
камп'ютэрнага цэнтра
тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 4785
Нумар падпісаны 24.10.1996 г.
Заказ 6843/Г

П23456789101112
М123456789101112